


Ба 44144

М. НІКАНОВІЧ

ЗВЛЯК



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
МЕДСК ~1926

ЗЬВЯРНЕЦЕ КНІГУ НЕ ПАЗЬНЕЙ
ПАКАЗАНАГА ТУТ ТЭРМІНУ

—10-88—

БГ 8
47144


ХХХ

М. НІКАНОВІЧ



ЗОЛАК

(АПАВЯДАНЬНІ)



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
МЕНСК—1926

2187

Бел. ёдзэл
1994 г.

БГ 8
47144

БДВ № 58

Галоўлітбел № 15064


25. 11. 2009

БДВ № 58.

Галоўлітбел № 15064.

1-я дзярж. друк. Зак № 250. У ліку 4.000 экз.

Аднаму з старэйшых ба-
рацьбітоў за рэвалюцыю, бацьку
нашаму — Алесю Чарвякову я
пасвячаю гэтую кнігу.



М. Нікановіч

ПАЧАТАК ЛІТ. ДЗЕЙНАСЦІ: 1925 г

卷之三

АДПЛАЦІЎ

I

Трапецацца чорная сажа ночы і адхіляецца за жусты, ублытаныя водблескам вогнішча. Раскошныя кусты папараці прыкрылі сваімі парасонамі кучу начлежнікаў, а дрэвы-сасоньнік пахмурны і сядзіты абступіў грамаду і ківае сваімі каравымі лапамі-сукамі, злуе...

— Гэй!.. Мікола, сukoў падлажы... Дагарае!..

Мікола, абросшы чорнымі жорсткімі, як чарот, валасамі, з „зладзейскімі“ вачыма павярнуўся набок, падзягнуў аднэй рукой нагавіцы, пазяхнуў, аж сківіцы трэнулі і кінуў у вагонъ кучу „пейнікаў“—сучкоў-смалякоў.

Мятнуўся агонь, спахмурнеў, а потым выскачыў тадзючымі языкамі і затрымцеў на тварах...

Перамяшаліся лапці з галовамі. Сярод уз্যнятых тарчком кален галава кудлатая паднялася з падпухшымі, заспанымі вачыма... Вусны к носу закасаліся...

— Ты-ы-а!.. Тых... Падла!.. Пусьціў!.. Хоць тапор зешай!..

— Пусьціў, кажаш?..

— Гы-гы-гы...

— Га-га-га!..

Кудлатая галава перавярнула сваю асобу ў другій бок і ў расстаўленыя калені суседа ўпёрла свае боты рудыя...

Водаль вогнішча за сівежа зробленым плотам цяжка ўздыхала і глядзела за плот разумнымі вачыма, жуючы жвачку, карова... За ёй другая, трэцяя, чацвертая.

Ня спалася начлежнікам і баязьлівая, працяглагустая гамонка кралася па-за кустоўю...

— І чорт яго ведае, што за жыцьцё сіберае выдалася... Гаруй, кармі сваёй крывёю камароў ды аваднёў, пухні з голаду і сырасьці сярод балота гэтага... А ўсё яны!—чарвяком запоўзаў Мікола, пыхнуў дымам самасейным угору і лёг на пузу... І згадаць было трудана, ці вочы гарэлі ад агня, ці агонь ад яго вачэй...

— Дармо!..—працадзіў Мікола і цвыркнуў скроў зубы ў прысак:—дармо!.. Мы іх маць іх гэтае... пакажам ім гэтае...

— Што дармо?.. Што дармо?.. Сягоныя перажыць немагчыма, а назаўтрае і ня думай!.. Скацінка вось гаруе бедная... Каровы малака ані думашыць... Коні—вунь толькі рэбры...

Хапіла за сэрца ўсіх і закоўзліся па траве. Лес сердаваў і шкаматаў верхавінамі, дым сольлю ўеўся ў ваччу.

Потым падняўся адзін на локаць, вытыркнуў шапку аблавухую з-пад папараці, усміхнуўся сімечам гіронічным, аглядзеў ўсіх...

— Ну што?! Вы-ж казалі раней, што палякі добра! Вы казалі, што цяпер пойдзе жыцьцё, усяго будзе, дзяшоўка адчыніцца, зямлі дадуць... Ці-ж вы хаделі бальшавікоў?!. Добра цяпер, га?..

Ня ўсьпей кончыць дэяцюк, як падняўся тлум і том, кожын стараўся перакрычаць, перагаварыць другога, кожын стараўся выказаць свае думкі, стараўся ўпэўніць усіх у сваіх пачуцьцях, імкненіях, кожнаму як бы здавалася: калі ён ня выкажа таго, што ёсьць на сэрцы, дык з прыходам бальшавікоў (а што яны прыдуць, у гэтym быў кожын селянін певен) ня мае права сесці побач з імі за жыцьцёвым сталом...

— Хто гаварыў?.. Каб таму язык адсох!.. Каб съвету заўтра ня ўбачыў!..

— Што ты маніш?!. Хіба ад шляхты гэта чуў!..

— Ідзі ты к... разам з тваім палякамі!.. Зладзеі!..

— Кравапіўцы!..

— Гы-ы-ы-х!.. Т-ттваю маць!..

І лаянка прарвалася. Брудная, ядраная, перасыпаная нясутрыманаю злосцю, распранулася помста.. Ня сутрымаць іх. Гэта прарвалася за ўесь час сутрыманае, нявыказанае. Ніхто не жадаў сунімацца, ды ніхто і не сунімаў, бо кожын гаварыў.

Стух агонь. Тлелі галавешкі канцамі недагаранымі. Раз-по-разу ўсхліпваў хваравіта-пераломаны агонь, асьвячаў на момент разьюшаную грамаду з фантастычнымі рухамі і тапіўся ў прыгаршчах ночы...

Раптам нехта з грамады:

— Браткі!.. Гараць Ямны!..

— Ну?!

Раўнула грамада, хаця водбліск пажару распаўзаўся і над начлежнікамі па верхавінах хвой.

— Гараць!..

Усхапіліся некаторыя і пабеглі шукаць ямчэйшага месца, каб убачыць пажар, хаця за лесам нічога ўбачыць было немагчыма. Пастух Яначка палез на хвою.

— Ну, відаць?.. Хто гарыць?..

— Чорт яго ведае, хто... Не разабраць... На Зымітра Эванцовіча паказуе... О-ё-ёй! Як сьвечка гарыць!..—сядзеў Яначка на хвоі і перадаваў сваё ўражаньні, у той час калі на яго ўжо ніхто не звяртаў увагі.

Рвуцца дамоў, кідаюцца па палянцы, галаву згубіўши. Сэрца есца пякучай крыўдай, чэмерам...

— Палякі запалі! Яны!..

— Гы-ы-ы-х-х!.. Сволачы!

— М-м-м-г-г-х!..

Заскрыгіталі зубы. Нехта кулаком каравым рэзнуў каля вогнішча, ды па канцы галавешкі... Заскакала тая, рассыпаючы вугольлі-зоры...

Эмоўклі. Вульканам у кожнага кры́уда закіпела. Кры́уда на таго, хто злодзеем увабраўся ў ціхае сямейнае шчасльце ціхіх і добрых вяскоўцаў і скамячыў яго ды кінуў пад ногі, на таго, хто за пакорлівасць, за гатоўнасць на ўсё, што скажуць—пажарам, бізуном, зьдзекамі і съмерцю плацяць, кры́уда на іх, чужых, звяроў-людзей, паноў, якія ў чужой імяніне гаспадара парабкам сабе зрабілі...

Змоўклі. Сабака завыла, заскігітала калі выгадзі...

— Съціхні, каб цябе воўк еў!. Съціхні, ато як рэзну!..

Змоўкла і сабака, толькі вецер крапчэў, гуляў у дрэвах ды трапаў закамяnelыя твары сялян. Стухла пажарышча.

— Неяк няёмка!.. Падкладзі смолі і падзьмухні...

— Няхай тле... Весялей...

Нехта нагроб рукамі ўпацёмку „пейнікаў“ і сухога сучча і ўскінуў на прысак. Потым прыгнуўся і, надзьмуўшы вусны, заросшыя рэдкай рудой шчацінай, заплюшчыў вочы і пачаў старанна дуць пад сучча, прыціскаючы зьверху рукою, каб ямчэй прыстала яно да вугольля...

Зноў заскакаў агоньчык, падыхнуў дымок.

Сабака, якая падышла к агню, раптам натапырылася і з лемантам кінулася ў гушчарнік к съцежцы, якую ведалі толькі сяляне.

— Хто-б гэта быў?!

— Палякі сюды ня зайдуць, бо тут гэтае... Свае, мусіць...

— З вёскі. Пэўна з навінамі...

На ўсякі выпадак усе адхінуліся ад агня і шмытанулі пад папараць, каб ямчэй было драпануць у тушчар.

Сабака змоўкла. Нехта йшоў у лапцёх.

Там-сям залатаная шэрая сывітка, перахвачаная пастронкам, кудзельныя нагавіцы—мокры да кален. З-пад шапкі, якая падобна была на вялізны стары

разъедзены жукамі баравік, бегалі спуджана вочы, запаленая нэрвовым бліскам, сымпатычны твар з правільнымі рысамі быў бляды і яшчэ чорная барада, украінскія вусы з сівізною, рабілі гэты твар яшчэ бляйшым...

— Браткі! Гэта Зьмітрок!..

— Зьмітрок прышоў... Ну, як дома?..

— Палякі выехалі ўжо, ці...

— Хто гарэў?..

Закідалі начлежнікі Зьмітрака пытаньнямі. Адарваныя ад ходу жыцьця, выгнанцы, яны радаваліся кожнаму съвежаму чалавеку.

Зьмітрок падышоў к агню і сеў. Палажыў сваю бараду на паставленая калені, абхапіў іх рукамі і ўтаропіўся распаленымі вачыма цераз агонь у пачёмкі...

Усе адчулі, што нешта здарылася дрэннае. І маўчалі, як-бы адчуваючы кожын за сабой невядомую, але цяжкую перад Зьмітраком віну...

— Ну, Зьмітрок, хто гарэў, мо' мая...

— Кажы, ня муч нас!..

— Я, браткі, згарэў... Усё полыменем пашло... Палякі падпалілі... Выбрали-ж ткі мяне аднаго з усёй вёскі... Казалі, каб паказаў, дзе ўсе мужчыны з коньмі... Я адмовіўся... і за гэта...

Гаварыў аднатонна надтрэснутым голасам і не пазіраў нікому ў вочы. Жудасцю веяла ад яго слоў. І здавалася, што Зьмітрок зараз павінен зъмяніць сваё няёмкае палажэнье, павінен зъмяніць інтонацыю голасу, і тады нешта здарыцца надзвычайнае...

— Палыснула ўсё добро, вякамі нажытае... Ската-
валі мяне... Жабраком пусьцілі...

Сыцішыўся на момант Зымітрок, а потым:

— Браткі!.. Ды яшчэ-ж і сын мой згарэў... у по-
лымі... у хаце... ня ўсьпей...

Скоруха працяла начлежнікаў. Кінуў Зымітрок на
ўсіх вачыма, усхліпнуў падзіячаму, закрыў каравымі,
чорнымі ад працы далонямі вочы і, седзячы, заківаўся
ўбакі. А потым прарвалась жальба: загаласіў-захны-
каў чалавек...

Усім няёмка зрабілася, нібы бачаць яны перад
сабою нябожчыка, у съмерці якога яны ўсе вінаваты..

Сыціх шолам лесу і пагнуў свае здаравенныя
рукі, каб уцешыць, аблашчыць гэтага чалавека, лю-
дзьмі скрыўдженага. Лес, здаецца, гаварыў:

— Суніміся!.. Ня трэба!.. Мы зможем так адпла-
ціць за сваю крыўду, што ш-ш-ш-у-у-г-а-а-а!...—зноў
зашумеў, засердаваў лес.

— Стой, Зымітрок!.. Ня плач!.. Ты-ж ня баба...—
загаварыў прыдущана Мікола.—Мы ім, брат, яшчэ
гэты... Мала ня будзе!..

— Ціха, Зыміцер... Абы толькі вышлі яны... З
кожнага рыла возьмем, цябе адбудуем, цябе не забу-
дзем ніколі!.. А вось ім, сабакам сіберным гэтым,
адплацім!.. Аж забарарабаніць ўсё...

— Ядрыт-тваю макаўку, мы такое вясельде спра-
вім, што іга!..

— Адплацім!..

— Крывей!.. Іх-жа крывей ды іх і напоім...

Крывавы водблеск агоньчыка асьвяціў зноў твары сялян. На іх ляжала пячатка нявымоўнае злосці, роспачы.

За плячыма недзе стракацеў кулямёт...

II

Шарэе...

Сонца чырвоны касьнік па сінім полі пусьціла, шчэбетам абужаеца лес маркотны. Спахмурнеў нешта за ноч, мусіць, наслухаўся падзей нечалавечых, жудасных.

Абудзіліся хлопцы, зноў к агню прыхінуліся: раніцай ядрана, хочацца пагрэцца. Сыпіць Зыміцер, а нэрвова ўздрыгвае, калоціца целам азябшым.

— Не!.. Даволі!.. Я сягоныя прыпільную!.. Я ім, сукіным сынам...

— Кому гэта?..

— Ды гэтым...—і Мікола, шырока расставіўшы каля агня ногі і адварнуўшы ўбок галаву, гаварыў съпяшаўся, пагладжаючы сваю сывітку і нагавіцы, каб часамі не паджураля:—Мордзе панскай!.. Сабаку аршаўскуму...

— Так, так!.. Гы-гы-гы-ге!.. Так... ты ім узмыль!..

— І узмылю!.. Даволі ўжо...

Каровы вышлі з-за загарадзі і разбрываліся па палянцы. Заірзаў недзе ў пушчы конь.

— На астраўку коні?..

— Угм...м...

Адазваўся, ні на кога ня гледзячы, Васіль—малады хлапец, які быў нібы загадчыкам над коньмі... Ен ля-

жаў дагары, кусаў зубамі травіну і нешта напружнаважка думаў.

— Ведаеш што, дзядзька Мікола, праўду ка'аш... Даволі пакутваць тут у балоце! Нагараваліся ўжо досыць! Ды і яны нас усё роўна за сялян, за людзей ня лічаць... Партызаны... Бач, шукаюць ды баяцца сюды паткнуцца к нам... Бальшавіка баяцца... А нам чаго зываць?! Бальшавікі тут-же вось за намі... з вярсту мо', а калі трохі далей...

— З табой удвох мы нічога ня зробім!

— Дык усе мы!.. Усе мы такія, як ты да я...

— А Зымітрок?..

— Праўду кажаш!..

Паўставалі ўсе, абмыліся ў крыніцы, прыгатаўваліся сънедаць: хто сала пячэ на ражончыку, хто малако ўчарашняе пракісле з „духам“ бэрляе ложкай чорнай...

І раптам тры дзяўчыны на съцежцы з бору паказаліся. Убачыўши начлежнікаў, бягом к агню пусціліся. Здрыганулася сэрца ў кожнага, кожын ведаў, што нясуць яны нярадасную навіну... Падняўши галовы і кінуўши сънеданье, усе чакалі, што скажуць дзяўчыны...

Зымітрок—той не чакаў нічога. Ён ведаў, што для яго навін няма. Гаспадаркі няма. Толькі ў сэрцы помста адна была, яна запаўняла разум, усю істоту Зымітрака. Гэта займала Зымітрака.

...Лес калаціўся водгульлем стрэлу. Спачатку адзіночкі.

Кулямёт.

Бомба ўзарвецца.

А потым засакатала, заскрыгітала ўсё, заварылася...

Жудасьць працяла сэрца кожнага, устрапянуліся міжвольна, а разам, запаўняючы ўсё, хвалявалася, рвалася наверх, на волю, на простор радасьць нявыказаная...

— Пагоняць палякаў-паноў!..

— Бальшавікі прыдуць!..

І ў трывозе, з радасьцю перамешанай, чакалі.

— Дзядзячкі даражэнкія!.. Паны ўсіх дома катуюць... Старых кабет бізунамі съязгаюць... Насту Рыгораву зусім прыблі, — яна нешта агрывацца стала з імі... Дзяўчат ловяць... — гвалцяць...

Апавяддаюць дзяўчаты, а ў саміх съёзы самі сабой па вышыванай сарочцы коцяцца... Уняцца няма як. Паразяўлялі раты мужчыны, у вачох страх залунаў, а потым аганькі злосці парассыпаліся.

— ...Катуюць... Кажуць, каб вялі іх, дзе ўсе вы, дзе хлопцы нашы... дзе коні... Пагражаютъ, што вёску спаляць...

— А злосныя, злосныя, як ваўкі...

— Ох, гора наша, гора!.. Усё роўна там усіх пазабіваюць...

Галасілі ўжо дзяўчаты.

Съціхлі мужчыны. Гэткая ціша — страшна; яна бывае перад жудаснай навальніцай.

— Мужчыны!.. Дык што-ж гэта будзе? Што-ж мы, бабы?..

— Як гэта можа быць, каб які чорт баб наших катаваў...

— Дзяцей забіваў!.. Ды гэты...

— Рук мы ня маём?! Зломачкі?..

— Бяры, хто што мае, ды, можа, і туды!
Абараняцца!..

Заблішчэлі вочы. Заблішчэлі ў руках сякеры.
Разьюшыліся мужчыны.

— Ці мы—ці яны!!!

Раўнулі ўсе, як адзін. І лес сполах узяў, затрым-
цеў, зашаптаўся на ўсе лады; гамоніць, дзівіцца аб
новым жыцці новых людзей. А сонца шчодрым
праменем сваім цалуе, песьціць твары іх, съмлечца
золатам на сякерах сялянскіх. У Міколы ў аднай
руцэ сякера, у другой—паядынка.

Хто яго ведае—ці то сякерай, ці то стрэльбай
уладаць?..

А страляніна разносіцца па лесе. Ніхто не за-
прыкметціў, як Яначка, засопшыся, прылапацеў да
сялян.

— Хлопцы!..—не зважаючи на тое, што кожын
мужчына тут яму ў бацькі гадзіцца, крыкнуў Яначка.
Ня было калі разьбірацца ў старшынстве.—Палякі
ў лесе... Сваімі вачыма бачыў... Бягуць... Па адным...

Замітусіліся ў грамадзе, нібы спужаліся. А потым...

— Гэй, хлопцы, нечага чакаць, калі так!.. За мной!..
Абводзячы ўсіх запалёнымі вачыма, стаўши ва-
ўвесь рост, гукнуў Зьмітрок, патрасаючи ў руцэ
сякераю.

Ужо ніхто ня думаў ні аб чым. Перад вачыма стаялі толькі яны, агідныя, страшныя... Гэтым напоўнена была ўся галава кожнага.

Помста!..

Махнулі ў гушчарняк у кірунку к дому. Адны дзяўчата асталіся каля вогнішча. Ім ня было куды ісці: дома страх, у лесе з-за кожнага дрэва глядзела съмерць шклянымі вачыма.

Паселі. Прыслухоўваюцца к калатніне, к надзвычайнім гукам лесу...

А Зьмітрок, у вагульным раскінутым ланцуго, стаяў за вялікай, аб'ехаўшай да зямлі сваім сучкам, елкай з сякерай напагатове.

Чакаў ненавісных гасцей.

А з няпрывычкі рука трымцела, сэрца то цішэй, то мацней калоціцца:

— Цюк... цюк... цюк...

Здаецца, калышуцца грудзі з сывіткай. Кожын няясны шолах здаецца крокам паляцкім...

А за лесам, там, у сваёй вёсцы, кулямёт сакоча. Сьціх потым. Сыплюцца ўжо рэдкія стрэлы ў беспарафку.

— Хрусь! Хрусь!

Ломіцца сухое сучча. Бяжыць нехта, сапе.

Яшчэ мацней застукала сэрца ў Зьмітрака, крапчэй съціснула рука сякеру.

Трэба тримаць яе добра—яна ня зрадзіць, яна адплоціць!

Зірнуў, прыгнуўшыся, Зьмітрок скроў лахматае сучча елкі і... спазнаў яго... пана.

Тыя-ж съярдзёлкам упіваючыся вочы, той-жа рабы, брудны твар, мундзір і „ожэл“... Спазнаў яго Зымірок. Гэта той, што прыходзіў к яму, той, што першы бізуном так балюча рэзнуў па галаве, той, што першы запалку сунуў у страху саламянью... Трэба-ж гэтак сустрэцца! Бяжыць проста на яго; у руцэ карабін.

Спачатку замуціліся вочы Зымітрака і ў галаве шумам баравым загуло, а потым і ня помніць добра Зымірок, як ён сякеру чамусь перавярнуў: абухом зажадалася рэзнуць... Крыві спужаўся—ня йначай!

Ужо раўнуецца паляк з Зымітраком, крануў лапы елкі... Не запрыкметці ў пан.

— Р-р-р-а-з!..

Навотмаш пальнуў Зымірок у самы лоб панскі. Ні слова ня рэкнуў ён і грузна адваліўся назад... Пастаяў крыху Зымірок, апусціўшы тапор. Сэрца як ня вырвацца хocha. З няпрывычкі. А потым прысей на каленцы і, адхінуўшы сучча, глянуў. Паляк, раскінуўшы рукі, ляжаў ужо мёртвы.

Падпоўз. Выроваў сілай з халадзеючай рукі карабін, зьняў патронташ. Як устаў, дык нагой кавярнуў убок, перакацці юц...

— Сабаку і съмерць сабачча! Вот, маць твая дыхала, атрымаў!.. Гэта за добро, за скарб мой!..

І адварнуўся. Зноў стаў на сваё месца: нельга сыходзіць, каб не папсаваць справы.

Агледзеў карабін. Набіт, як сълед.

— Але што лепей цяпер: карабін ці сякера?!— мільганула думка ў галаве.—Не! Карабінам потым,

ня варта даваць стрэлу—не пабягуць тады сюды палякі... Трусы гэтакія! А трэба, каб усе хлопцы нажылі карабіны. Тады карабіны пусьцім у ход.

І, перакінуўшы за плечы карабін, усыпаўшы ў кішэні сывіткі патроны, Зьмітрок зноў стаяў з сякерай на варце...

Але падумаў.

— Які-ж ка мне дурань прыбяжыць, калі перада мной ужо адзін ляжыць?!

Схапіўшы за ногі, ёмка і скора Зьмітрок адвалок у гушчарняк забітага ворага.

Сусед па варце, Мікола, ціха кінуў:

— Маладзец, Зьмітрок! Палахыў аднаго?!

— Палахыў!..

Неўзабаве часта ўжо пачалі хрустаць рэшта мужчын уцякаючых ворагаў. Зьмітрок стаяў і дрыжэў ад радасьці...

Па ланцузе пачуліся стрэлы. Нечага было тримаць сякеру; яна ўжо мала, ато і зусім ня дасцік карысьці. Трэба брацца за карабін. І Зьмітрок заткнуў ззаду за пастронак сваю сякеру. З-за сыпіны яго дастаў, агледзеў.

— Ня міну ніводнага!

І трэба было верыць, бо ў імпэрыялістичную вайну Зьмітрок быў адмысловы стралок, а цяпер трэба яшчэ лепш падцягнуцца: цяпер Зьмітрок добра ведае, каго ён бароніць, стоячы ў гэты час з карабінам у руках за елкай.

Часцей стрэлы каціліся ў лесе. У вёсцы—ціш ужо

Асалапеўшы і пакідаўшы карабіны, бягуць яны—
ворагі Зымітрака і ўсіх такіх, як Зымітрок, лапцюж-
нікаў.

Чорт ведае, як біць іх бязбройных, але Зымі-
рок не такі...

— Адплата!..

І цэлка браў іх на мушку. Скаціў каля дзесятка.
...І заціхла...

— Хлопцы!.. За мной!..—раўнуў на ўвесь лес
Зымітрок і сам зьдзівіўся сваёй харобрасцю. Усе
рынуліся ўпярод, к вёсцы.

Дзе лес радзее, у гаі, яшчэ заляглі яны, ад-
стрэльвацца пачалі, але дарэмна. Ужо не страляў,
а прыкладам біў іх галовы Зымітрок...

Зьнішчылі...

Вось і вёска на ўзгорку глядзіць уніз к лесу.
Але што гэта?..

...Яскрава-чырвоны з залочанымі літарамі съцяг
палошчацца ў паветры на вуліцы, палошчацца ў ды-
ямэнтных праменях сонца... Людзі нейкія на конях,
непадобныя да палякаў... Мітусяцца шапкі чырвоныя...

А воддаль бягуць з пералеску сяляне, бягуць і
крычаць:

— Гу-у-у-р-а-а-а!..

— Бальшавікі!.. Бальшавікі!..

Зымікіціў Зымітрок. Нявымоўнай, нязъмернай
радасцю сэрца працялося, у нутро, здаецца,
новая, маладая, шматжыцьцёвая сіла ўлілася... Азір-
нуўся на сваіх сяброў—яны такія-ж.

— Браточкі! Гэта-ж яны... Дарагія... Бальшавікі!..
Браточкі!..

І раптоўна, скапіўшы ў абоймы Міколу, стаў ца-
лаваць яго.

На вачох у Міколы сълёзы забуялі. Але гэта
былі сълёзы радасьці...

— Кгхе!.. Братка, праўда, свята сягоньня...
Вялікдзень хяровы перад сягонешнім... Я, брат,
пайду бабе скажу, каб яна гэты...

І ўцёр каравымі пальцамі вочы Мікола.

Васіль, той, падняўшы рукою карабін, заскакаў
каля грамады.

Ня ведаюць, як дашлі сяляне ў сваю вёску. Але
помніць добра і век не забудуць, як чырвонаармейцы,
абступіўшы вакол усёй узброенай чарады, з радас-
ным съмехам казалі:

— Во якія партызаны!..

— Во якія бальшавікі!..

— Маладцы сяляне, вы нам дапамаглі... Мы чулі, як
вы іх там лушчылі... Падзяка вам чырвонаармейская!..

І захапіліся радасьцю ўсе, ап'янелі... Цалаваліся
сяляне з чырвонаармейцамі, з съязьмі і съмехам на
вуснах...

А чырвонаармейцы, як родныя браты, цалавалі
чорных ад дыму і гразі, каравых сялян-партызан,
усыміхаліся.

Як даведаўся камандзір аб падзеях усіх, што
паны зрабілі з Зымітраком і як ён ім адплаціў за
гэта, падышоў к яму і з шчырым сэрцам руку па-
ціснуў, за плечы ўзяў, трасянуў яе...

— Баявая табе, бацька, удзячнасьць! Ты варт насіць каштоўнае імя грамадзяніна Савецкай Рэспублікі. Эх, больш-бы такіх!..

А Зымітрок толькі плакаў ад радасці: сэрца слабее...

І здалося:

Што сьвята зъявілася сягоньня вялікае, надзвычайнае, шчасльвае, што сонца зас্মяялася съмехам агніста·залатым, ярчэй зас্বяціла, што птушкі запелі, лес зашаптаў інач, верхавінамі заскакаў, што вуліца пашырэла, вёска водой крынічнай умылася, ахарошылася, што людзі радасцю нязьведанай напоўніліся, памыўшыся, абчысьціўшыся жвой водой вызвалення ад прыгону ненавіснага...

Але-ж ці здалося?..

Гэта праўда была.

„ВЫ... ЗЬЯРЫ!..“

I

Кароткая, цёплая ліпнёвая ночка калоціца і дрыжыць. Цягучая цемень ночы заткала месячык у небе, і толькі зоры, як палахлівія вочы яшчаркі, моргалі жавава-спуджана...

Вёска патанула ў глыбокай цемені: нідзе ні агоньчыка... ніхто не закурыць.

А воддаль за вёскай, ня чуваць начлежнікаў на сенажаці, ня чуваць пабразгіваньня пут і званочкаў на конях, ня чутно нават песьні дзявочае пры гаю над ракою... Ціхутка ўсюды, нібы вымерла вёска і хутары...

Толькі там, на ўсходзе, дзе сонца павінна ўзыняцца і ажывіць усё навокала, там, у дрыжачай, канячай і нямой цемені, раз-по-разу, час-ад-часу:

— Та-та-та-та-та...

— Вуў-ў!.. У-ў-ух!..

Глуха і каротка расьсякае паветра прыкры, нібы ўдар вялізарнай даўбешкай у ваграмадны чан, зык. Рэха рассыпаецца... Моўчкі прыслухоўваюцца сяляне к гэтаму прыкраму зыку, хоць і прывыклі ўжо, але сэрца здрыгаецца нема і глуха...

— Ці доўга?! Ці доўга гэтак будзе?.. Калі яно мінецца?..

Ціха, нібы сам сабе, шэпча старэнкі дзядок на палатках. Усё маўчыць... Ды гэта толькі здаецца! Кожная жывая істота пільна прыслухоўваецца, маўчыць ды ўздыхае: цяжка, пакутна... Ня сьпіць гэтак сама і Марыля з сваімі дробнымі дзеткамі, прыслухоўваецца, прачувае: ці не зафыркае за съянай, пад павецьцю іх „Гнедка“, ці ня вернецца, вось раз, увойдзе ў хату, яе Сяргей...

І толькі, як водгульле яе думак, зусім недзе блізка:

— Бух!.. У-у-ух!..

— Бух!.. У-у-ух!..

Глуха калацілася паветра ад стрэлаў гармат, і з ім калаціліся-дрыжэлі вокны-шыбы, і хатка дрыгацела, як калыска...

— Божа мой, божа!..—шаптала зас্মяглымі вуснамі, у душнай хаціне, Марыля,—прасвятая багародзіца!.. выратуй і захавай там яго!..

І нямаведама дзеля чаго яна моцна парыўча-прыгарнула да сваіх грудзей яшчэ зусім малое дзіцянё... Потым цалавала доўга, засмагла ў вочы, шчокі, губы...

Мазольнаю і жорсткаю ад працы рукою яна гладзіла галоўкі дзетак.

— Дзеткі вы мае!.. Любая!.. Птушачкі маленкія. Сьпіцё, нічога ня ведаецце... Можа ваш татка даўно ўжо загінуў!?

І ціхія, гарачыя сълёзы, як боб, ліліся з вачэй младзіцы.

Устала перад яе вачыма: два польскія салдаты ўчора прыбеглі к ім на двор... Сяргей ведаў ужо зачым—трэба падводы... А конік іх тут, на дварэ. Ня было калі, ня ўправіўся Сяргей завесьці каня на пушчу-балота з сваімі суседзямі; апазыніўся. Усё роўна ўбачаць, возьмуць, не аддадуць...

Праўда, заставілі яго „Гнедчыка“ дрывамі, крыху скавалі ад людзкога вока, але Сяргей у хаце то бялее, то чырванее, як украўшы што... Марыля падмеціла:

— Сяргейка... даражэнъкі!.. Ня зьбівайся ў гутарцы... Ня бойся!..

Маўчыць Сяргей, патупіў сваю нечасана-калматую галаву, сядзіць, нібы замёр...

Уваходзяць у хату яны. Ляскаюць затворамі, а ў Сяргея і Марылі души няма, дзеткі ціханька ўсхліпваюць на печы...

— Ты, господаж?—груба звярнуўся адзін з белых.

— ...Я!..—ледзь чутна, як перад съмерцю, адазваўся Сяргей.

— Запшэнгай коня!.. Зараз!..—гукнуў паляк.

— Паночку, даражэнъкі,—моліцца Сяргей,—няма ў мяне каня!.. Вот далібог няма!..

Пры гэтых словах застукаў Сяргей кулаком у ғрудзі.

— А-а-а, пся крэў!..—запішчэў адзін з палякоў,—дык ты бэндзеш яшчэ маніць?! А фурманка на дварэ чыя?..

Зблыташай гамонкай накінуўся паляк. Асалапеў Сяргей... Ни гаспадар, ні гаспадыня не дагадаліся скаваць дзе-небудзь—як скавалі каня—хамут і калёсы...

Загаласіла Марыля, пацурэлі съёзы, як вось ӯ
цяпер, кінулася яна жолнежам цалаваць рукі, прасіць,
маліць...

— Паночки!.. вы нас загубіце!.. Асіроціце!.. Не бя-
рэце каня... Зылітуйцеся!..

Съмяюцца ганебнай і агіднай усьмешкай палякі,
нешта гавораць: страшое, жудаснае... Задрыжэла
Марыля, кінулася ў ногі, абхапіла брудныя паляцкія
боты... Моліць...

Дзеткі пазлазілі з печы, тхімкаюць каля мацеры,
большая дачушка заліваецца съязамі...

— Паночки,—галасіла Марыля, валяючыся ў нагах
паляка,—паночки, бярэце, што хочаце... бярэце, астаў-
це толькі нам каня!.. Не бярэце яго!..

І бруднаму, чорнаму, як свой уласны бот, паляку
нібы стала шкада беднай жанчыны, узяло сумленъне,
і... ён злосна адпіхнуў яе ад сябе тым самым ботам,
што яна яго нядаўна съязьмі ablівала...

— Ідзь вон... дурная кабета!..

Страшна павёў зіркамі пан.

Марыля, мусіць, век будзе помніць гэты д'ябл-
лаўскі погляд... Устала Марыля, съцяла зубы, адвар-
нулася... Сэрца ablілося кроўю, пацямнела ў ваччу...

— Сяргейка!..—ледзь чутна прамовіла Марыля,—
ідзі... запрагай!..

І, апусьціўши чорныя, запрацаваныя, заскарузлыя
рукі, насунуўши на вочы казырэц, пашоў Сяргей
запрагаць.

Сабрала Марыля торбачку, выправіла Сяргея ў
невядому дарогу, дзе на кожным кроку: зъдзекі,
пабоі, съмерць...

І паехаў Сяргей пад гарматныя стрэлы, пад кулі,
пад агонь...

А тут дома: жонка, дзяцей троє, маленькіх, слабенькіх, нібы тыя птушачкі... На хлапца надзея,—а той малы.

... Нібы прачнулася Марыля, схапнянулася і гладзіць сваёй шорсткаю рукою шаўковыя галоўкі, мочыць іх гарачымі съяззамі...

— Мама!..—прачнулася меншая дзяўчынка,—мачка!.. Чаго ты плачаш?.. Дзе тата?..

— Сьпі, дачушка, сьпі!..

Накрыла напоўголыя плечы пасыцілкай.

— Тата зараз вернецца... Прыдзец!.. Ён на дварэ...
Гнедку даглядае!.. Сьпі...

— Гнедку даглядае?.. спрасонку перапытала
Волька.

— Але... Сьпеце!..

А сэрца нешта пакутліва стукае, калоціца, чуе нядобрае, бяду... А тут, як з-пад зямлі, моцна-глуха:

— Бух!.. Бух!..

— У-ух!.. У-ух!..

Стогне абшар.

— Та-та-та-та-та...

Стракоча гдзесьці блізка, за съязною...

Закусіла вусны Марыля, слухае, чакае...

— Дзеткі мае дарагія!.. Што будзе?! Што будзе?

У трывозе Марыля дачакалася раніцы.

Як толькі золак заліграў на ўсходзе,—Марыля ўжо ўсталі і пачала ўвіхацца каля печы. 'Грывога начная

прапала, мінула; з усходу нічога ня чутно: ніводнага стрэлу...

Падпаліла ў печы... Узялася за даёнку, хацела пайсьці карову падаіць. Вышла на двор: аж тут успомніла, што каровы вясковыя і яе ў пушчы..

Па прывычцы пашла.

Зірнула на вёску: вёска што мёртвая, ні з аднаго коміну дым, як бывала, толькі ў аднэй яе...

А па дарозе, як цёмная хмара, ідуць жолнежы, чуваць нейкая няскладная польская песня...

Съціхла.

Нешта вязуць даўгое, пражорлівае, буславы насы...

— Гарматы!..

Здагадалася Марыля.

І страшна нечага стала, мляўкасьць па целе пра-
бегла. Увашла ў хату, сънеданьне пачала гатаваць,
а на сэрцы—кошкі скрабудь...

Цераз гадзіну чуе, затопаў нехта на дварэ, гамонка... Спачатку ўзрадавалася кабета.

— Суседзі прышлі!..—думае сабе, стоячы пры печы, а потым зусім перамяніўся настрой...—А што, калі ня суседзі, а што калі гэта:—яны!..

Чакае напружна з тупой незразумеласцю. Так яно й ёсьць. Неўзабаве ўвалілася ў хату аж сем палікаў, у касках, страшныя і дзікія.

— Дзе гаспадар?..—запытаў адзін.

— Паехаў учора ў падводы. Няма і сягоныя!..— задыхаючыся, як ад доўгага бегу, гаварыла-шаптала

Марыля, тримаючы на руках дэіцянё, якое нядаўна толькі прачнулася.—Ах, божа, божа!!!

— Схаваўся недзе, а не ў падводах!.. Сука!..— гукнуў на ўсю хату некі абшэрпаны, руды панскі найміт.

— Яй богу, у падводах! Няхай вось суседзі скажуць!.. Стараста ня дасьць маніць!.. Прысягнулася кабета.

— Ну, дык дай масла, яек і млека!..—зъвярнуўся да яе адзін з адвіслай губой, як у каня, паляк.

— Пойдзем у камору... Што маю, тое і дам!

Трохі ўзрадавалася кабета і павяла іх у камору. Аддала ім усё масла, яйкі, наліла кожнаму баклажку малака.

Апошняе, дзецям не аставіла...

Пашлі... Прышла ў хату. Большая дзяўчынка, Волька, падбегла к мацеры і ціха, шопатам:

— Мамачка!.. Той страшкі.. астаўся ў хаце, як вы пашлі ў каморку, і кажух наш панёс...

Зірнула на съцяну Марыля.—Праўда! Няма кажуха: як вадой эмыўся.

— Хай яму бог аддасьць!..—заламала руکі Марыля.—Каб ён на съмерць яго надзеў, каб першая куля ня мінула яго, куды ён пойдзе!.. Каб хаця вярнуўся Сяргей!..

А Сяргея ня чуваць і ня відаць... Ходзіць па двары Марыля, бядуе-гаруе, дзеткі за ёй цягаюцца, плачуць...

Ня чуе нават Марыля, як страляніна шалёная
даносіцца далёка з-за вёскі... Як у вялізным катле
жалезны боб варыцца: глуха і нема клякоча... І сонца
ня відаць, схавалася за нейкі сівы туман, змрокі ві-
селі над зямлёю...

— Няўжо ня прыедзе і сягоньня? Што-ж гэта
будзе?..— ламала сабе рукі маладзіца, а цемень зноў
атуляла вёску, нібы засыціала неба, паволі-памалу
вялікім дзіравым полагам, і цераз гэтыя дзіркі съя-
цілася праудзівае, залатое неба...

II

Уклала дзетак сваіх, прыспала. Сама ня съпіць.
Ды як-жа спаць, калі страляніна не дае спаць...

Устала з ложку, паправіла свае валасы, закруціла
іх у вялізны жмут, падышла к акну... Ноч, як
учора: душная, цёплая... Маўчыць усё навокала, ня
чутна гамонкі людзкой. Зірнула Марыля далей, туды,
к лесу: нібы маланка, у цямноце па небе рэжуцца
даўгія агнявыя пісягі і спадаюць на зямлю, у гэты
час падымаецца грук і агонь...

Усё поле полымем шугае. Што дальш---то гучней
і гучней, бліжэй і бліжэй пасоўваецца нешта вяліз-
нае, страшное, съяротнае... І толькі Марыля магла
даць гэтamu зъявішчу адно слова, такое-ж самае
страшкое:

— Вайна!..

Набліжаецца поўнач, але яе і пазнаць няма як;
раней, дык хоць прапяе певень, а цяпер іх няма—
палякі на ўсёй вёсцы ўсіх палавілі...

Нутром сваім Марыля адчувала сярэдзіну ночы. Але ў чаканьні, ды яшчэ ноччу, гадзіна—годам здаецца...

А тут чакаеш дарагога чалавека: хутчэй-бы прыехаў, пагаманіць з ім, паглядзець на яго. Марыля цяпер не магла сказаць, што любіць свайго Сяргея як калісьці, у моладасьці; цяпер было зусім нешта іншае: яна адчувала, што Сяргей—гэта адна душа з ёй, адно сэрца, адно цела, адна кроў...

— І чаму яго так доўга няма?.. Вось здурэў, што не адвёў каня ў пушчу разам з Кастусём!.. Але-ж ужо пара быць дома!.. Павінны пусьціць, езьдзіць-жа ў падводы ня раз, а гэтага ня было ніколі...

Думала-гаманіла сама з сабою, падыходзячы то к аднаму, то к другому акну, Марыля...

Яна ўжо бачыла, як Сяргей едзе дамоў. На дварэ, увойдзе ў хату і ляжа ў цёплы ложак побач з ёй...

І пільней прыслухоўваеца Марыля ў акне. І думка ў момант рэжа³ мазгі Марылі, думка шпаркая, як маланка ад стрэлаў, страшная:

— А мо'... забілі?!

Схамянулася Марыля, нібы яе ў гэтай цёмнай хаце дакрануўся халоднымі і касматымі рукамі нехта...

— Ня можа быць гэтага!.. Няпраўда!..

А там гурчыць і лопаеца.

Гадзіны бягуць. Раптам заклякаталі калёсы на дварэ, затупаў конік. Марыля, як ашалелая, кінулася к акну, углядаеца... Чалавек прыехаў пад павець, астанавіўся, асьцярожна пачаў выпрагаць каня. Толькі

цяпер Марыля пазнала па голасу, што прыехаў Сяргей...

Яна кінулася на двор, радасная, вясёлая. Забылася на ўсё...

— Гэта ты, Сяргей?!.—З апаскай, ціха запытала яна.

— Я!.. Нікога няма ў нас?..—гэтак-жа ціха прашаптаў Сяргей.

— Не, няма!.. А што?..

— Ды нічога... Я так пытаю! Давай паставім каня зноў за дровы... Няма як перавесьці ў пушчу; па дарозе бяз унімку ідуць палякі...

Гаворачы так, яны, даўшы каню аўса і сена, пачалі закладаць яго дрывамі... Закладалі і азіраліся па бакох, усё роўна, як робячы страшное, зладзейскае дзела. Ночка-ж маўчала і туліла гаспадара з конікам пад сваё ўёмнае пакрывала... Схавалі.

— Зьвязём у старынку калёсы! Зноў прычэпяцца, як тады!..—шапнула Марыля.

— Але!.. папірай ззаду!..

І, узлажыўши хамут з дугою на калёсы, Сяргей упрогся і пацягнуў у гай, што недалечка стаяў ад хутара Сяргея, а там, уцягнуўши іх у саджалку, прыкрыў яшчэ сучком. Хамут схаваў пад выварацьцю...

— Ну, цяпер чорт галаву зломіць, а ня знайдзе нічога!..—радаваўся Сяргей.—Пойдзем, Марыля, да-моў!..

— Пойдзем!.. Хату кінулі пусткай. Як-же пусьцілі цябе, Сяргей?..

— Якое пусьцілі!.. Уцёк!..

— Уцёк?!

— Чаго ты дзівішся?.. Каб ня ўцёк — нямаведама, калі быў-бы дома...

Ідучы, Марыля апавядала яму ўсё: як прышлі ў хату палякі, як яна аддала ўсё масла і малако, ды яшчэ ўкралі кажух...

— Во, сволачы!.. Быць ня можа — некалі выплацяць яны мне яго!.. Заскрыгітаў ад злосці зубамі Сяргей.

— Як гэта яны табе выплацяць?.. — не зразумела Марыля.

— А гэта мая справа!..

Марыля падумала, што калі-небудзь Сяргею паны аддадуць у замен новы кажух ці выплацяць грашыма і пры гэтай думцы супакоілася.

— Ведаеш, што? — зъянрнуўся Сяргей да яе, — дай чаго-небудзь паесці... Здаецца, сабаку зьеў-бы!.. Ня палячы агню, Сяргей павячераў і лёг спаць, а за акном што дальш, то больш раўлі гарматы, стракаталі кулямёты, стаяў цягучы, нямы гуд...

Хоць адразу заснуць было немагчыма, але, слухаючы ўвесь час гэты гуд, уся сям'я паснула, як пабітая...

III

Шарэць стала, калі Сяргей неяк устаў... Нешта ня спалася ўсю ноч, роілася, здавалася: палякі не ваюць, а толькі гуляюць у нейкую дзіўную гульню: цераз груд вітовак наперацяжкі ўзяліся яны з бальшавікамі... А пасьля, у палякоў клыкі расьці пачалі, вочы кроўю наліліся, і ў кожнага бальшавіка, якога перацягваюць на свой бок, клыкамі ўпіваюцца, кроў смокчуць смагла, а ў саміх кішкі пруць праз бакі...

Лопаюцца, як вадыры. А тут музыка грае ўесь час, нейкая няскладная, дзіка; гучней за ўсё грыміць бубен...

Ад гэтага грукату бубна і прачнуўся Сяргей.

Грымяць гарматы.

Сяргей вышаў на двор.

Блізіцца фронт. Бачыць—едуць палякі назад...

Узрадаваўся, сэрца закалацілася, убег у хату...

— Марыля!.. Марылечка, уставай!..—будзіў яе Сяргей...—Уставай Марыля і пойдзем у склеп!..

— Што?.. Куды?..—спрасонку не разумела так.

— Палякі адыходзяць, вось што!.. Зараз бальшавікі прыдуць. Часам страляніна будзе... Пойдзем, схаваемся і перабудзем гэты час!..

І схапіўши на рукі яшчэ сонную дзяўчынку, Сяргей кінуўся ў склеп, а за ім жонка, з хлопчыкам і дзяўчынкай...

У склепе коўдры разаслалі, палажылі падушкі. Хоць цёмна і сыра, але неяк прыцішней і съмялей ды лягчэй на сэрцы—уся сямейка разам.

А наверсе пекла вайны скора павінна праціцца праз вёску, бо палякі адыходзілі, як папала...

— Сяргей?!— запытала Марыля ў яго.—Як-жа гэта мы пакінулі ўсё адчыненае?.. Пэўна павыцягваюць і апошняе... А то яшчэ, чаго добрага, і падпаляць!

— Э-э-э!.. Чорт яго бяры! Нажывем неяк, aby самі былі жывы і здаровы! Не бядуй, усё нажывем!..

— Нажывем, то нажывем,—не згаджалася Марыля,—але шкода, што столькі поту пралілі і працы

прылажылі, і так марне ўсё загіне... Ты тут сядзі з дзецьмі, а я вылезу... Пагляджу. Запру. Неяк цішэй ужо стала!..

— Эт, сядзі і ня кратайся.

— Не, ты сам падумай: усё расчынена—бяры і нясі... Невядома, як яшчэ і конь...

Пры слове конь Сяргея неяк тарганула. Сапраўды, конь такая рэч, што цяперашнім съветам, вельмі трэба дараражыць.

— Ну, дык ты сядзі, а я вылезу!..—шапнуў Сяргей.

— Я лепш, Сяргейка!..

— Эт!.. Сядзі вот!..

І, ухапіўшыся за зруб рукамі, Сяргей ёмка выскакыў з склепу.

Як і трэба было чакаць, палякі адыходзілі купкамі. Ехалі, ішлі... Толькі нязначная частка затрымоўвала фронт, каб пасьпець вывезыці як сваё, гэтак і зрабаванае...

У той час, як Сяргей вылез і ішоў ужо ў хату, каб заперці і зачыніць тое-сёе, кучка польскіх жаўнероў ішла каля яго двара і запрымела Сяргея...

Зараз-жа зьвярнула на двор. Сяргей, кінуўшы погляд бокам, зауважыў няпрошаных гасьцей, і сэрца ёкнула ад нядобрага прадчуцца...

— Што ты?!! Бальшавікоў чакаеш?—зьвярнуліся да яго некалькі з грамады на польскай і беларускай мовах.

— Не... паночки!..—спуджаным поглядам абавёў усю грамаду Сяргей.

— Так сабе хаджу...

— А-а-а!.. Хлоп!.. Так?! Дзе твой конь?..

Сяргей і зусім асалапеў. Адняло мову, язык не варочаецца, хоча сказаць—ня можа...

— Значыць ведаюць... Няма чаго тайць... А то, азъвярэўшы, застрэляць...

Закруцілася віхром у Сяргеевых мазгох, але раптам пранеслася.

— Скрыць... адмовіцца... што будзе, то будзе!..

— Няма, паночки, у мяне каня!..

— Як няма, пся крэў?!. Гавары дзе конь, а то застрэлю! Станавіся к съязненію!..

— Пойдзем паглядзім у хляве!—гукнуў адзін.

У Сяргея адлягло на сэрцы, можа ня знайдуць... адчэпіцца, павераць...

А ў галаве цвікам сядзела думка:

— Нічога, трэба паказаць!.. Будзе дрэнна!..

І нібы ставячы перад сабою і імі моцную, цвёрдую і глухую съязнину—Сяргей надзеяўся на бога і ўвесь час, ходзячы за імі, шаптаў:

— Збаў мяне, божа!.. Збаў мяне, божа!..

Нічога не нашлі ў хлявох, ішлі назад. Трэба ісьці каля дроў, дзе закідан конік... І цяпер Сяргей часьцей і гучней зашаптаў:

— Збаў мяне, божа!.. Збаў мяне, божа!..

А Гнедчык, мусіць, пачуў тупат каля яго і, хто яго ведае, ці ён жадаў яды, ці вады, але глуха, як з-пад зямлі:

— Гы-гы-і-і-і-гі-гі-гі!..

Палякі супуцліся, а ў Сяргея галава пашла кругом, пацямнела ў ваччу, заскакалі чорныя матылі ды зъмяніліся сінімі і зялёнымі кругамі... Задрыжэлі ногі, нібы цераз меру выпіўшы...

— Пратаў!..—ледзь чутна толькі прамовіў Сяргей і змоўк, апусьціўшы нізка галаву...

— А-а-а!.. Дык ты хаваць і маніць!..—падбег да яго адзін з белагвардзейцаў.—Ты гэтак?!

І Сяргей з усяго, што было, помніць толькі, як падняўся над ім прыклад віントоўкі, а потым, ад першага ўдару па галаве—ня помніць зусім што было...

Ачухаўся—глядзіць, жонка галосіць над ім, мокрай анучынай абцірае нешта няёмка-навісшае над вачымі, што не дае добра глядзець...

Памацаў—баліць.

— Дзе я?.. Што са мною?..—запытаўся ўсё яшчэ лежачы Сяргей.

— А мой ты Сяргейка!.. Рабуюць палякі вунь... Коніка вывелі...

— Як гэта?! Як гэта можна?!

І папрабаваў устаць, але адваліўся. Моцна рвануўся другі раз і ўстаў.

А ўстаўшы, пашоў, як п'яны, ня ў хату, дзе гулялі легіянэры, а ў хлеў... Ідзе, хістаецца.

— Сяргейка, куды ты?..—запытала жонка.

— У хату, паглядзець...

— Дык ня туды... Хадзі ка мне. На, абатры гэтай хустачкай кроў...

Сяргей узяў, абцёр... Чорная, съпёкшаяся кроў сачылася з галавы, нешта не павярнуць плячукамі. Усюды баліць. Хочацца піць.

Пры ганку стаяў прывязаны яго Гнедчык. Сяргей падышоў да яго, лэпнуў па шыі рукою:

— Эх!.. Гнедчык Гнедчык!... Прадаў ты сябе і мяне!..

Заматаў галавою конік і тупа ўтаропіўся ў адну кропку, адставіўши ніжнюю лупу.

— Запрагай каня, хам!..

Кінуўся к Сяргею зноў, выскачыўши з хаты, паляк.

— Скарэй!..

— Няма ні калёс, ні хамута!..—хваравіта адазваўся Сяргей.

— Ідзі вазьмі ў суседа!..

— Хто-ж мне дасьць?..

— Пойдзем з табою, д'ябал!..

Страляніна то ўнімалася, то павялічвалася. Па дарозе, якая цягнулася ад хугара Сяргея за чвэрць вёрсты, палякі адыходзілі даўгой шэра-зямлістай істужкай. Гарматы ўжо ня гурчэлі.

Марыля глядзела навокала сябе нічога неразумеючымі вачыма, нібы ўглядалася, але як-бы нічога ня бачыць...

Дзеткі трymаліся каля яе і час-ад-часу ўсхліпвалі ад моцнага, раней, плачу.

Пацягнуўся Сяргей за панам, хістаючыся ў бакі. На вёсцы нудна-жаласьліва выў сабака.

Стаіць на адным месцы Марыля, трымciць, ка-лоціцца...

А паны варочаюць кублы, куфры ў хаце, растрашаюць усё, выбіраюць што падабнейшае, пакуюць...

Бачыць Марыля, як, напружаючы ўсю сваю сілу, цягне Сяргей калёсы; паляк упёрся аднай рукою ў білу, нібы памагае... А кроў плыве ў Сяргея па шчадзе, камяком чорным у вусе запяклася...

— Марыля!.. Хадзі, галаву мне завяжы!.. — з'явінуўся ён да жонкі.

Тая падышла, як не сваімі рукамі, павязку наложыла, адышлася ад яго, глядзіць, нібы дзівецца ці любуецца. Маўчыць.

Паволі пачаў запрагаць Сяргей свайго коніка. Трасуецца рукі, дрыжаць калені, а ззаду паляк стаіць з віントоўкаю.

Запрог Сяргей, а ў гэты час палякі пачалі выносіць мяшкі з хаты.

Тут толькі, у гэты момант вярнулася памяць да Марылі...

Кінулася яна к першаму, несшаму меж з адзежай і з салам, учапілася каршуном за яго:

— Што вы робіце?.. — не сваім голасам закрычала Марыля. — Вы людзі ці не?!.. Як мы жыць будзем?!

— Вон, сволач!.. — астанавіўся перад ёю паляк з мяшком. — Адыйдзі ад мяне, праклятая бальшавічка, а то застрэлю!..

— Страляй!.. Страляй!.. Толькі разам з дзеткамі, каб ня мучыліся ў лапах вашых!.. — ня ўнімалася Марыля, і вочы яе гарэлі, як вуглі; на шчаках з'явіліся дэльце хваравітых плямы...

Супуціўся паляк, стаў, глядзіць. У гэты момант рэшта палякаў наймітаў выносіла хто што хадеў; бо толькі ў Сяргея астаўся ўвесь дамашні скарб, а суседзі ўсё сваё вывезьлі ў пушчу.

Сяргей коніка ўжо запрог і асалапелым поглядам абводзіць усіх, нібы нічога не разумеочы. Марыля кінулася к чарадзе ..

— Адыйдзі, кабета!.. — гаркнуў на яе даўгавязы, аспаваты паляк.—Бальшавіком астаўляеш?..

— Сабе есьці ня будзе чаго!.. Дзеткі з голаду паўміраюць! Зладзеі вы!!.

— А-а-а?!. Дык ты так, пся крэў?!

І, кінуўшы мех, ён падбег і прыкладам стрэльбы съцёбнуў ёй у грудзі...

— А-й-й-й!.. Людзі, ратуйце!.. — пасьпела толькі крыкнуць няшчасная кабета і, як сноп, павалілася каля парогу сваёй хаты.

Цяжка застагнала. Дзеткі кінуліся к ёй, папрысадлі на калені, заглядаюць з пужлівай цікавасцю ў твар...

А Марыля, нібы палатно, бялюсенькая ляжыць на мураўцы, вочы зачынены, густыя даўгія павекі закрылі блакітныя вочы... Як позьняя, вячэрняя адвітальная коска сонца, што запазынілася на небе ў ружовых воблачках, з носу цячэ паволі вузкая істужка крыві, съцякае па шчацэ ў траву і фарбуе яе чырванью кветкі...

— Што вы зрабілі?!. Што вы зра-бі-лі?.. — з жудасцю ў голосе запытаў Сяргей.

— Мала ты яе б'еш!.. Вось што!.. — адаўваўся адзін з белых.

— Сука!.. Варта ёй!..

Сяргей міжвольна пабег у хату, прынёс вады, пырснуў у твар Марылі, і яна як-бы ажыла, ачуняла... Падняла свае дзіцяча-наіўныя вочы, абвяла ўсіх, не спазнала...

— Чаму мне гэтак трудна... Сяргейка?.. — ледзьве прагаварыла Марыля.

— Любая мая!.. Нічога!.. Устаны!.. — з съязьмі на вачох, дрыжачым ад хваляваньня голасам адаўваўся Сяргей.

— Памажы!

Падклаўшы рукі пад съпіну, Сяргей памог устаць Марылі. Паднялася яна, абапёрлася аб съязьну... Глядзіць шырока адчыненымі вачымі перад сабою... Дыша глыбока, цяжка...

А палякі ўжо усклалі ўсё на воз, некалькі села на верх і чакалі Сяргея.

На фронце нешта съціхла зусім, а па дарозе, відаць, цягнуліся палякі... Адыходзілі...

— Ну, гаспадар, ідзі выїжджай!.. — крыкнуў адзін з возу.

— Досыць бабіцца!.. — гукнуў другі.

— Хай першая куля вас ня міне!.. — з сілай прагаварыла Марыля.

— Дык табе мала?!.. заенчыла некалькі палякоў і рынуліся к Марылі...

Зъялела толькі яна... стаіць, руکі апусьціла...

Сяргей папробаваў абараняць. Адзін паляк кулаком па твары ўдарыў, другі адпіхнуў у грудзі, і Сяргей паваліўся.

Бачыў толькі, як двое рыжых, у сівых мундзірах, паднялі свае вінтоўкі... Сяргей заплюшчыў вочы...

— Гах!.. Гах!..

Пачуў тупы і глухі зык. Адчыніў вочы: Марыля зноў ляжыць на мураўцы. Раскінула рукі, растрапаліся даўгія шаўковыя валасы... Адзін яшчэ паляк ботам пад бок яе ўдарыў.

Застагнала нема-глуха Марыля, падняла вочы, акінула ўсіх і ледзь чутна, але відаць з вялікай сілай прамовіла:

— Вы... зъяры!..

Сяргей сабраў усе сілы і кінуўся к ёй, стаў на калені, падняў галаву яе, глядзіць... Плача...

А ў яе, ня толькі з носа, а і з рота пацякла ўжо шырокая істужка чырвонай, як макаў цввет, гарачай крыві... І гэта кроў цячэ па пальцах Сяргея, шчакоча іх, ablівае дела халодным потам...

Дзеткі навокала стаяць, вядуць на розныя галасы...

Палякі зъянтэжыліся, здурэлі, гамоняць паміж сабою, паказваюць на фронт і дарогу. Нешта гамоняць к Сяргею, ды той ня чуе, не разумее...

А потым скапілі ўдвох Сяргея за каўнер, адцягнулі ад Марылі, прыцягнулі к возу, далі раз па мордзе. Падпіхнулі на воз яго і... Сяргей, уціраючы

буінныя, як пацеркі, сълёзы, паехаў са свайго двара
нямаведама куды...

Азірнуўся назад: ляжыць Марыля, а дзеткі поў-
заюць у яе па грудзёх...

І Сяргей ня стрымаўся—заплакаў.

IV

Яшчэ далёка паўдня, а гаспадарка Сяргея і ся-
мейка яго раскідалася і разъляцелася, нібы выбіў-
шыся пух з падушкі, якую распаролі на дварэ ў
Сяргея палякі. І што, здаецца, зрабіў каму дрэннае
Сяргей?.. Малому дзіцяці за сваё жыцьцё вока не
запарушыў; калі што было і крыўдна яму,—жонка
Марыля, добрая душой, заўжды перасъерагала, пра-
сіла яго:

— Сяргейка!.. Кінь сварыща з суседзьмі. Уваж!
Няхай лепш табе крыўда будзе, чымсь каму яе
зробіш...

І слухаў Сяргей сваёй жонкі, слухаў, бо ведаў,
што кажа яна заўсёды разумна, стала. І любіў яе
больш усяго на съвеце.

Шэсць год толькі жывуць разам, душа ў душу,
дзеляць паміж сабою гора і радасць папалам.

Тады яна была прыгожаю, на ўсю вёску, дзяў-
чынай. Белая, поўная, як-то кажуць, кроў з малаком,
блакітна-нябесныя вочы съвяціліся і тады яшчэ даб-
ратой і шчасьцем. Глядзіш у іх і, здаецца, бачыш
усю чыстату яе душы, сумленья...

Тады ёй было ня больш 18 год і ў гэту пару
яна пакахала Сяргея, гэтак сама маладога хлапца...

Любіліся, пабраліся. Жылі шчасльіва вось да гэтага дня. Дзетак прычакалі—цешыліся...

Гаспадарку добра глядзелі або, нажывалі, думалі—калі прыгодзіца. А цяпер—чорт лысы спажыў!

Ці думала калі Марыля, што гэтак можа здарыцца?.. У жыцьці ніколі ня думаеш, што здарыцца ўперадзе—ня ведаеш!..

І ляжыць на травіцы Марыля, раз-по-разу дыша: рэдка, цяжка... Дзеци каля яе: большая дзяўчынка рушнік з хаты прынесла, вышірае гарачую кроў, а яна непаслухмяная сочыцца й пеніцца...

Ужо і вечарэе. Ня відаць нікога і, здаецца, замёрла ўсё.

— Tax!.. Tax!.. Та-та-та!.. Tax!..—панесла з канца вёскі, і некалькі конных палякаў, перагнуўшыся цераз сёдлы, памчаліся на захад...

А неўзабаве—яны. Родныя і дарагія збавіцелі... Босыя, у дзіравых рубашках, з вінтоўкамі на аборачках, чорныя, запыленыя, загарэлые—яны былі дорагі кожнаму, надзвычайна мілы...

— Бальшавікі прышлі!.. Бальшавікі прышлі!..—крычаў малы хлапец, вылезшы з склепу. Павылазілі ўсе сяляне, дзе толькі хто сядзеў. І ўсе былі, як той малы хлапец—радаваліся.

І, здаецца, пашло сонейка съвяціць зусім іначай, ярчэй, усё памылася чыстай крынічнай водой вызваленія, усьміхаецца, вітае ўсё, вітаецца... Як у казцы, усё ў момант зьявілася на вуліцы: масла, малако, мяса...

Частуюць чырвонаармейцаў сяляне, як дарагіх, родных і нябывалых гасьцей, па ўсёй вёсцы дым коціца: пякуць, смажаць... Нібы вялізнае съята. Кожын з сялян ня ідзе, подбегам съпяшаецца, куды трэба, дзяцюкі скачуць, як малыя дзеци, дзяўчата, дык тыя нават песні завялі...

А бальшавікі не астанаўліваюцца доўга, гоняць упярод ды ўпярод. Полк за палком ідзе, як хмары...

— Вот гонім!.. Нідзе ня толькі што пабіцца, але і ўбачыць няма як!.. Нямаведама, што там такі за паляк?.. — жартуюць чырвонаармейцы.

Пагналі жывёлу з лесу, а яна бягом дамоў съпяшаецца: намучылася такі доўгі час ад камароў і аваднёў у лесе.

Прышла і Марыліна карова з цялушкай дамоў, падышла да гаспадыні, што ляжыць, не скрануўшыся, і стаіць, мукае... Мусіць, і жывёла адчувае, што дзеецца нешта нядобрае...

Зашоў Яўмен к Сяргею за патрэбай, бачыць — ляжыць суседка на дварэ, кроў запяклася каля роту... Здагадаўся, мусіць, што гэта значыць, кінуўся на вёску, сабраў людзей.

Прышлі, адхаялі.

Адчыніла вочы Марыля, агледзела ўсіх, не спазнала, мусіць...

— Вы... яшчэ тут?... — прашаптала яна.

— Марыля, хто цябе?.. Дзе твой Сяргей?.. пыталі ў яе суседзі.

— А-а-а?! Гэта... вы... Палякі... мяне не забілі!..

Зъяры!..—пераводзячы дух, шаптала Марыля.—Сяргей... паехаў з імі... Вады!..

Падалі вады. Яна смагла напілася. Яе паднялі і асьцярожна занесьлі ў хату. Толькі цяпер убачылі суседзі, што палякі забралі ўвесь скарб Сяргея, перавярнулі ўсё ўверх дном.

Убачыла гэта і Марыля. Не магла глядзець—зачыніла вочы.

— Што?.. Трудненька табе, Марылька?.. Га?..— запытала, нахінуўшыся к ёй, суседка.

— Ох, як трудненька!.. Не дажыву я да заўтрашняга!..—кідаючыся па падушцы, шаптала Марыля.—Сястрыца?!

— Што, Марылька?..—запытала тая, думаючы, што Марыля нешта папросіць.

— Няма на съвеце... бога!..—прастагнала хутчэй, чымся сказала.—Няма... Колькі я... яму малілася... прасіла... Выдумка адна!..

Эжахнулася суседка і ўсе, што стаялі каля яе... Ня верылі, думалі, што блузьніць...

У гэты час камісар з палка, які астанавіўся на начоўку, прачуў пра такое здарэнье. Прышоў паглядзець.

— Што ты кажаш Марыля?! Не грашы! суніміся...—забарабаніла над вухам хворай кабецина.

— Не... няма!.. Не кажэце!..—стагнала хворая.

— І сапраўды няма ні бога, ні чорта!—раздаўся ў гэты час голас камісара.—Вось вам само жыцьцё паказвае і вучыць... Але аб гэтым будзем гаварыць

пасъля, цяпер-жа стаяць нельга! Бярэце хворую і вязеце ў суседнюю вёску, там астаназіўся і начуе наш доктар. Ён, калі можна памагчы, дык паможа. Ня трацьце часу!.. Бачыце, хворай што дальш, то горш.

А Марылі горшала. І дзеци ўжо ня плачуць, зашыліся на печ і сядзяць, як спуджаныя птушкі...

— Бяжы, Костусь, запражы свайго каня!.. У цябе добры конь,— звярнуўся нехта да Костуся, ужо пажылага і добрага селяніна.

— Зараз прыеду!..

І Костусь зьнік за дзьвярыма.

Прыехаў Костусь; палажылі асьцярожна пад енкі і стогны Марылю і гэтак сама асьцярожна і памаленьку павезьлі яе ў другую вёску.

Ужо заходзіла сонца і шырокім чырвоным палотнішчам хварбаваўся ўвесь край неба, і маленкія воблачкі, якія віселі над небасхілам, гарэлі крытвымі плямамі.

Толькі для Марылі гэта было ўсё роўна, ёй няміла было нічога.

Асталася з дзецьмі ў хаце Сяргея некая родная яму баба. Прыбрала па раскіданае ўсё па хаце паякамі, злажыла, прывяла ў парадак.

Пашла на доражань, падаіла карову, працадзіла ў гладыш, наліла дзеткам есьці. Меншыя ўзяліся есьці, ядуць смачна, скора, прагаладаліся за дзень, а большая—Волька сербанула некалькі разоў і палажыла лыжку.

— Чаму-ж ты не ясі, Волечка?.. — запытала баба ў Волькі.

— Ня буду есьці. Няхай і яны кінуць, досьць!.. — з сур'ёзной мінай-адказала бабе Волька. — Няхай малако мame астанецца.

— А маё ты дзіцятка!.. — пашкадавала баба: — разумее бедненькая, гаротная!..

І сухой, жорсткаю рукою бабка жаласьліва пагладзіла яе галоўку. Кінулі есьці і меншыя, пашлі спаць.

— Бабка!.. — гукнула Волька ўжо з-пад посьцілкі.

— Чаго дачушка?..

— Калі прыедзе мама, тады мяне пабудзеце! Я месца сваё ёй дам!..

— Добра, добра, зязулька!.. — прашамкала баба і міжвольна падумала: — Якая маленъкая, а разумненъкая. Бог ведае, што будзе з мамай?.. А што-ж тагды з вами?

І бабулька, сабіраючы са стала лыжкі і пасуду, качала толькі галавою і цяжка нешта ўздыхала.

V

А Сяргей больш пяхтуром пасоўваецца ўсё дальш і дальш. Вось ужо і Менск.

Паехалі, не астанавіліся; па дарозе нагнаў некалькі сялян, што гэтак сама папалі ў падводы. Убачыў, прывітаўся здалёку, і лягчэй на сэрцы зрабілася, усё-ж-ткі свае людзі, суседзі, а ў такой дарозе, здаецца, сусед — бліжэй, як бацька і матка...

Абрэзаўся і абмуляўся Гнедчык, ісьці ня хоча, галавою матае.

— А што?.. Каб цябе воўк!.. — злаваўся ў души Сяргей.—Не хацеў стаяць дома, дык цяпер вось пакутуй са мною разам. Трэба-ж аказвацца, воўка-рэзіна!

А бедны конік, нібы адчуваючы сваю віну, цягнуў, як ня вылазіў з скуры, вялізны воз свайго, а цяпер чужога добра.

Пякло ўвесь час неміласэрна сонца, у лесе стаяла страшэнная заедзь: авадні, камары і съляпні на-сіліся роем і гулі, як чмялі. Ліўся цурком пот. Не давалі палякі супачынку: пахарчуюцца і далей—нават рэдка калі адпрагалі коняй.

А тут ззаду, здаецца, недалёка за плячыма:

— Та-та-та-та...

Стракоча кулямёт, нібы гарохам жалезным, поўнай жменяй нехта кідае аб вялізную бляху. Нясуцца бяз унімку палякі, кідаючы ўсё на сваім шляху.

Спусцілася сонца за лес, пацягнула халадком паслья съпякоты, аздаравілася паветра.

За вёскай, на канюшынішчы астанавіўся абоз на начоўку... Распрэглі коняй, далі канюшыны. Сабраліся к Сяргею суседзі, сядзяць, ядуць, ціха гутараць.

— Блізка ўжо Баранавічы. Вот едзем, дык едзем!— жаліўся ціха ў цемені стары барадаты селянін з сівой бародкай і разумнымі блакітнымі вачымі.

— Дармо! Хоць дом наш свабодзен!.. — дадаў другі.

— Там, ужо мусіць даўно, бальшавікі.

Пры гэтых словах сэрца Сяргея заныла, зашчымела. Успомніў сваю Марылю; гаспадарку тут на возе вязе к палякам, выбраўся зусім з дому.

— А што з ёй?.. Дзеткі?.. Бедныя!..—думаў, нізка зьевесіўшы галаву, Сяргей, седзячы каля свайго возу, адкінуўшыся к калясу.

Узад і ўперад, каля вазоў усяго абозу пахаджваў з вінтоўкаю паляк. У момант, як ён блізка падыходзіў—у кожным такім гуртку заціхала гаворка.

— Тарас!..—шапнуў на вуха Сяргей, аднаму з сялян.

— Што?—гэтак-жа ціха адазваўся той.

Страляніна на фронце яшчэ ня ўнімалася, і то на тым, то на другім вучастку ішла калатніна, а коні здавалася, спакойна хрумкалі сырую канюшыну.

— Браце дарагі!.. Уцячэм! Жонка можа паміраэ мая... Палякі забілі. Сэрца нешта ные... Што там робіцца?!

— А коні?..—запыталі другія двое.

— Воўк іх еж!.. Нажывем, браточки. А як-же бяз нас гаспадарка будзе?!.—циха шапацеў, як вецер лісьцем, гаманіў Сяргей.

— Ды чулі вы, што казаў паручнік?—эльварнуўся да ўсіх Зьміцер, малады хлапец.

— Ну што?

— Казаў, калі хто будзе ўцякаць, дык застрэляць. І ўсе паедзем у Польшчу і ў Варшаву на работы...

— Эт!.. Глупства пароў, як і ты цяпер!.. Хто гэта захоча прыгон рабіць?..—засердаваў Тарас.

— Насамдзеле, трэба думаць, каб як з коньмі ўцячы... Але калі?..

— Э сягонешняга вечару трэба старацца. Трымацца ўсе разам у кучы. Блізка адзін каля аднаго...— шаптаў нэрвова Сяргей і апасыліва пазіраў у бок, дзе хадзіў паляк-вартаунік.

І думка цвіком засела ў галаве ўсіх падводчыкаў. Клаліся спаць ды і хацелася ўжо адпаць пасля цэлага дня бязупыннай пякоткі пад сонцам і чаканьня нечага зусім надзвычайнага.

Удалі чорным вароньнім крылом чарнеўся вялізны лес.

Рабілася ядрана, халаднавата. Неба сіняе блішчэла на зямлю палахлівымі зоркамі, і гэта ўжо давала ведаць, што заўтра будзе пагода—як дым.

Прыкрыліся сьвіткамі, падклалі пад галовы канюшыны, прышчурыліся бліжэй адзін к аднаму і задрамалі.

— Уставай!.. Прэндзэй, псякрэў! працяў паветра пісклівы зык; усе папрачыналіся, праціраюць вочы.

— Зашэнгай коня!..

А самі бегаюць, як апараныя.

Здагадаліся хлопцы, што слабіць у іх ужо гайка. Запрагаюць.

— Ну!..—думае сабе, запрагаючы, Сяргей:—нешта сёньня будзе. Уцяком!—рашыў ён, і аж павесялеў ад гэткае думкі.

Сонца пачало выплываць з-за лесу, зашчабяталі птушкі, заскрыпелі і пацягнуліся цераз туманную пялёнку адзін за другім цяжкія вазы...

Уперадзе бегла лёгкая параконная панская калашка, а ў ёй, угнуўшы пружыны, гойдаўся, раска-
пусьціўшыся, польскі пан.

Праяжджалі па дарозе вёскі і нідзе ня ўбачылі
ніводнага чалавека, ні скаціны. Нібы вымерла ўсё
ад страшэннай хваробы.

Стаяць насьцеж расчыненая хаты, бы пусткі, і,
бачачы гэта, у Сяргея балела сэрца і душа: ён ба-
чыў у гэтых хатах сваю разбураную і зьнішчаную
гаспадарку, і ад гэтага яшчэ больш нешта ныла і
балела ў сярэдзіне.

Бярэцца пад поўдзень. Сонца смаліць, як у печы.
Душна і мlosна. Уехалі ў лес. Хоць на полі ціха,
здавалася, а ў гушчы сасоньнік сваімі верхавінамі
нешта шапацеў таемнае, незразумелае...

Перасьцерагаў, гразіўся.

Але ехаць увесь час прыходзілася, і галава, ахаладзеўшы, начала варочаць мазгамі, думаць, энаходаіць выйсьце з свайго дрэннага становішка.

— Тарас!..—адвярнуўся з свайго возу назад
Сяргей.

— Чаго?

— Курыць у цябе ёсьць?..

— Ёсьць!..

І, кінуўшы лейцы, Сяргей саскочыў з возу і пачакаў Тараса... Той гэтак сама зълез і пашоў разам.
Усе палякі нешта былі каля паручніка, толькі адзін,
міэрны, цягнуўся ззаду, за вазамі...

— Тарас!?.—аглянуўшыся навокала, пачаў Сяргей:— Самае лепшае месца ўцячы... Глядзі брат!..

— Добра!..

Мужчыны закурылі, зацягнуліся.

Падавалі ўсіх сваіх і перадалі пастанову. Усе згадзіліся.

У гэты час увесь абоз астанавіўся, і паручнік, зълезшы з свае каламашкі, паволі, важным поступам абышоў усе падводы. Астанавіўся каля мужчын, рэшту падаваў к сабе. Усе падышлі.

— От што, мужчынкі!..—зъвярнуўся ён да ўсёй грамады падводчыкаў-сялян: — калі каму надаела ехаць—можаце ісьці дамоў! Коні ваны астануцца ў мяне. Можа мы на іх паедзем аж у Варшаву. А я вам дам пшэпustку і ідзеце з богам! А то аставайцеся са мною, прыехаўши на месца, дам ўсім работу, і будзецце пакуль што жыць, пакуль бальшавікоў мы не адгонім назад! А маладых я нікога ня пушчу дамоў. Абмундзірую і адпраўлю ў армію.

Усе стаялі і маўчалі. Моладзь закалацілася.

— Ну дык хто пойдзе дамоў?—зъвярнуўся ізноў паручнік. З усёй грамады вышла толькі пяць чалавек.

Паручнік напісаў агульна для ўсіх пропуск, даў табакі, хлеба і селядцоў і адправіў.

Заплакалі некаторыя, разьвіталіся і пашлі. Сумагарнуў увесь абоз. Паехалі далей.

Раптам загарэўся лес; агонь з хуткасцю маланкі

пералятаў з аднаго месца на другое, абхопліваючы вялізны кавалак бору.

Дым, чорны, як сажа, вялізарнымі клубкамі віўся ўгору і расплываўся туманам.

Трашчэла ўсё навокала і ламалася.

У гэты час атрад палякоў абагнаў абоз, з лесу пачалі лопаць скрэзъ па раскіданыя патроны, дзе-ні-дзе гучна рваліся снарады...

Падымалася паніка.

— Пара!.. — падумаў Сяргей і, падміргнуўшы Тарасу, чакаў толькі найлепшага выніку, каб павярнуць у лес і зьнікнуць.

Падыхнула дымам і апавіло ўсе фурманкі цёмнай пялёнкай.

У лесе пачкамі пачалі рвацца патроны.

Выгібаючыся ў бакі, вузкая, як калёсам праісьці, бегла лясная дарожка ўбок з бальшака.

Тарас адразу, праз дым яе ўбачыў і раптам павярнуў свайго каня, а за ім Сяргей...

За Сяргеем кінулася рэшта падводчыкаў. Запрымецілі палякі, давай страляць залпам.

Тарас з возам зачапіўся і стаў. Ня было куды дзяявацца, трэба рэзаць гужы і на конях уцякаць. У Сяргея якраз з сабой ня было нажа і ён узяўся хутчэй адпрагаць. У гэты час некалькі мужчын, хто з канём, а хто без каня, уцякалі ў лес, пад градам куль.

— Уцякай, Сяргей, заб'юць!.. — кінуў нехта.

— Зараз!..

Але ў гэты момант палячок, што ішоў ззаду вазоў, падбег к Сяргею і нацеліўся на яго карабінам.

Памяръцвелі ногі, па скурый мароз працяў, а потым і ня помніць Сяргей, як рынуўся к паляку таму і шмаргануў з яго рук карабін.

Стрэліў—сказаўся „ожэлак“ у гушчыню травы.

— Хлопцы, сюды!..—ня помнічы сябе, крыкнуў Сяргей. І, выскачыўшы на дарогу, ён набягу выстраліў. Схапіўшыся за грудзі, пад калёсы зъялеў другі паляк.

Раз-по-разу страляў у кучу палякоў Сяргей, а тыя, зъбіўшыся спуджанымі авечкамі, ня ведалі, што рабіць. Некаторы даў некалькі стрэлаў.

Чыркнула па шапцы Сяргея, зъялела яна, пачякло па шчацэ, зноў, як тады, гарачае, шчакатлівае.

— Эх!.. ввашу маць!.. Дык гэта так?!

І, перавярнуўшы карабін, бо патронаў ужо ня было, Сяргей рынуўся ўнатоў палякаў...

Як зьевер, крышыў направа і налева, дабіраючыся да паручніка.

Коні астанавіліся, бо наперадзе страшэнна лопалі патроны.

Асалапела-спуджаным поглядам, як бык, глядзеў паручнік, у руках трымцеў браунінг, з расчыненага роту цякла съліна...

— Гах!..

Апусьціў карабін Сяргей на твар паручніка. Ба-

чыў толькі, як нос раскроіўся панскі, зубы выскаліліся, а потым чырваньню крыві залілося...

А потым раптам, нечакана, нутро Сяргея калёным шылам пранізалася, і гэтыя пякельныя дроцікі па ўсім целе разышліся. Абцугамі за сэрца сашчаміла, адняло розум...

Выпрастаўся Сяргей, узмахнуў рукамі... і зваліўся, як сноп.

І толькі ў апошні раз, калі рэзнуў паручніка, з непамернай злосцю кінуў:

— За Марылю!.. За зъдзекі над намі!..

Суседзі з лесу бачылі ўсё гэта, але пасабіць не маглі нічым: кожын уцякаў, як мага.

Завярнулі палякі зноў на бальшак вазы з астаўшыміся коньмі, завярнулі і Сяргеева коніка... Рэштку вазоў падпалі і паехалі дальш.

Вярнуліся суседзі назад. Што лепшае паздымалі на свае вазы, а дальш агонь ня даў.

А воддалъ, на бальшаку, дагары, пазіраючы ў бяздоныне сіняга неба, ляжыць, раскідаўшы рукі, няжывы Сяргей.

У грудзі куля папала.

— От, не павязло чалавеку!.. Кончылі яны ня толькі гаспадарку, але і гаспадароў!.. Як там дзеци?..

З'няўшы шапку, стаяў нярухома перад нябожчыкам Тарас. А потым вырвалася:

— Герой!.. Дзецим ня сорамна будзе за цябе!.. Змог адплаціць пану!..

Узялі суседзі Сяргея і палажылі пад бярозай, пры бальшаку, можа хто пахавае, бо вёска далёка, і,

уціраючы съяззу, пашлі і паехалі мужчыны лесам у
сваю родную вёску, свабодную і шчасльвую, толькі
адзін Сяргей ня ўбачыў волі, шчасьця і зямлі...

VI

Прывезьлі Марылю ў вёску, трудна везьці было,
кідалася бедная, прасілася, енчыла...

Нашлі доктара.

Ня гледзячы на позьнюю пару, ён устаў і ўваж-
ліва выслушаў хворую, агледзеў кругом, нічога не
сказаў, толькі галавою пакруціў...

Распытаўся пра здарэньне: як магла, апавядала
яму Марыля, а рэшту дадалі суседзі...

Падзівіўся доктар з зверства палякаў і, нібы
сам сабе, дадаў:

— Праудзівыя яны зьвяры!..

Даў выпіць ёй нейкага зельля. А Марылі ўсё
горай і горай рабілася; пад канец мучыцца пачала,
пакутаваць...

— Хто яе тут родны?.. — зьвярнуўся доктар да
мужчын і кабеты.

— Ды родных нікога ў яе няма! Але я — сваяк
яе!.. — адазваўся адзін.

— Хадзеце сюды!..

Адаэваў яго ў другую хату.

— Жыва яна ўсё роўна ня будзе. Зараз памрэ.
Толькі, калі хачаце, я дам ёй падскурнага — памрэ
без пакуты...

— Панок, даражэнькі!.. Рабеце, як знаеце, за
труды ваши заплацім, чым толькі хочаце.

— Папершае — я не панок, а падругое — я нічога не вазьму, хоць і давалі-б!..

— Па прывычцы, ведаецце!..

Тымчасам доктар запусьціў морфія. Хворай стала лягчэй, яна ўжо не стагнала, а весела глядзела на ўсіх шырока расплюшчанымі вачымі. А усё-ж ткі прадчуванье съмерці яе не пакідала.

— Сяргей дома?.. Чаму яго тут, каля мяне, няма?.. — запыталася яна.

— У падводах яшчэ!..

— У падводах?!?! — нібы зъдзівілася Марыля.

— А дзеці здаровы?..

— Здаровы!.. — адказала суседка і адхіснулася ад Марылі.

Белым налётам твар маладзіцы ахінаўся, вочы заскакалі, усё-ж ткі, хоць і цераз сілу:

— Мае вы дзетачкі... як жыць вы будзеце?! Адны... Скажэце... Сяргею... няхай... ня крыўдзіць... дзяцей... і люб...

І не даказала слова Марыля. Канаць пачала.

Цёмнаю ноччу, ціхаю, асьцярожнаю, прывезьлі ў сваю гаспадарку Марылю. Унесьлі ў хату і пала-жылі на другі ложак...

Ляжыць гаротніца на ложку, ужо нябожчыца, а зірнуць — съпіць.

Прыгожая, бялява-дзівосная, носік толькі съмерць завастрыла, павекі свабодна зачынены, а на вуснах — мяккая ўсьмешка лягла...

Сабралася баб болей. Ужо і ночка канчаецца,

зараз золак зайграе над зямлёю, раніца-залочаніца
распастрэ над зямелькаю ўладаньне.

Паднялася гамонка ў хаце, падлажылі ў печы,
прыставілі вады, каб памыць Марылю... Гаспадарыць,
як хто ведае.

У гэтых час, ці то ад беспарадку, ці мо' ад съля-
пога прадчувањня съмерці роднага, раптам усхапі-
лася Волька з ложку.

— Мама прыехала! Мама!.. — зазывінеў яе галасок,
нібы званочак у полі.

— Сыпі, Волечка!..

Падышлі да яе бабы і засланілі сабой Марылю-
нябожчыцу.

— Мама зараз прыедзе!.. Сыпі...

— Яна раніцай прыедзе!..

— Не!.. А вунь ужо ляжыць на ложку!..

І, адпіхнуўшы старых, яна саскочыла і борэздвень-
ка падбегла да мацеры:

— Мама!.. Мама!.. — ціха будзіла Волька і ўзялася
за халодную, як лёд, руку мацеры.—Мамачка, ты
сьпіш?!

Наіўнасць дэіцяці перад грубай чарнатой жыцьця
была настолькі трагічна, што няможна было стры-
міца ад плачу.

— Мамка?!.—ня ўнімалася Волька, не разумеючы,
што перад ёю нябожчыца.—Можа ты есьці хочаш?..
Можа малака прынесьці табе?.. Я аставіла табе?..
Мамачка?.. Чаму-ж ты ня кажаш нічога?!

Костусь падышоў да яе.

— Волечка!.. Не чапай мамы. Няхай съпіць!..
А ў самога съляза сълязу выганяе.
Заплакала і Волька тады, сэрцам бядачка зразумела. Наўзрыд галосіць.
А раніца тчэ вясёлкавы шлях у бяздонным небе цёпламу, радаснаму дню...

•VII

Святошні дзень.

Аб съмерці Марылі вестка далёка па вёсцы і па хутарох працацілася. Кожны бедаваў і шкадаваў, бо любілі ўсе ад старога да малога як Марылю, так і Сяргея.

Ужо памылі яе, увабралі, прыхарошылі, нібы да шлюбу справадзіць-выпраўляць, надзелі лепшыя сукні, вянок дзявочы...

Ляжыць на лаве, у хату сонечны слуп жытнёвых праменяняў уліваецца, купае ўсё, адбіваецца ўсяды; дзеткі Марылі неадлучна стаяць каля мацеры, большая крыніцай разьліваецца...

А двое нічога—вядома, малыя, не разумеюць.

Паглядзіш з боку: красуня-дзяўчына ўхарошылася, адпачывае, а каля яе, нібы кветкі, параскіданы дзеци...

Але кветкі адарваныя, назаўсёды, навек... Яны ніколі не пачуюць добрага, ласкавага слова, пяшчоты, любасьці не адчуваюць, ня ўбачаць увек...

- Хаваць няма як!..—гамоніць у чарадзе Костусь.
- Невядома, дзе Сяргей. Павінен-жа вярнуцца...
- Будзем бачыць!..—адазвалася некалькі.
- А цяпер давайце ўсе-ж ткі рабіць труну!

І пашла няпрыемная пад павецьцю работа.
Бабы вараць жалобны „абед“, як водзіцца ўсюды
на вёсках.

Дзянёк прыгожы ўдаўся, любата толькі. Ня чуваць
ужо гарматных стрэлаў; чорт ведае куды загналі
чырвонаармейцы палякаў...

Радасць з съятам буяе ў кожнага на сэрцы.

Вярнуліся конна падводчыкі з панскага палону,
пачулі, што памёрла Марыля,—аж за галаву хапіліся...

— Уся гаспадарка з сямейкай! Дзе-ж гэта відана?..

А Тарас нічога ня ведаў і, прыехаўшы дамоў
перш за ўсіх, думаў з жонкай сваёй пагаманіць, як
тэта лепш падыйсьці да Марылі, апавядадаць бяз болі
пра страшное гора і, не знашоўшы яе дома, пашоў
памаленьку на хутар Сяргея.

Прышоў на двор, стаў і асалапеў, нібы абухом
на галаве трэнулі: дамавіну робяць...

— Кому гэта?..—запытаў устрывожаны Тарас.

— А-а-а?! Тарас вярнуўся!..—гукнулі некалькі.

— А дзе Сяргей?.. Разам з табой?..

— Кому дамавіна, пытаю?..—стаяў на сваём
Тарас.

— А не кажы лепш!.. Марылі!..

— М-а-а-ры-л-і-і-і?!.. Што-ж гэта робіцца?!..—сха-
піуся за галаву Тарас.

— Чаго ты?!

— Сяргея палякі забілі!..—ледзь чутна прамо-
віў Тарас і сеў панура на калодку.

Усе маўчалі, нібы штосьці важнае думалі, раша-

лі... А потым здаровы, пажылы Казімір падняў свае бровы і глуха, як каго баючыся, працадзіў:

— Праўду бальшавікі кажуць: няма бога!.. Каб быў, ён-бы ніколі так не зрабіў!..

Зноў ніхто нічога не адказаў.

А Тарас, пасядзеўши на калодцы, пашоў у хату. Жонка яго ўгледзела, узрадавалася, нешта пытае, а ён хмурны, як лес у буру, пашоў проста к нябожчыцам, прыкланіў калені. Потым узяў на руکі, як пярыну, Вольку, доўга глядзеў на яе...

— Сіроткі вы бедненькія!.. Птушкі раскіданага гнязда!.. Але я рад, і майце гонар вы, дзетачкі, што бацька ваш герой!.. Ён заплаціў нягоднаму пану, а вы зусім з ім расквітуецяся!..

Якое ўжо моцнае сэрца ў Тараса, а і то не сустрымала навалы жаласыці, заплакаў.

Даведаўшыся аб съмерці Сяргея, загаласілі бабы, а дзеці глядзелі на ўсё гэта шырока-расплюшчанымі вачыма.

Здавалася, што ўсё гэта прыкра, недарэчна...

Пахавалі Марылю. Зусім пуста ў хаце зрабілася, дзеці плачуць, людзі ня ведаюць, што рабіць.

— Я забяру дзяцей і буду іх гадаваць з бабай, аднак сваіх ня маем!..—адазваўся на жалобным стале добры і сумленны Тарас.

Параіліся мужчыны, пагаманілі і пастанавілі: аддаць гэтых дзяцей Тарасу пад апеку, а калі захоча, няхай, як сваіх родных дзяцей, запіша, значыцца, на сябе.

Няскора прывыклі дзеці да Тараса і яго жонкі,
але цераз год ужо ўсе звалі яго—татам, а яе—мамай...

А Тарас з жонкай, як сваіх дзяцей, любілі іх і
гадавалі.

VIII

Прашло з таго часу шмат год.

Аб бандыцкай навале палякаў на свабодную
Беларусь ужо крыху забыліся... Разышліся чорныя
хмары; узяліся за творчую працу...

У нова-адчыненай школе сягоńня была нейкая
ўрачыстасць...

Ды й як ня радавацца?..

На съязне, знадворку, красавалася вялікая афіша,
якая крычала аб спектаклі...

У школе шумліва. Падрыхтоўка. Народу паў-
нютка.

— Мусіць і сягоńня Волька будзе выходзіць?!

— Ды павінна!.. Без я-ж тут нічога-б ня было!..

— От дзе здольнасьць, га-а?..

У кутку вялі гамонку барадачы.

А ў папярэdnіх шэрагах лавак к сцэне гарачылася
і хвалявалася моладзь, тут таксама ішла заўзятая
гамонка. І калі прыслушаешся бліжэй, дык то з не-
памерным каханьнем, то з пашанай, то з зайдрасцю
гамоняць усё.

— Волька!

Пасьля сыгналаў паднялася заслона.

Урачыстае пасяджэнье.

Сягоныя комсамольская ячэйка прымае к сабе
ў сям'ю Вольку, дачку героя Сяргея...

Выходзіць яна.

Ніхто і ніколі не сказаў-бы, што тое ваўчанё, тая
Волька, якая мора сълёз выліла ў той, навек памят-
ны для яе, дзень, цяпер стаіць перад сотнямі вачэй
красуняй-дзяўчынай, высокай, зграбнай, бы маладая
вішня ў поўнай красе, з распушчанымі шаўкова-ру-
сымі валасамі, з васільковымі вачыма, з сънегавой
бялізной твару з крамяна-пульхнымі грудзямі...

Гэта Волька мяккім прыемным голасам кажа:

— Я маю гонар, маю шчасце сягоныя ўзяць
моцна съцяг Ленінскага комсамолу. Я змагу, бо я
чую сілу ў сябе, змагу яго абараніць, хаця-б гэта
каштавала мне і съмерці.

Я сягоныя другая—і ня сълёзы з журбою вы-
ведуць нас на лепшы шлях, а жыцьцёвая барацьба,
вера ў самага сябе, у жыватворчую крыніцу мас!..
Досыць верыць і аддаваць сябе съляпому нябеснаму
богу!

Я так гавару, бо маю на тое права—я—дачка
бацькі-героя, які лёг ад панскаі рукі!..

Не дагаварыла Волька, як моладзь на руках яе
закалыхала...

А ў грамадзе чуецца:

— Калі Волька ў комсамол, дык і мы!..

— Што-ж мы горшыя, ці што?..

І пасыпаліся заявы ў бюро ячэйкі.

А Тарас, які сядзеў у кутку і чуў усё гэта, уз-
дрыгіваў вусам і шаптаў сам сабе.

— Так, Волечка!.. Справядліва, дэіцятка маё!..
Плаці пану тым-жа, чым ён табе!.. Добра!..

А неўзабаве Волька грава на сцэне.

— Сягоńня яна прыгажэй, як усе разы!.. шапталася моладзь.

Чаму ня быць Вольцы прыгажэйшай—яна сягоńня комсамолка, яна сягоńня выпаўніць да канца помсту свайго бацькі-героя!..

А музыка калаціла тэатр.

У Х В А Л Я Х Ж Ы Ц Ъ Ц Я

I

...І хто яго ведае, як гэта трапілася?

Заўсёды так у жыцьці: з маленъкага няпрыкметнага вырастает вунь якая граміла, з аднаго ненарокам кінутага погляду раджаецца глыбока гдзесьці ў сярэдзіне толькі іскра нейкай зацікаўленасці, якая потым гарыць кахраньнем...

А то і зразу.

Зразу ўсхліпвае і абхапляе ўсю істоту палкае і засмаглае кахраньне, кахраньне, якое нічым утушыць немагчыма...

Так і ў Анелькі—дагэтуль жылі, можна сказаць, суседзьмі былі, часта сустракаліся, але ніколі гэтага ня было, як сягоньня...

Яшчэ з паўдня Анелька ведала, што вечарынка на хутары будзе, і захацела сходзіць туды, час правесці, а то ўжо дома надакучыла швэндацца без адпачынку каля гаспадаркі.

— Хоць прайдуся, весялей будзе!..

І здаволена Анелька ўсьміхнулася ўсмешкай маладой, сакавітай... Вусны пацалункаў просяць.

Задумаецца крыху, а потым, страпянецца птушкай злоўленай і зноў пачне ўвіхацца каля гаспадаркі спрытна, жвава.

З. М. Нікановіч. Золак.

— Хутчэй-бы спарадкаваць усё... Кончыць!

Як і заўсёды, Анелька на вечарынцы вясёлай была, гуляла, песьні цела з другімі дзяўчатамі, розныя гульні выдумляла. Пазайздросьціць толькі яе вясёласці; здаецца, пазычыў-бы хоць на гадзіну яе гарэзьлівасці, бурнай, нясутрыманай радасці...

Ды як-жа гэта?... Немагчыма?!

Ох магчыма! Трэба толькі сыйсьціся з ёй, зірнуць у яе васількова-льняныя вочы, падставіць сваё сэрца пад гульлівы дождж яе заразна-весёлых слоў—як і не агледзішся, а ўжо сам захоплены вясёласцю і радасцю існаванья...

Тады песьні плешчуцца...

А тут адчула Анелька, нібы промень якісь працяў яе, нешта зарупіла ўгледзецца ў вочы яго... Заўсёды бачыла, а сёньня ўгледзелася.

У разумна карых Пятрусаўых ачох агонь палыхаў, у іх рвалася на волю сіла, жаданьні, пачуцьці нязьведаныя... Гэты прамяністы агонь абхапіў ужо яе, Анельку, і закружыў у дзівосным карагодзе думак і пачуцьцяў розных... Гэты погляд да сэрца дашоў і расплыўся шырока, напаўняючы цяплом прыгемным...

Глянула Анелька на Пятруся, ды ўжо ня так, як калісі і на другіх...

Погляд яе вочак гэтац сама для Пятруся абяцаў шмат.

А потым і рупіць стала. Куды не павернеца ён—там і вочы яе. І паказалася Анельцы, што ўсё ў яго прыгожа, усё яму да твару, спадабаліся рап-

там ёй і рухі яго, жартаўліва-вясёлыя слова, паходка. Толькі вочы яго колкія вельмі, глядзець у іх немагчыма

Але гэта цяпер—а там пройдзе!

Вышла на двор прахаладаца, за ёю Пятрусь. Падышоў да яе, за руку ўзяў...

— Анелька, пройдзем!?

— Ідзём!

Сказала Анелька і спужалася сваіх слоў, гэтак адкрыта, бяссорамна, першы раз...

Хадзілі доўга па съцежцы, што вужакай круцілася каля хутару, нач нямая туліла іх.

А потым дамоў яе правёў, гаварылі шмат аб чым, аб жыцьцёвым жартавалі. Але каб цяпер папытаў хто ў іх, аб чым была першая гутарка—напэўна не сказаў бы ніводзін.

Ляжала Анелька на ложку, песьцячы ў мяккай цёплай пасыцелі сваё маладое крамянае цела, хуталася валасамі доўгімі, пшанічна-льнянымі, а ў галаве думкі... Непакойна-ліпучыя, надаедлівыя, усё Пятрусёвы слова лагодна лълюцца, пераліваюцца, съмех яго ў вушшу музыкаі аддае...

А ў аchoх Анелькі... ці ты іх самкні, ці рашчыні і глядзі ў бяздонь цемнаты—усё роўна ён мітусіцца... Съмяецца, дражніць, у вабоймы схапіць жадае...

І назаўтра таксама. То работа пішчом лезе ў рукі, то кінуць-бы яе, стаць і думаць-марыць аб аchoх карых на твары любым... аб Пятрусу.

— Няўжо... няўжо люблю?!

Спуджана-радасна кіне сабе Анелька, і ўсміх-
нецца, а потым уздыхне і зноў за працу.

Бягуць дні. А на сэрцы ў Анелькі што робіцца—
ня выказаць. І стала ўжо перад ёй у поўную шы-
рату, што жыцьцё яе—гэта кахранье яго, Пятруся,
шчасьце—абнімкі яго жартаўліва-недарэчныя, ра-
дасьце—пацалункі яго агністыя...

Стаяў млява-пагодны дзень, адзін з тых дзён,
якія рэдка калі бываюць у пятроўку. Ветрык-сва-
волец дзяцёнкам качаўся па кустох, разъдзьмухаў
высокую траву, някошаную, перабіраў і расьцяршу-
ваў пакосы і казытаў твар Анелькін.

Тады апусьціць граблі яна, упрэцца на іх і воч-
камі блакітнымі ў лес цымяны ўцячэ. А то кінецца
у валок пахучы, скопіць колькі можа, у абоймы сена
свежага, камяком прыцісьне да грудзей сваіх пульх-
ных, аж зубкі сашчэрыйць і ў істоме адкінецца да-
гары, закінуўши рукі за голаў...

У вадзін з такіх уздымаў Анелька, лежачы ў се-
не, марыла і навалу пачуцьця кінула:

— Люблю яго!.. Люблю, вот што!..

А ветрык-жартаўнік падхапіў ужо і мала того,
што ўсюды разынёс ненарокам выказаную думку-мару
дзяўчыны, а і да ушэй мацеры датарабаніў...

— Анелька?.. Каго-ж гэта ты любіш?.. Бацьку
свайго?..

Кінула погляд яна на мацеру, чырваньню суніцы
твар яе ахварбаваўся, вочки пялёнкай сораму зацяг-
нуліся, але бегаўшы ў іх агоньчыкі ўпэўненасці вы-
казанага і рашучасці.

А ў мацеры ў куткох вуснаў съмех гуляе. У вачох нешта, што і згадаць трудна. Пэўна, успомніла і яна свае годы маладыя, увабраныя ў вясноўскія кветкі каханья, а тут ужо і дачка...

— Я так сабе, мамка!.. От нешта ўспомнілася!..

І ўтупілася, урылася глыбока ў валок Анелька, сорамна неяк стала, што зманіла матцы.

— Успомнілася... Пятрусь успомніўся... Ой, глядзі, дзеўка!..

І хто яго ведае, што рабіць?.. Ні-то стыдацца трэба слоў гэтых, ні-то баяцца... Але Анелька паднялася і зноў пачала варочаць сена, хоць-бы ён не стаяў так у ваччу...

— Значыць, ужо бацькі ведаюць... Ведае маці, ну, пэўна, ведае і бацька. А ні разу не заікнуўся пра Пятруся... Але што там... Няхай ведаюць!..

І радасць сэрца працяла.

Вечарэла. Сухое сена тлела араматам засохших красак. З балота плыло крахтаныне і куваканыне жаб, траскуча дзёрся ў кустох дзяргач. Маці наперад пашла. Анелька нечага прыстала і ішла адна, любуючыся харством вечару. Анелька, як здавалася ёй, піла ўвесь гэты арамат, усё здаровае паветра.

І жыць зажадалася жыцьцём щасльіва-непаруш-
ным, поўным радасцю нязьведаных...

Гэта магчыма, абы быў каля яе Пятрусь.

І раптам, ён. Загарэлы, з касой, граблямі на плячох, з весела-разудалай песніяй Пятрусь варочаўся дадому з сваёй пожні.

— Анелька, любая...

З радасьцю непадробленай, з усьмешкай щасливай падышоў да яе Пятрусь.

— Пятруська... Як-же гэта?!

І абыяла аднэй свабоднай рукой за Плечы Пятруся. Ёй жадалася зусім адкінуць граблі, і гэтыя загарэлыя дужыя рукі свае закінуць яму на шыю і съціснуць да болю.

— Анелька, сядзь... Усё роўна работы не пераробіш, напрацавалася, відаць, і так дужа, можна адпачыць... — і сам, палажыўшы касу з граблямі, сей пад арэшынай.—Пасядзім трохі, дамоў пасъпееш... Дымы і так ніколі пагаварыць ня можам...

— Праўда, Пятруська!

І міжвольна апусьцілася побач з Пятрусём Анелька. Радасна было, што з любым чалавекам адзін-надзін сядзіць, не баіцца яго, але сполах бярэ, як хто падгледзіць іх ды бацьком тады перабрэша...

„Эт, чорт яго бяры!.. Што будзе, то будзе”...

Усьміхаецца Пятрусь усьмешкай добраі, радасной і Анельку захапляе гэта радасьць, яна туліцца бліжэй да яго, целам сваім уздрыгвае...

— Анелечка, я сёньня ўсё ўжо скажу. Даўно меціўся, а ўсё ня было як, не выпадала, а сягоння і ня думаў нават. Паверыш, дарагая, нешта ты моцна і назаўсёды засела вось тут, у грудзёх маіх... Не даеш мне сну, думаць інакшыя думкі, апрача аб табе, спакою не даеш... Даўно хацеў сказаць, а вось не адважваўся ўсё...

Анелька, прынамсі, чакала гэтага, але пры першых яго словах сэрца яе неяк зашчымела, у вачох сьнег зацярушыўся...

— Выкінь, Пятрусёк, калі я вельмі табе спакою не даю... Я так, здаеща, ніколі не хачу табе зрабіць. Я хачу, каб ты вясёлы быў, заўсёды, каб...

— Калі-ж не магу!.. Ведаеш, Анелька, не магу!.. Ты гэта і сама добра ведаеш, толькі кажаш зусім другое... Ты мая павінна...

— Як твая?..—не здагадалася адразу Анелька.

— Мая!.. Значыць жонкай маёй павінна быць... Каб назаўсёды разам былі ды пілі з аднэй чаркі шчасьце сваё... Ну што, цяпер ведаеш, Анелька?

— Ведаю!..—ціха кінула яна і, схіліўшыся, пачала скубсьці траву каля сябе. А потым, як-бы ўздумаўши:—Пятруська, дык я яшчэ маладая... Замуж не пайду, дый бацькі не аддадуць.

— Аддадуць, Анелька! Мы-то калі што, дык і бацькоў мала пытаць будзем... Проста... Абы толькі любілі адзін аднаго... Ну, а як ты мяне?.. Анелька?

Ізноў змоўкла яна, толькі ўскліпнула вочкамі васільковымі, абцярушанымі ценьню даўгіх павек, ды па малочным тварыку чырвань зарніцы адблілася... Зірнула зноў у очы яго і... раптам абхапіла рукамі шыю Пятрусёву.

— Пятрусёк, міленькі... Ды я люблю цябе... Люблю, як жыцьцё сваё, як сябе... Я без цябе не магу...

Вугальлем гарачым загарэўся Пятрусь, съціснуў стан яе хрупка-крамяны... Вуснамі сваімі яе гарачасакавітыя знашоў, упіўся ў іх... аж галава закруцілася...

Вечар прыпаў к цёплай зямлі і настараражыўся. А ветрык дрыжэў і съцішка падслушваў гамонку ды жарты недарэчныя...

— Пятруська!.. Пят...—Кахаеш?

— Любая, кахаю!

— Любы! Пятруська!

І ночка засыціала сваёй коўдрай іхныя цені.

II

Не адзін так вечар правялі Пятрусь з Анельяй, упіваючыся шчасьцем узаемнага каханья. Ведалі добра пра іх каханье і бацькі як Анелькі, так і Пятруся. Пятрусь толькі выжыдаў часу, каб як скрутіць вясельле з Анелькай. Але не удалося. Чуткамі ўскалыхнулася вёска, што палякі-памешчыкі, якіх Савецкая ўлада выперла з іх маёнтку і пусьціла бадзяцца па Польшчы, гэтыя памешчыкі самі з жаўнерамі, на свае гроши нанятымі, ідуць сюды, ў мужичую старонку, каб зноў асесціся тут.

— Ну, дзяла будуць самыя што ні наплёвыя, калі яны прыдуть!..

— Дадуць, колькі ня хочаш, у гэтую...

— Ого!.. Яны цяпер, як ваўкі галодныя...

Так гаварылі паміж сабою сяляне, сабраўшыся кучкамі ў съвята.

Гаварылі шмат, дагадваліся, што будуць паны катаваць іх, зямлі не дадуць, а і тую адбяруць, якую атрымалі...

— От глядзі ты, за Савецкаю ўладаю ўжо нам палепшала. Зямлю з сенакосамі панскія падзялілі, куды свабадней стала...

— Не хваліся!.. Як прыдуць паны, дык назад адбяруць... Ня будуць глядзець табе ў зубы!

— Ці чорт ім?... А зрэшты ўсё можа быць!..

І ўжо спуджана прыслухоўваліся сяляне к прыкрым навінам.

Аднойчы камісар вайсковы з чырвонаармейцамі ў вёску заехаў і сход сабраў. Як заўсёды (а тут асабліва ў такі трывожны час), на сход прываліла ўся вёска; моладэй—тая наперадзе!..

— Дарагія таварышы! Паны, якіх мы прагналі адсюль, а іх маємасць і зямлю вам, сялянам, аддалі, ізвоў хочуць прыйсьці сюды, каб запанаваць у сваіх маёнтках, жыць у багацьці і золаце, а вам даць: голад, зьдзекі за перажыты імі страх, бізуны і съмерць за адабраную ў іх зямлю... Вось што для вас, сялян, гатуе польскі пан з наймітамі сваімі, якіх вядзе за сабою...

— Ня будзе гэтак!.. Маць яго дрындалы!.. Ня так!..

— Спухнуць яму, а не зямлю, на якой дзяды нашы крылавымі мазалімі хлеб калупалі!..

— Мы і без паноў пражывем... Бальшавік няхай...

— Даць гарту!.. Жалеза яму, а не зямлі... Адбіць трэба!..

Папала грамада на разухабістую... І прарвалася.
Моладзь—тая гарой стала, адно даводзіць:

— Дык што-ж, і рукі палажыць?.. Абараняць!..
Абараняць!..

— Ну, дык як абаранаць?.. У шэрагі армii трэба!—
Кінуў думку сваю Пятрусь.—У дабравольцы!..

Загарэліся вочы ў камісара, чырвонаармейцы
ўсъміхаюцца радасна; новая сіла прыбывае...

— Адно толькі выйсьце ў нас, у дабравольцы
хадзеце!..

Зноў раўнула і загула грамада галасамі рознымі,
ззаду кулакі вясковыя кракталі.

— А бач, куды гне злодзей?! У дабравольцы!..
На які чорт!. Жменькай гэтых бараноў фронту не
затрымаеш...

— Чаму?.. Гы-хе-хе-хі... Затрымаюць... Аж за
Бярозай...

Ціха, агідна шапталася паміж сабою самае заяд-
лае кулачко вясковае. Аж тут Антось пачуў,—самы
пролетар вясковы,—злосцю нясутрыманай працяўся
к павукам гэтым, крыўда на іх ужо даўно гарэла ў
сэрцы...

— Цыц!.. Вашу маць!.. Вось я вас, калі хочаш,
затрымаю... Зараз будзеце, дзе трэба!

— Вон са сходу! Вон кулачко праклятае! Кроў
дапежная—ужо не на жарты ўсхадзілася бедната.

Як гадзюкі, адзін за другім, без аглядкі, вы-
паўзьлі з хаты кулакі.

— У дабравольцы... і ўсё тут!—рашуча гукнуў Пятрусь і запрапанаваў камісару съпіс злажыць на моладзь, жадающую ўвайсьці ў шэрагі Чырвонай арміі.

Уся моладзь вёскі запісалася, Пятрусь—першым. І толькі пасьля таго, як ужо запіс прашоў і камісар, схаваўшы съпіс, абвясьціў збор усіх дабравольцаў—тады Пятрусь успомніў аб Анелі.

— Як-же яе пакінуць?.. А каханье маё?.. Пакінуць любую, дарагую?!

Мітусіліся думкі, але грамадзянскі абавязак заглушаў ўсё, узяў верх над пачуцьцём...

Адна ночка сумесная, і Пятрусь раніцай, ледзь золак браўся, выбраўся з вёскі. Невядома, што ў іх было ноччу, якая размова, якое адвітанье, а толькі, праважаючы Пятруся, Анелька з усмешкай гаварыла яму:

— Любы мой, бі іх там, морду пансскую, і хутчэй дамоў варочайся, бо ведай, што я чакаю цябе!..

— Добра, міная! Пакуль ня зьнішчу іх—дамоў не вярнуся!

Адвіталіся шчыра, горача. Ужо сонца запісягавала чырванью па небе, а потым пацалункам сваім к траве роснай прыгнулася ды адбілася вясёлкаю ў пацерках-сълёзках Анелькі...

Яму патачкі не хацела даць, а як пашоў, ну дык сутрымацца нельга... Шкода любага!..

А за чуткамі зараз і грукат гармат пачаў даносіцца. Як-бы гром то быў. Глухі, адрыўчаты... Штодзень—бліжэй пасоўваўся на вёску страх нечага

✓ вялізнага, агідна-съмяротнага... Прыслухоўваліся ўсе сяляне да гукаў гэтых і трывожыліся...

— Няйначай, паляк тут будзе!

— Не!.. Здаецца, ужо грукат адкаціўся!..

— Як-бы!

А гром гармат усё падбліжваўся. Зараз у вёсцы чырвонаармейцы началі браць харчы для арміі, адступалі некаторыя тылавыя часьці; ужо відаць было, што палякі могуць быць у вёсцы скора.

А тут хлопцы некаторыя началі прыбягаць дамоў, кідаючы аружжа, дэзэртырамі зрабіліся... Хаваюцца па пунях ды лазьнях...

Сьціхла... І толькі ў адну прыгожую раніцу зусім недалечка ад вёскі засакаталі кулямёты, віントавачныя стрэлы перамяшаліся...

Здагадаліся ўжо ўсе, што паны ўжо тут... Абіда і злосцю тачыла грудзі кожнаму селяніну, ды спагнаць яе ня было на кім, а тут сполах яшчэ...

— Эх, мне-б віントоўку! Я-б ня пусьціў... Я-б гэты...

— Дык бяры! Дадуць!

— Эт, што гаварыць!

— Хавай коні!

І паймчаліся мужчыны з коньмі ў пушчу. Напружна чакалі.

А Анелька пасвойму думала.

— Дык як-же ж гэта?! Няўжо Пятруська сядзіць дзе, злажыўшы рукі? Няўжо-ж прыдуць паны да нас? А Пятрусік дзе будзе?.. Пэўна, не астанецца тут, Што-ж будзе тады?..

Вечарам, як съцямыла ўжо, залапатаў конь пад вонкамі хаты Анейкі і стаў у варотах. Кінулася к акну яна, нібы сэрца падказала нешта, і ўбачыла вайсковага нейкага, чырвонаармейца, які ўжо ўводзіў каня на двор.

Ніхто ня вышаў на двор—усе думалі, што які-небудзь чырвонаармеец паесьці заехаў, а мо' і пераначаваць. Толькі ў Анейкі нешта сэрца трапяціала, не сунімаючыся.

Увашоў у хату чорна-загарэлы, стройны, абвесшаны аружжам...

— Добры вечар!

— Пятрусёк... Галубчык!.. Даражэнкі мой!— З радасцю нясутрымана кінулася дзяўчына к Пятрусу і, ня гледзячы, што і бацькі тут, павісла ў яго на шыі. Цалаваліся.

У мацеры аж сълёзы на ачох выступілі. Як роднага, як дарагога госьця прынялі, накармілі Пятруся.

— Сынок, ці надоўга к нам? Ці прыдуць паны сюды?.. Мо' вы іх адгоніце?—пытаў бацька ў Пятруся з трывогай у ваччу.

— Адступаем, але мы скора вернемся!—упэйнена казаў Пятрусь.

— Дык ты, Пятрусік, едзеш з бальшавікамі?.. Не астаешся?..—спуджана папытала маці.

— Еду! Я сам бальшавік, а ня пан які-небудзь. Што-ж я буду дома тут—зьдзекі белагвардзейскія цярпець, бізуны атрымліваць?..

— Ну добра!.. А вось амаль усе нашы хлопцы дома, паўцякалі ад бальшавікоў... І ты-б, Пятрусік...

— Няхай уцякаюць. Злачынцы!!! Здраднікі! Вось каб яны не дэзэртыравалі, хто ведае мо^ж мы й не дапусьцілі-б сюды паноў, а цяпер няхай пагартуюцца, пусьціўшы ў сваю хату злодзея. Але што я кажу?.. Пан—страшней злодзея... А вы мне нават і не гаварэце, каб я астаўся,—нічога з гэтага ня будзе! Я еду!

Затрымцела Анелька, пачуўшы рашучую пастанову Пятруся, к горлу падкацілася нёшта, сълёзы самі сабою...

— А калі-ж ты едзеш?—нісьмела праз сълёзы папытала.

— Ужо! Цяпер... адставаць нельга, каб не папасьціся ў рукі белапалікам; наш полк зараз будзе ісці, а я вось адпраціўся... Заехаў паглядзець на вас і разьвітацца...

Пачаліся ўгаворы, каб Пятрусь аставаўся, перахаваўся ўвесі час, як будуть палякі, але нічога не памагло.

— Конь, аружжа, дысцыпліна... Я гэтым страчу гонар чырвонаармейца, грамадзяніна Рэспублікі Савецкай... Дзіва, як вам магла прыйсьці такая думка?

Ніхто ўжо не перапыняў Пятруся.

— Так трэба!.. Добра робіць!—нарэшце вырвалася ў бацькі Анелькі.

— Папомніце вось маё слова, што гэтыя самыя дэзэртыры будуць па лясох хавацца ад палякоў... Партызанамі будуць... Няхай вось толькі паспытаюць бізуна і шомпала панская.

Сабралі ў дарогу Пятруся, як роднага сына.
Ноччу выехаў ад Анелькі Пятрусь. Яна за вароты
яго праводзіла. Рыпнулі весніцы, затрымцела сэр-
ца дзяўчыны.

Першы раз яна выпраўляла яго і чакала, што
скора вернецца, а цяпер... Хто яго ведае?.. З Пят-
русём усё ехала: радасьце, шчасьце, ружовыя на-
дзеі... астaeцца: пан польскі, зъдзекі... І міжвольна
заплакала дзяўчына, прыпала к грудзям Пятрусёвым.

— Анелька!.. Ня плач, я вярнуся скора, і ўжо
ніколі ад цябе не паеду... я абараню цябе, любая...

І ціснуў к сабе Пятрусь дзяўчыну, захопленую
дэівосным трапятаньнем, песціў, лашчыў цела яе
крамянае, цалаваў твар у съязах...

III

... Прышлі яны.

Прышлі і прынеслі з сабою ў карабінах шом-
палы, бізуны, каб пісягаваць сялянскія сьпіны,
прыцягнулі дрот калючы, каб рваць ім мужыцкае
мяса на кавалкі. Адбудавалі ня школы, больніцы,
тэатры, а знешлі муры, у якіх будзе гніць жыўцом
працаунік за мазоль свой крыававы, не ваяваць ішлі
яны, а расстрэльваць спакойнае, безабароннае ся-
лянства. Съмерць, зъдзекі, пакуту прынеслі з са-
бою паны... І зараз-жа ўсё гэта адчулі на сваім гор-
бе сяляне, а Мікола, гаспадарны селянін, самы руп-
ны, але і бедны, першы за ўсіх...

Вазіў ужо іх два дні па хутарох; зъбіралі спа-
жыўнасць для сябе, прымушалі стаяць на дварэ

па некалькі гадзін, пакуль „яснявяльможныя“ дзе-
вак лавілі... І сердаваў Мікола, зьнесыці ня мог
гэткае несправядлівасьці.

— Во, яны!.. Во засалілі ў ваччу, во табе палякі,
каб ім гэтае...

Прыехаў дамоў. Ня ўсьпей распрағчы каня, як
увалілася к яму на двор яшчэ пяць чалавек жол-
нежаў.

— Повруць назад коня!..

— Зачым?.. Куды?..

— Потшэбна!.. Звозіш нас у маёнтак пана Вань-
ковіча...

А ў маёнтку вечарынка шляхецкая была, і па-
лякі на вечарынку съпяшаліся, а да маёнтку вёрст
з дзесяць, калі ня больш будзе.

Ускіпей Мікола: ніколі-ж гэтага ня было, баль-
шавікі тыя так не рабілі, прасілі ўсё...

— Я цяпер толькі прыехаў!.. Два дні ездзіў!
Няхай хто другі едзе—стараста няхай загадае...

— Э-э-э?!? Дык ты гэтак?.. Бальшавікі, мусіць,
навучылі, дык мы табе гэта выведзем...

І бацнуў адзін з палякоў па мордзе Міколу, аж
у ваччу іскры пасыпаліся. Але дзяబёл Мікола і ўтры-
маўся, только вочы агнём нейкім загарэліся... Хацеў
сунуць у зубы, каб у прыгаршчы не сабраў, але...

— Не паеду!.. Я цяпер, гэты...

Другі ззаду прыкладам карабіна садзянуў у
плечы, але так здорава, что Мікола аж на біліну
грудзьмі апёрся...

Заскрыгітаў зубамі толькі моцна, кулакі съязу.
Жонка на двор выбегла, дзеци... Тыя дык у плач.

— Жонка, торбу давай, а то ня еў... Галодзен,
як сабака...

Сказаў і больш ні слова. Падала жонка торбачку з харчамі. Паехаў, павёз Мікола за блізкі съвет жолнежаў на вечарынку, а яны, сволачы, глуміліся над ім цэлую дарогу.

Што думаў Мікола дарогаю—невядома, бо маўчаў, як вады ў рот набраўши. Але, як дамоў прыехаў, цэлай плоймай лаянкі бруднай пасыпаўся...

— Стой, рассукіны сыны! Гэтак ня будзе. Ці-ж гэта жыцьцё, каб на вечарынку вазіць... Тры дні. Зьбілі яшчэ гэтак. Я ім яшчэ гэтых...

Трэба было ведаць, што ў Міколы слова „гэтых“, якое заўсёды астанаўлівалася на недаказанай думцы, шмат значыла.

Пэўна, Мікола меў ужо вялікую і нясутрыманую помсту. Ды не адзін Мікола, а ўсё наогул сялянства стагнала ад зьдзекаў, глуму над чалавекам панскай навалы. А неўзабаве рабункі пачаліся.

Кожны дзень ня ўтым, так у другім канцы гласілі бабы, дзеўкі. Мужчыны—тыя зубамі толькі скрыгіталі ды кулакі камячылі.

Дзіка й жудасна.

І на душы ў Анелі агіда расла да гэтых напоўлюдзей-зьвяроў. Рэдка пачала выходзіць на вуліцу.

— Калі не за чым! Пятрауся няма, а на палякаў глядзець не магу. Я іх ненавіджу!..

А яшчэ горш за тое, што цераз іх Пятрусь ад
яе адарваўся. Як толькі магла ня любіць душа, сэр-
ца, усё пачуцьце чалавека-кравапіўцу — так адно-
сілася Анеля да паноў.

Але ня так вышла.

Неяк ненарокам кінулася яна ў вочы аднаму жан-
дару, які быў у гміне і часта ў вёску іх наведваўся.
І ці то спалюбіў, але дзе там спалюбіў, калі ў яго
на думцы ніколі не магло быць, каб панскі род—
мужычку... Вот зажадалася каршуну беламу паглу-
міцца над дзяўчынай простай! У нядзелю заехаў
жандар к бацьком Анелі. Вусы натапырыў, мас-
лам вышмальцаваў, валасы гэтак сама, шэрымі,
кацінымі вачыма-п'яўкамі ўпівæцца ў кожнага, ад
чаго ў Анелькі аж сэрца халадзее.

— Вобыск у вас трэба зрабіць! — пагардна, пакруч-
ваючыся на вываксаваных крывых ботах, пішчэў
жандар. На вуснах грала ўсмешка здаволеная.—
Зброя павінна быць у вас... Заява ёсьць...

Самлела спужаным поглядам абводзіў усіх бацька
Анелькі, паглядаў на бліскучую жандарскую шаблю
і, мусіць дакладна ня ведаў, чаго хоча ад яго гэты
гадзюка-чалавек...

І рыўся ўсюды ён, хоць і ведаў, што нічога ня
знайдзе, бо і заявы ніколі ніхто не падаваў...

А ў Анелі сэрца рвалася ад злосці, крыўды
і жалю нястрыманага.

— Пятруська... любенькі, даражэнкі!.. Каб ты
ведаў гэта... Каб ты бачыў, як зьдзекуюцца тут

з нас?!—маланкай неслася ў галаве Анелькі. А потым, на двор вышла—уцярпець няможна аніяк...

Кінуў тады пароцца і жандар, вочкамі гадзючымі забегаў па хаце, шукаючы Анелі...

Маці частаваць пачала.

— Чорт яго бяры, абы ўхіа было!..—неслася ў яе думках.

А потым і нанац астаўся. Прыйставаць пачаў да Анелі, ад жартаў дурных пачаў ужо залазіць глыбей. Бацькі—тыя толькі ўздыхалі ды маўчалі. Што-ж рабіць?—Іх воля, права...

Анелька плакаць ужо прабавала, а потым рашыла:

— Чорт, чаго мне сълініць?.. Што я языка ці рук ня маю?..

І адрэзала яму катэгорычна.

Што дальш, то часцей пачаў заяжджаць да Анелькі Вацлаў-жандар. Глуміцца ўжо пачаў над сумленнем дзявочым, над яе хараством...

— Годзе!..—раз сказала рашуча Анелька і вочки, васількі бліснулі агнём іншым.—Я Пятрусю верная і больш нікому!—

І выляяла, збэсьціла ўвесь гонар паляцкі, пагарду жандарскую нагою растаптала, усіх іх—паноў з граёю зъмяшала, бо і чорт яго вытрымае! Надта ўжо ў сэрцы накіпела.

Тады, вылупіўшы свае вочы, асалапеўшы, з расчыненым, як пастка, ротам, слухаў яе жандар. Веры, мусіць, не даваў, што гэтак беларуская, мужычая дзяўчына можа збэсьціца яго... костку белую, кроў ружовую...

— Почэкай-жа!.. То бэндэеш паментаць, большэвічка!.. Псякрэў!

Загарэлася жарам Анелька, але нічога не сказала, толькі грудзі пульхныя яе ўздрыгнулі ды ўся затрымцела, а ў сэрцы помста гартавалася...

IV

Загратаваныя вокны вузка-даўгімі чорнымі нішамі сумна пазіраюць з грамілы камяніцы. Яна абведзена съцяной мураванай, дротам калочым ублытана.

Аднастайна крокамі мераюць палякі вуліцу перед гэтым астрогам. Жудасна й нудна.

Час-ад-часу ў вокны ўсунецца твар, як крэйда, зьбялелы, паглядзіць і расплывецца дзесяці ў цемені каморы. Гэтым яшчэ нічога, што на верхнім паверху сядзяць, ходзь сонца калі ўбачаць, сівежае паветра, зъмешанае з ванючым пахам гарадзкіх палёў, уліваецца ў вокны. Тут добра.

Але сутарэньні...

Цемната з рассыпярушаным удушшам, сырья ліпкія съцены, нямая глухата і жудасць нейкая, страх невядомага—вось што пануе тут... І так, як сягоныя, так і заўтра, заўтра, як учора.

Той, хто хаця раз ужо быў,—той напэўна, згодзіцца лепш памерці, чымсь другі раз папасці ў паляцкія сутарэньні...

Мала гэтага.

Катаванье бізунамі, шомпалам, засаджванье пад ногці голкі, зашчэм пальцаў у дзъверы, съці-

каньне іх паміж патронаў, біцьцё калочым дротам
на голым целе...

Ды хто гэтага ня ведае з гасьцей сутарэння...

Перанесці няможна. А Анелька ўжо шмат чаго
перанесла!

У вадно з такіх сутарэнняў кінулі Анельку. Ужо
два тыдні таму назад, а Анельцы здаліся гэтыя
два тыдні—двумя гадамі. Спачатку сполах браў,
жудасцю праціала, плакала доўга... А потым
у цямноце здавацца пачало: то краскі розныя, то
сонца залатое... А то Пятрусь, як жывы, стаіць пе-
рад ёю і маніць—дражніць постаццю чырвонаар-
мейскаю, здароўем, харастром сваім...

— Пятруська... любачка! — крыкне на ўсё сута-
рэнне Анелька і рынецца з распасцёртымі рукамі
у куток. А там ціш і цемень.

Дык упрэцца тады ў куток, сядзіць і калоціцца.
Мокрыя, марозльвія съцены ліпнудз к плячам.

І думкі тады снуюцца надаедлівыя. Устae ў
ваччу мінулае...

... Прыехалі жандары, арыштавалі яе, кніжку
бальшавіцкую, што Пятрусь у яе аставіў, забралі.
Вочы—шыльлем праколваюць. І тады яшчэ гэты
брудны, ненавісьць-Вацлаў, падышоў да яе, абняў
і ціха, на вуха:

— Ну цо-ж, Анелька?.. Бэндзеш мне кохаць?..
Кеды так, то вшыстко зробімы...

І рванула, на глум такі, злосцю дажджом запыр-
скала, і ня помніць добра цяпер, як з усёй сілы

хлыснула жандару па мордзе. Кроўю ён умыўся.
Бацькі спалохаліся.

Адскочыўся, далоньню ўцёр кроў з носа, ды раўнуў на ўсю хату:

— Комуністка!.. Холера!..

І ўпіўся балюча жандарскі бізун у крамянае цела Анелькі. Крыкнула Анелька, вочки съязьмі наліліся, зубкамі вусны закусіла... Сыцярпела.

Усю дарогу жандары насьміхаліся над ёю. Прыставалі. А тут...

... Бізун, зашчэм пальцаў у дэзверы, чатыры разы кроў з носа спусьцілі...

— Ах!..

Устрасянецца і адкіне прыкрыя думкі-ўспаміны.
І каб замяніць чымсі прыгожым радасна-шчасльвым, дык гэта—Пятрусь. Аб ім адным і запоўнена ўсё жыцьцё яе. Спачатку маўчала, думала толькі, а потым гаварыць сама з сабой пачала, нібы з Пятрушам гамоніць. Весялей так.

— Анелька, любая!.. Нацярпелася ты зьдзекаў панскіх?!

— Родненкі мой, Пятрусёк, шчасьце маё, я ўжо адпакутвала даволі, колькі нацярпелася зьнявагі без цябе...

— Анелька, дарагая!..

І гамонячы таксама з сабою, яна, лежачы на падлозе, тулілася к пуку саломы.

А цераз тыдзень Анелю зноў дапытвалі.

— Комуністка?..

Даваў пытаньні таўсты з цялячым выглядам старшы з жандармэрыі. Каля яго побач сядзеў і Вацлаў. Як убачыла яго Анелька, дык аж страпянулася—гэтая прыкрай сустрэча!

— Комуністка, пытаю?..

— ?!

— А вот кніжка, што знашлі ў цябе, чыя?..

Вацлаў ухмыльнуўся і, плюнуўшы неўзаметку на далонь, пацягнуў па сваіх валасох, ад чаго наперадзе „зліз карові“ зрабіў у той час, як ззаду стаялі ўсе валасы, як шчаціньне на хібу ў надворнага.

— Мая!..

— А дзе яе брала?..

— Бальшавікі, як праходзілі, дык бацьку курыць далі...

— Угмм!..

І шмат аб чым пыталі яе, але больш усё адмаўчывала. Прыйдзі здавалася ёй гаварыць з зьвярмі людзьмі. Яшчэ папакутвала Анелька, а потым нечакана выпусцілі. Як вышла на волю, ня ведала, што рабіць: ці то радавацца сонцу залатому, што так щодра рассыпае свае цёплія коскі і так прыемна цалуе-песьціць твар яе зъялелы, худы, ці кінуцца самой к кожнаму і ў аблімках цалаваць, цешачыся воляю...

У Анелькі на сэрцы было і тое, і гэта. І вось на вуліцы гораду ёй стрэўся паручнік, і замест таго, каб кінуцца к яму на шыю, яна абарвалася, стала, затрэслася...

Ненавісьць, варожасьць к гэтаму чалавеку, прадстаўніку панскай улады тут, на Беларусі, адразу польмем хліпнула ў душы Анерлькі. І замест пацаланкаў, яна пастаяла, съціснула кулакі, гнеўна бліснула вочкамі і пашла...

Паручнік гэтак сама кінуў на яе зьдзіўлена насымешлівы пагляд і, не зважаючы ні на кога, пашыбаў далей...

А ў Анерлькі ня толькі к яму аднаму варожасьць і помста радзілася ў глыбіні душы, а к усім ім, паном... Адным словам, забушавала і абхапіла ўсю істоту яе съядомая клясавая варожасьць.

Ліпнёвыя дні.

Ну, да ўжо аніяк съцярпець немагчыма ўсіх гвалтаў і зьдзекаў, якія тварыў і творыць над сялянамі „ожэл бялы“! Стогне, пакутуе чалавек з рукамі ў мазалёх—дый і за чалавека яго ня маюць.

— Быдла!.. Хам!..—вось што можна пачуць ад паляка замест слова „селянін“.

Ды толькі нешта грукат гармат пачаў усё ясьней, усё бліжэй падкачвацца да вуха сялян. На Бярозу ўсе вочы свае заплаканыя ўперлі, чакаюць цуда. А палякі гойсаюць на конях, рабуюць, катуюць, бяруць фурманкі. Уся вёска ў пушчы, там і каровы, уся дробная скаціна, коні, адзежа і ўсё дабро... Нейкае новае жыцьцё ў пушчы раскрылася. Як у казках...

Вёска з старымі ды зусім малымі скорчылася ў сполаху, прыкрылася маўчанкаю. А па вуліцы брудна-шэрымі чарвямі паўзуць легіёны на фронт.

Праходзяць ночы трывожныя, дні зъмяняюцца...

— Я ім гэты!.. Я ім гэты!.. Братка, стрэльну, хоць аднаму!..

З палаочымі вачыма, на цыпачках па балоце хадзіў Мікола з самадзялковай стрэльбай, набітай кулямі...

— Стрэльні, Мікола!.. Падцікуй!

— Ой, глядзі, брат?!.. Як стрэльнуць, дык і сьвету ня ўбачыш!..

— Глупства!.. Яны цяпер ходзяць, як на рысгорах...

— Нічога!.. Стрэльну!.. Бо ў іх ужо адна калошына гэты, а другая, во!.. — і Мікола сагнуўся паказаць, як у паноў справа абстаіць з калошынамі. Абхапіў каля лапця штаны, аж зачырванеўся.— Я, брат, за сябе і за дзяўчыну гэту... за Анелью!.. Абое мы напакутваліся.

А фронт падыходзіў бліжэй і бліжэй. Анелька, ужо пасправаваўши раз панскай ласкі, баялася выходзіць з хаты і паказвацца на вочы палякам. Калі прыходзілі яны ў хату, яна лажылася на ложак і стагнала. Яе ніхто не чапаў.

— Чым-бы гэта мне бальшавіком дапамагчы?.. Няўжо-ж я буду так і сядзець, злажыўши рукі, і не змагу адамсьціць ім, паном...

І доўга думала Анелька, як-бы гэта хутчэй дыямчэй адамсьціць, а каму—дык гэта жандару Вацлаву... Доўга думала Анелька і, урэшце, надумалася. Аж радасць забуяла на сэрцы.

Ня гледзячы на блізасць фронту, жандар Вацлаў часта прыяжджаў у вёску, дзе жыла Анелька. Прычын знаходзіў шмат: то катаваць сялян, то фурманкі браць, то харчы, а то і проста праехацца каля акна Анельчынага...

І, як на тое, сягоныня ён заехаў к Анельцы. Цялушки ўзяць намецці; хоць лажыся і памірай, а яму яе аддай.

— Не раздабарывай!.. Потшэбно! Жолнежы бяз менса...

— Паночак, пашкадуй нас, бяры, што хочаш, толькі не чапай цялушки!.. Няўжо ўпрасіць яснавальможнага няможна?

Надуў вусы, і гамонку зарвала. А ў гэты час бурліла-кіпела ў грудзёх Анелькі, толькі каменем запяклося, выказаць не жадалася...

Лепш съярпець пакуль што...

Ужо вечарэла. Вышаў на двор жандар каня да-гледзець, ці то так чаго, за ім Анеля. Вочы агнём палаюць, рвуцца грудзі ў хвалях бурлівых... уздрыгвае часамі.

На фронце то там, то сям загвалтue кулямёт і захліпнецца ў злосці адчайнай. Віントукі перагамніваюцца. Дзесьці далёка на небасхіле агоньчыкі таемныя ўсхліпваюць...

— Вацлаў, ты не бяры ў нас каровы!..—ні-то прасіла, ні-то загадвала яму Анеля.

— Чаму?.. Калі-ж нам трэба!..

— Дык і нам трэба!.. Вацлаў?..

І, нібы з захапленьнем, падышла к яму дзяўчына. Ня верылася жандару, што дзеёка перамянілася. Падышоў да яе і лэпнуў за грудзі. Усьміхнулася Анелька і слаба рукою адвяла яго руку. Захваляваўся жандар.

— Вацлаў, пройдзем куды?!

— Пойдзем!..

І, забыўшыся на ўсё, ён пашоў за ёю, за гумнішча к лесу. Узышлі на сенажаць.

— Куды-ж мы пойдзем?.. Тут...

— Не, Вацлаў, я не хачу!.. Пройдзем далей, усё роўна табе. Начаваць-жа ў нас будзеш!..

Ішоў Вацлаў. Увашлі ў лес. Ён, цёмны, пахмурны, марматаў нешта пад нос, сердаваў на гасьцей няпрошаных.

Яна калацілася ад халадку і ад рашучасьці яе ахапіўшай. У галаве віхрам думкі мітусіліся.

— А калі ня ўдасца?.. Калі...

І затрымцела ўсім целам Анелька. Вацлаў прыхінуў к сабе яе, абняў... У гэты час ён жадаў паказаць сябе храбрым жаўнерам.

— Вацлаў?!. А калі нас тут бальшавікі сустрэнуць часам?.. Што тады?..

Ні хвіліны не задумаўся Вацлаў і выцягнуў з кабуры браўнінг.

Бліснуў ім у паветры.

— Во што для іх... Ня бойся, любая!..

У гэты час у лесе за арэшнікам нешта зашамацела. Хруснула сухая галіна.

— А каб я гэта стрэльнула... а... Дай хоць раз у жыцьці... Я баюся тут у лесе. Дай выстралю, мо' съялей будзе?..

— А чаму-ж не?.. На!.. Толькі залажы вось сюды пальчык і ціскані...

Жандар прыгатаваў рэвольвэр к стральбе як-сьлед і перадаў у цямноце Анельцы. Калаціся рукі ў яе... За кустамі нешта напружана з перахопамі сапло.

І раптам, нечакана, дрыжачаю рукою, у няпрытомнай рашучасьці навяла Анелька рэвольвэр у грудзі жандара і цісканула за спуск...

Коратка, суха і праразьліва працяў паветра стрэл. Бліскавіцай стрэлу асьвяціўся зъбялелы твар Анелькі з агністымі вачыма...

Усьлед за стрэлам пракаціўся нямы крык канячага чалавека і... усё съціхла.

Апусьціла рэвольвэр дзяўчына, з-за кустоў высунулася нейчая чорная фігура. Ціха падкралася к распластанаму на зямлі жандару і пакратала яго...

— Кончыўся!.. Здох!.. Маладзец, Анелька.

Цяпер толькі апомнілася дзяўчына, што нарабіла, і сполах дурны прабраў яе. Памкнулася ўцякаць у глыб лесу, а потым стала... Сэрца тоўхает, аж грудзі ўзрывае.

— Дзядзька Мікола?.. Дык што-ж будзе?..

Мікола соп, стоячы на каленях перад Вацлавам, здымаячы з яго апошнюю зброю. Заварушыўся, азірнуўся на Анелю.

— Добра!.. Нічога!.. Добра!.. Зараз убяром падлу гэтую... Ось, памажы!..

Махінальна падышла яна, узяла за ногі—і цяжкасці не адчула. Мікола, як дзеіцё якое, у пол абхапіў яго і пацягнуў у гушчарнік. У Анелькі мітульга ў ваччу, руکі ўздрыгваюць...

Каля вогнішча хлопцы і мужчыны старыя абсту-
пілі іх, пытаюць, гамоняць, дзеівяцца...

А ў Анелькі думкі вірам заварачваюцца.

VI

З гэтага вечару для Анелькі пачынаецца новае
жыццё. Жыццё сярод пушчы беларускага паў-
станца.

Кражыстыя хвоі, карава-разложыстыя дубы і
ясені хавалі ад панскага вока грамаду людзей, якая
ўцякла сюды з вёсак, ня змогшы съярпець гвалтаў
і зьдзекаў панскіх над сабою. Гэтая кучаравая дабра-
душная моладзь знашла абаронцу сабе і сваіх
патоптаных правоў чалавека ў асобе размаітай зброі,
якой былі ўвшаны ўсе яны, партызаны.

І Анелька таксама. Здаецца, недарэчным было
да гэтых вочак-васількоў, да ільняных кудзеркаў,
што вянком апавілі твар яе белы, браунінг пры
поясе, маленькая карабінка за плячыма, кулямётная
істужка цераз плячо...

Калі гэта відана было?..

Вось і жанчына, а любога хлапца за пояс заткне!

Ды чаму-ж?!.

Анелька—атаман.

Але ад пастаяннага жыцьця ў лесе, бяз сну, яды, заўсёды ў небясьпецы, налажыла сълед і на яе. Вочкі запалі, тварык выцягнуўся, паходзеў, але постаць-яе, вочкі-васількі і ўся яна ўяўляла з сябе чалавека, які за агульную справу, за ідэю комунізму не астановіцца ні перад чым, каб дайсьці да пастаўленай мэты.

Сярод гушчарніку пушчы, каля палаючага вогнішча, разъляглася ўся грамада паўстанцаў.

Хто пёк сала, хто варочаў у прыску бульбу, а хто, лежачы, напяваў сам сабе песню...

— Хлопцы?!. Так заўтра значыць і гэты...

— Гэты!—насьмешліва кінуў з-за куста дзяцюк у легіянэрскай форме, выставіўшы к агню босыя ногі, і зарагатаў вясёлым раскацістым съмехам.

— Да ты ня съмейся, сукін сын... от паглядзім, як заўтра ты пасъмляешся, як схвацімся з імі... Вось адзеўся трохі, пад'еў, дык і съмех бярэ... Але вось заўтра гэты...

— Ну, ну!.. гэты!—ізноў кінуў з-за куста і зноў заліўся съмехам...

Мікола больш не гаварыў, махнуў рукою, што значыла: „Эт, блазнота! Гаварыць ня варта. Палезь за жукам“... і, адварнуўшыся ад вогнішча, пачаў аглядзець свой карабін.

Гэта бой наш астатні

За працоўны народ...

Ціха зацягнуў Васіль, хлапец з суседнай вёскі, у якога палякі бацьку расстралялі за, нібы, удзел у партызанскім руху.

Анелька ў кроках дзесяці сядзіць ад вогнішча, прыпёршыся к бярозе, і васільковымі вочкамі ўпілася ў цемень аксамітную, у якой мітусіліся ў водблесках вогнішча фантастычнымі плямамі дрэвы і карчы.

У галаве завіруха думак. Жыцьцё яе адменнае не на чыё непадобнае змаганье з панамі...

Пяць дзён тут, а шмат ужо чаго зроблена. Колькі легіянэраў лягло ад яе рукі?..

Лічыць пробавала, ды лік эгубіла.

— Эх, шмат душ загубіла!.. Ды які чорт душ?.. Паноў убрала, каб не паскудзілі съвету. Доўг толькі аддаю, а вось заўтра...

І задумалася зноў. Заўтра будуць адступаць палякі. Ёсьць паведамленыне. Гэта ўжо не абозы...

— Мо' заўтра і Пятрусь...

І схапянулася Анелька, растала, разълілася ў бурлівым каханьні. І зноў жанчынай, зноў Анелькай ранейшай стала.

— Для яго, Пятруся!.. Яму ў дапамогу, любаму, дарагому!..

Хруснула сухая галіна і пачуліся слабыя крокі з лесу па съцежцы. Ведалі хлопцы, што ідзе свой чалавек, партызан, бо гэтай съцежкі ніхто ня знайдзе, апрача сваіх. А ўсё-ж ткі ня верылася, і на ўсякі выпадак за зброю хапіліся...

Анелька броўкі нахмурыла, вочкамі бліснула.
Гэта ў яе заўсёды так перад небясьпекаю.

Э цемнаты выплыла двое, гэтак сама ўвешаная аружжам, на поясে віселі гранаты.

— Вось, хлопцы, я прывёў к атаману дзяцюка суседняга атамана. Ён мае справу пільную, а я пайду на яго месца.

І, сказаўшы гэта, адзін з іх, вартаунік, зноў шмыгнуў у гушчар. Хлапец, што астаўся, церабіў рукою рэмень карабінкі і паглядаў на ўсіх добрымі шэрымі вачымі.

Нарэшце, адважыўся.

— Хто атаман у вас?..

— Хадзі, брат, сюды!..—клікнула да сябе яго Анелька.

Дзяцюк абышоў вогнішча і астанавіўся перад ёю. На твары ў яго адбілася надзвычайнае зьдзіўленыне: ён ніколі ня бачыў такога дзіва, каб атаманам была дзеўка. Мяўся ўсё трохі і абарачваўся на грамаду хлапцоў, што каля вогнішча і воддалъ яго згрудзіліся...

— Садзіся каля мяне і гавары, якую ка мне маеш справу?..

Дзяцюк сей.

— Хто паслаў?..

— Антось Корч! Стайм ад вас за чатыры вярсты, у Слатвінскай пушчы...

— Што чуваць?..

— Ды вось атаман наш да вас ліст прыслаў; ка-заў, каб было ўсё вельмі сакрэтна...

І хлапець, распрануўшы съвітку, аднекуль дастаў замусъленую паперку, з якой выцягнуў маленькі кон-вэрцік. Анелька ўзяла яго і, падышоўшы к агню, уважліва, разы два перачытала. Ніхто з сваіх хлап-цуў і ня цікавіўся, кожны знаў, што гэта сакрэт, і таму не даходзіў, а падругое—адчулі хлапцы ў гэ-тым заўтра пацеху...

Анелька адвяла дзяцюка ўбок і яшчэ доўга пы-талася аб нечым, а потым запісвала пры агні ў сваю кніжачку.

Дзяцюк пашоў.

— Зъяніць варту!.. На двух узмацніць і спаць. Заўтра прыдзеца ўставаць раней...

Потым Міколу адвяла ад вогнішча і доўга з ім аб нечым раілася. Мікола ўсё нешта становіўся на дыбы, гарачыўся, а потым здаўся...

— Вось, хлопцы!.. Я сама пайду, мо‘ раніцай буду тут; калі-ж не зъяўлюся, дык вас у бойку павядзе Мікола... Яго слухайцеся, не прападзе ніводзін...

Сказала так Анелька і зьнікла. Лес толькі пака-чаў галавою, падзівіўся съмеласці гэтай дзяўчыны, ды арэшнік з папарацьцю абнімалі яе сваім суччам, лапамі, ня пускалі ад сябе.

— От дзеўка, дык дзеўка. Чорта за пояс заткне!..

— Ого!.. Герой, а не дзяўчына!.. Галоўка ва-рыцы!..

— А дома была—здаецца, да гэтага ёй не да-думацца...

— А тут к сабе нікога не падпускае...

— Дурань! Пятрась у яе... Чакае з Чырвонай армій.

Сталі перакідацца партызаны думкамі. Мо' і доўга зацягнулася-б у іх гутарка, каб ня Мікола перапыніў.

— Хлопцы... Досыць... Спаць! Бо як не дасьпіш, дык заўтра ня тое...

Нудна ўсхліпвае вогнішча, некаторыя з хлапдоў ужо захраплі.

Ноч чорнавокая абнімала.

Далёка на балоце крычаў дзяцел.

А на ўсходзе кулямёт час-ад-часу аказваўся і съціхаў надоўга.

Міколу ўсё нешта ня спалася.

VII

— Ну, але згадзецца, пане маёр, што гэта вар'яцкая дзяўчына з сваёй бандай робіць вар'яцкія наскокі на нашы абозы... Я ня ведаю...

— Тут і ведаць няма чаго!..—сярдзіта перабіў паручніка маёр.—Вы ня жонежы польскай армій, а бабы... І горш іх!.. Баба каб вас пабіла?! Ня дзіва, што нас бальшавікі паціскаюць?!

— Пане маёр, калі-ж зусім нечакана налящелі... Гранатамі закідалі.

— Ну, а як дзеўку тую, сволач бальшавіцкую, вы, пан паручнік, бачылі?..

— Бачыў!.. Прыгожая, маладая зусім, уся абвесана аружжам...

— Ну, во!.. Вы бачылі і не маглі застрэліць яе?!

— Калі-ж ня ўсьпеў падумаць, як мне стрэльнулі,
дык аж ледзь унёс ногі...

Гэтая гутарка адбывалася ў штабе палка, які
спыніўся на начоўку ў вёсцы, дзе жыла Аньелька.
Штаб займаў добрую, вялікую сялянскую хату з воў-
намі ў густы, прыгожы сад...

— Трэба напружыць усе сілы і абавязкова ўзяць
яе... Гэта-ж чорт ведае, што будзе?.. Кожны дзень
ды на дні па некалькі раз нападае і заўсёды з рук
сходзіць...

— Слухаем, пане маёр!..

У штабе варылася, як у гаршчку. І хаця з надвор-
нага выгляду, здавалася, усе былі спакойны і толькі
заняты кожны сваёю справай, а між тым перад кож-
ным стаяў у ваччу грозны і магутны атрад з дзяю-
чынай прыгожай на чале, які не даваў супакою
паном.

А воддаль вёскі, у гаі, Аньеля чакала на ўмоў-
ным месцы Антося-атамана.

Аж чакаць абрыдла. Неяк няёмка рабілася ад-
ной у лесе. Хоць Аньелька была і не з баязлівых...

Ці то галінка здрыганецца ад соннай птушкі,
ці звярок які прамкнецца, а здаецца чорт ведае
што...

На ўсякі выпадак браўнінг выняла, перакідае ў
руках, як цацку; а думкі ня ўнімаюцца, мятусяцца,
бягуць...

— Ужо тут бальшавікі... Блізка... На гэтым ву-
частку і Пятрусь... Ідзе, любы, абараняць нас... Жышь,
жыць тады разам...

— Сысіў!.. — ціха, напружна пракраўся сывіст, съцішылася ўсё.

Анелька аж прылягла да зямлі і к кусту роснаму прытулілася.

— Сысіў!!! — ужо выразней пачулася бліжэй.

— Сіў! — адазвалася Анелька і рванула кроکаў пяць убок.

Сымела на месца, дзе сывіснула Анелька, вышла чарада хлапцоў, ціха ляпаючы аружжам.

— Здаецца, тут адазвалася. На гэтым месцы ўмаўляліся... — пачуўся прыемны голас Антося.

Анелька пазнала гэты голас. Ён знаёмы быў ёй яшчэ з малых гадоў. Антось часта прыходзіў сюды гуляць.

— Анеля?!

— Я!..

— Чаму-ж нешта не адзываешся?..

— Ды трэба мець асьцярожнасць... Усяк бывае... Могуць і палякі, пранюхаўшы, гэтак сама пазваць... Ня кожнаму вер!..

Хлапцы, чалавек 25, абступілі Анелю і з цікаўасцю разглядалі яе, абыходзілі з усіх бакоў. Ім было цікава, даўно ўжо яны чулі аб яе посьпехах і хацелі ходзіць раз угледзець гэтую казачную дзяўчыну.

А Анелька сярод іх была, як дзіцётка. Перахвачаная ў паясьніцы, з рэволъвэрам, які абцягваў па-пружку, тонкая, зграбная — яна чаравала ўсіх,

— Ну, дык будзем умаўляцца!.. Час не чакае, калі будзем што рабіць, дык будзем!.. — кінула Анеля хлапцам.

— Ага,— ачнуўся Антось,— хлопцы, ў кола!

Усе паселі і съцішыліся.

— Ну, Анеля, ты, вядома, была ў сваёй вёсцы?!. Колькі тут іх?..

— Дзьве кампаніі, тут і штаб. Раніцай чакаюць больш...

— Вот. Добра!.. Адтуль,— і Антось паказаў на ўсход,— маецца заданьне. У гэту ноч, раніцай, зрабіць тут на іх налёт. Як мага старацца зьнішчыць штаб; паперы, калі можна будзе, ці дазволіць магчымасць,— забраць... Наступ іх затрымаць. Па магчымасці перашкодзіць перакінудь на гэты вучастак сілы легіянэраў. А на фронце ў гэты час бальшавікі паціснуць... Трэба зрабіць у паляцкіх шэрагах панику... разумееш?..

Анеля думала і моўкі скубла траву пад кустом.

— Заданьне вельмі сакрэтнае і патрабуе хутчайшага выкананьня, ад гэтага будзе залежаць лёс наступу бальшавікоў. Заданьне падпісаў Пятрусь...

Уздрыгнула Анеля, затрымцела, як-бы вырвала захацела з рук, трymаючых яе.. Вочки-васількі загарэліся ў полымя, грудзі ходырам заходзілі... І каб было відна, дык кожны ўбачыў-бы, як твар яе паружавеў; але цямнота цярушылася.

— Выканаць! Пятрусь загадаў!.. —мятнулася ў галаве Анелі, і голас яе рашучы прахваляваўся:

— Памерці, але выканаць трэба!.. Сіл хопіць!..
Я першая!..

Згаварыліся аб нападзе якраз. Анеля з сабой узяла толькі двух хлапцуў і сама ўзяла на сябе самую цяжкую задачу: узарваць штаб, перастраляць усіх, галоўнае начальства ўзяць у палон, захапіць паперы вайсковыя...

Гэта патрабавала надзвычайнай адвагі, сымеласьці і рашучасьці. Яшчэ там, дзе ўжо, папярэджаныя наётам і запуджаныя, палякі вельмі берагліся...

— Я выканаю!.. Памру, або зраблю! І ўжо зусім ціха, так, каб ня чулі ўсе, дадала:— ...Бо Пятрусь загадаў, бальшавік мой любы!..

Аднаго хлопца паслалі ў атрад Анелькі.

Лес усё чуў, але маўчаў, агорнуты дакучлівай дрэмай, а ветрык-буян усё падцікоўваўся, зазіраў у вочы кожнаму і, хаця абязцаў усім апавяданць, але дзе-ж ён перадасьць гэта паном?!

Бо і ён на іх!..

VIII

Недалёка ўжо і раніца.

Ад бязглуздай тасканіны съпяць у польскім штабе. Вартайнікі, апёршыся на карабіны, гэтак сама „кур пасуць“. Легіянэры тыя, дык добра, што месца ёсьць, на падушках у хатах і пунях сялянскіх разълягліся.

А нехта ня съпіць.

Нехта,—тroe іх,—як каты, крадуцца ў садзе к вожнам штабу. Нізат дыханье і тое затаілі...

— Хлопцы... як толькі я гранату другую закіну...
тады за мной. Не адставаць!.. Чулі?

— Чулі!..

Ужо і каля вокан. Слухаюць.

Там нешта сонна-злосна гамоняць, перамаўляюцца
па тэлефоне.

— Няўжо Антось не абарваў дроту?..—мільгана-
ла ў Анелі.

— Альлё!.. Альлё?!.. Цо так марне слыхаць?!..
Альлё!..—гвалтаваў тэлефоністы ля апарату.

Відаць, дрот ужо быў абарваны!..

— Пара!..—пырснула думка ў Анелькі, і розум
дрыготна-нэрвовай пялёнкай заслаўся. Ня помніць
нічога. Рукі і сэрца закалаціся.

— Р-р-р-аз!..

— Р-р-р-аа-э!

Адна за аднай рээнуліся ў пакой гранаты, і сон-
ную ціш абудзіў страшэнны выбух. Пасыпаліся шы-
бы ў вокнах.

— За мной!..

І рынуліся ўсе трое праз разьбітыя вокны ў пакой.
Спачатку і разабраць нічога немагчыма было.

Кроў, мяса чырвонае, нешта белае...

Нейкім цудам зацалеўшая пад стольлю лямпа
ас্বятляла жудасны малюнак.

Стогны, праклёны, войканыні..

Анелька кінулася да сталоў і пачала выбіраць
сярод папер больш каштоўныя. Уцалеўшы маёр аб-
мацаў рэволъвэр і навёў яго на Анелю. І хто-б знаў,

што было-б, каб не запрыкмеціў небясьпекі адзін з хлапцоў і, падбегшы, не схапіў маёра за горла.

— Кідай рэволъвэр, гад!.. Кідай, кажу!—крыкнуў партызан.

— Я юш жуціл! Юш... юш...

І хроп маёр у дзябёльых руках партызана. Ня ўсьпела Анелька, як сълед, сабраць усе паперы і карты, а на вуліцы засакатаў кулямёт...

— Хлопцы!.. Вяжы яго!.. Кабелем, ды наймацней.

Партызаны пачалі скручваць маёра.

І раптам пасыпаліся стрэлы...

Афіцэрства кінулася к штабу і, уварваўшыся ў яго, пачало абстрэльваць партызан.

Анелька гранату штургнула.

Ізноў гром.

На гэты раз імпэтам адкінула яе аж к ложку маёра. Яшчэ адзін стрэл, і партызан скаціўся к ёй, храпучы і кідаючыся ў прадсъмротных сударгах...

Ачухалася трохі.

— Гу-р-р-al..

— Бі, хлопцы, каршуноў гэтых!..

Пазнала Анелька голас Міколы, лягчэй стала. А часу губляць ня было як. Лежачы на падлозе, наўяла браўнінг на маёра.

— Рукі ўгору!..

Маёр, трасучыся, седзячы ў аднэй бялізне на ложку, падняў дрыжачыя рукі ўгору.

— Вяжы яго!..—крыкнула яна партызану.

Усхапілася, але ў ваччу іскры мітусяцца, млявасць цела ўсё працінала...

А маёр ужо з звязанымі рукамі сядзеў на ложку.

— Вады-б дзе?..—кінула яна маёру.

— Bo!..—і паказаў галавой ня пляшкі, якія ў розным выглядзе стаялі на другім стале.

Падашла, выпіла нейкі лікёр. Адразу адчула, што сіл падбавілася... Падбадзёрылася.

— За мной!.. Але стой!.. Я адна!.. Пільнуй гэту скаціну...

І выскачыла праз напоўжывыя трупы на двор.

Антось, залёгшы з сваімі хлопцамі ў вясковых агародах, за хатамі, толькі чакаў сыгналу, каб ринуцца мясіць ненавісную шляхту.

На канцох вуліц сталі Анерльчыны партызаны, Мікола падвёў атрад аж к самому штабу і зноў-ткі чакаў...

Як толькі выбух гармат абудзіў сонную ціш, Антось і Мікола з сваімі хлапцамі паляцелі на палякаў.

— Бі, браткі, бі!.. У палон ня браць!..

— Съмерць крыватайцам!..

— За комуну!..

То там, то сям выкрывалі ў адчайнай злосці партызаны і хвасталі палякаў. Пробаваў аказацца кулямёт, але сам Мікола зьняў яго.

Пачуліся стрэлы па канцох вуліц. Гэта хлопцы лавілі ўцекачоў.

Анерлька выскачыла з штабу на вуліцу ў той час, калі партызаны дабівалі рэшту палякаў.

— Мікола!.. Сюды!..—крыкнула яна, саскочыўшы з ганку.

Як плюнуць, яе акружыла грамада хлапцоў.

— Ну, што?.. Як?..

— Дабіваем!..

— Васіль?..

— Я!..

— Ідзі ў штаб, сюды!.. Будзеце там удвох пільнаваць маёра. А дзе яны?..

— Вунь, кучкай рэжуцца!..

— За мной!..

І бягом, з карабінкай напагатове, урэзалася ў шэрагі белапаліякаў. Біла прыкладам карабінкі, бо страляць было немагчыма. Каля яе Мікола.

— Анелька, ты іх гэты!..

І дзіва...

Як толькі грамада палякаў начула гэтае слова, кінула адбівацца і падняла „рэнцы да гуры“...

— Ня бецце!.. Здаёмся!.. Здаёмся!

— Назад!..—падала каманду сваім Анелька.

Два атрады партызан сабіраліся ўжо каля штабу. Антось падыходзіў з сваімі хлапцамі.

Усе радавалісь, што так лёгка зьнішчылі ўсё...

— Анелька!.. Дай руку!.. Дзякую табе!

— Дзякую і табе!..

Два атаманы, лясныя героі, сярод натоўпу партызанаў дзякавалі адзін другога за выкананае заданье.

— Ал.. Яшчэ ня ўсё!.. Ёсьць начальства ў штабе!..— уздумала Анелька.—Хлопцы, сабраць карабіны польскія, кулямёты і ўсё аружжа. Паставіць варту!.. Мікола, выканай! Антось і пяць хлапцоў—у штаб!

Замітусіліся партызаны.

Гэтым часам выглянулі аднекуль і сяляне. Радаваліся, як дзеці малыя. Цалавалі хлапцоў. Памаглі аружжа сабрацу.

А гэтым часам Анелька рабавала штаб. Маёр аж лопаўся ад злосці, бачачы, як самыя важныя дакументы пераходзяць у рукі Анелькі.

— Ды гэта ты, сука бальшавіцкая?..

— Я, бальшавіцкая!.. — з съмехам кінула Анелька.

Выбрала з папер, што трэба было.

Рэшту папернага хламу загадала хлапцам вынесці на двор.

Кучу наклалі.

— Палі іх!..

Полымем усхліпнула праца панская. Сяляне моўчкі глядзелі на Анелю і самі з сабою толькі шапталіся...

— Во, разанула белых, дык разанула!..

— От, маладзец!..

— Вот табе й дзяўчына!..

А Анелька рабіла ўжо суд над маёрам.

— Тут-жа яго расстраляць!.. Каб нідзе не пакідаць за сабой адродзідзе панскае...

Ужо хлопцы вывелі яго на вуліцу. Сама Анелька страляць нарыхтавалася.

Зразумеў маёр і пакаціўся пад ногі Анелі.

— Дзяўчына!.. Паненка яснавяльможная, ня бі!..

Што хочаш з мяне бяры?.. у палон бярэце, але толькі не расстрэльвайце!.. Пашкадуйце!.. Агідана-надаедліва галасіў „харобры“ ваяка польскі. І зажа-

далася Анельцы адкінудь нагой ад сябе яго, каб ня скуголіў, сэрда ня нудзіў, не псаваў настрой...

— Устань!.. Странляць ня будзем!.. Ты нам будзеш яшчэ патрэбен!.. сказала Анеля і адварнулася к Антося. Парай слоў з ім перакінулася.

А сялян усё прыбывала.

Пачало брацца на дзень.

IX

— Во што, маёр...—зьвярнулася да звязанага пана Анелька, седзячы на яго ложку.—Ты павінен зараз-жа, пакуль ня позна, даць офицыйльнае паведамленне ў тыл, што на гэтым вучастку адступленне ваших часьцей, што цяпер бальшавікі аграмаднай сілай фронт прарвалі...

— Не павераць!. Якраз на гэтым вучастку нашы галоўныя сілы і тэхніка...

— Нічога ня значыць!.. Піши...

Васіль, ведаючы польскую мову, падышоў да маёра, развязаў яму рукі і даў паперу з ручкай. Пад контролем Васіля маёр напісаў рапарт.

Маёру ізноў звязалі руки.

Васіль, пераапрануўшыся ў легіянэрскую форму, з пакетам махнуў у тыл.

Распытаўшыся ў маёра аб сілах на фронце, Анелька, падняўшыся, кінула, гуляючы вочкамі.

— Маёр, ты павінен ехаць з намі і паставіць нас на слабейшае месца ваших часьцей...

— О!.. Гэта немагчыма!.. Я ніколі ня зраджу Рэчы Посполітай!..

— Ну, дык да съцяны яго!..

Ізноў завыў маёр і ўжо абядаў выконваць усе загады Анелькі.

А хлопцы тымчасам выпаралі аднекуль яшчэ двух афіцэраў ды штук пяць злавілі легіянэраў з данясеньнем з фронту.

Пісалі, што на фронце вось-вось чакаюць наступу бальшавікоў і просяць дапамогі...

— Ну, дык мы вось ідзем!.. — узрадаваўся Антось.

— Антось, зьбірай хлапцу і выбіраймася...

Выстраіліся арлы маладыя, гатовыя ізноў рыхнуцца ў апошнюю і рашучую бойку.

— Братачкі?!. Дык як-же вы нас пакідаецце?!

— Нас усё роўна закатуюць гэтая палякі!..

— І мы з вами!..

Заварушыліся сяляне.

— Бяры, хто хоча і можа, аружжа і з намі!..

Большая палавіна сялян, разабраўшы карабіны, улілася ў партызанскую грамаду.

— Упярод!..

Гэтым часам на фронце засакаталі кулямёты, заірзalі віントоўкі...

Відаць было, што рашучы момант надыходзіў.

Партызаны съпяшаліся.

— Маёр, дзе фронт слабей?..

— Вось на гэтым вучастку... — паказаў галавой маёр.

Каго можна было эдыміць — партызаны здымалі, абрывалі дрот і неўзаметку прабраліся к акопам.

Расставілі кулямёты, нарыхтаваліся. Ланцугом падышлі, гранаты напрыгатове.

— Раз... Два... Тры!..

Працяла цэп каманда, і гранаты засыпалі акопы паляцкія.

Стрэл па бальшавікох абарваўся. Заціхлі.

Другая порцыя гранат.

— Г-у р-р-а!..—уздрыгнуў паветра магутны крык сотні галасоў.

Партызаны бачылі, як з зямлі, з-за купін шэрыйх, падымаліся яны і несьліся на паляцкія акопы...

— Бальшавікі, родныя, любыя!.. — з радасным хваляваньнем, падняўши ад зямлі галаву, шаптала Анелька, і вочкамі шукала сярод іх знаёмую постаць каханага Пятруся—тут недзе ён, любы!..

Палякі... Але якія там палякі?!

Астача адна, паднялася і ринулася назад да партызан. Падпусьцілі бліжэй і разанулі іх...

Соты можа ўдалеў...

Але што гэта?..

Чаго чырвонаармейцы ізноў суняліся, лажацца?..

Мы—партызаны, свае.

Ды яны-ж і ведаюць!..

Анелька чырвоны съязг выкінула перад сабою.

— Та-та-та-та!!!

Засакатаў ззаду кулямёт паляцкі, абсыпалі даж-джом сьвінцовым...

Зъмяшаліся шэрагі чырвонаармейцаў і партызан. І вось цяпер толькі, пад агнём, зусім недалёчка, каля пнюшка, Анелька ўбачыла яго...

Здаецца... Апранут добра, наган, карта... На ру-
каве квадраты...

Павярнуўся бокам, захацеў, мусіць, глянучь на
партызан.

Поглядамі сышліся...

— Анелечка?!

— Пятрусёк, любы!..

І замёрла Анеля, рукі з карабінкай задрыжэлі,
зброя к зямлі яе прыціснула.

У вачох—муць...

Падпоўз к ёй, абняў, пацалаваў. Сълёзы ў абоіх
пасыпаліся. Хто яго ведае чаго?.. Ці то ад доўгага
чаканья адзін аднаго, суму-нуды па любым, ці то з
радасці нявымоўнай...

Але, пэўна, з апошняга!

— Дык гэта ты, мая Анелька?.. Ты—граза паноў,
наш прыяцель і неацанёны памоцнік, гэта ты, Анелечка?!

— Я, міленькі!.. Я за комуну!..

— Мы чулі пра цябе!.. Я гардзіўся, што мая... што
гэта мая Анелька—атаман!..

Ізноў загарэлай дужай рукою абняў Пятрусь
Анелю, моцна прыціснуў і цалаваў яе, цалаваў, як
калісь...

— Ну, любая, цяпер разам будзем!.. Адзін ад ад-
наго—не адыходзіцца!..

А палякі, здавалася, упіліся стралянінай і як-бы
за „ўмарлых“ сваіх сягоньня паноў помсту гналі.
Адбіць жадалі.

— Пятрусёк!.. Я маёра прывяла сюды...

— Даё ён?..

— Во ляжыць!..

— Прыстаў к яму аднаго свайго партызана і няхай пільнуе, а як часамі адступаць будзем — кулю няхай дасьць яму...

— Пара...

І толькі сабраўся Пятрусь, каб перадаць па шэрагу чырвонаармейцаў у атаку, як Анелька падхапілася з крыкам.

Рынулася ўпярод... За ёю партызаны і Антось...

— За комуна!

— Съмерць паном!..

Чырвонаармейцы навыперадкі.

Гэта ня бой быў, а нейкая радасная гульня.

Усе дзівіліся з Анелькі. А Пятрусь любаваўся ззаду ёю, яе постацьцю, харастром жаночым... Наперад забег.

Уручную...

Чырвонаармейцы з партызанамі, азьвярэўшы, калолі і крышылі белых, як капусту. Тыя здаваліся цэлымі пачкамі.

Бачыла Анеля, бо воч з Пятруся ня спускала, як ён схваціўся з польскім паручнікам... Кінулася на дапамогу, але не дасьпела дабегчы, як ёмкім зваротам саблі палажыў паручнік Пятруся...

Іскры ў ваччу Анелькі. На хаду браўнінг з ка-буры і... скаціўся паручнік. Падбегшы, яшчэ разы два ў труп халадзеючы выстраліла.

Прыпала к Пятрусу.

Цераз усю галаву, цераз вуха і шчаку раскроіў
пан польскі Пятрусу яе любаму...

Вочы зачынены. Рукі пахаладзелі...

Адчула Аньелька, што згубіла ў жыцьці самае
дарагое, любае, што ўжо замяніць ніхто ня зможа...

І сълёзы пырснулі.

— Пятрусёк?!. Няўжо-ж цябе ня будзе ўжо ні-
колі?!. Няўжо ніколі не пацалуеш, не абнімеш свае
Аньелькі?.. Шчасьце маё!..

І зълілася Аньелька целам сваім з Пятрусём. Ца-
лавала яго, ходзь у кроў пэцкалася.

Ня гледзячы на тое, што хаця-і дабівалі палякаў,
але небяспека была...

Нешта шаптала яму, песьцячы твар яго скале-
чаны. Потым усталала, бліснула вачыма, выпраста-
лася..

Падбегла к маёру, адварнула яго.

— Знаеш?.. Пан чортаў?!.. За Пятруся!..

Прыставіла ка лбу рэволъвэр. Выстраліла і ад-
варнулася.

— Памёр Пятрусь—асталася комуна!.. За ко-
муну!..

І, не шкадуючы сябе, лезла ў самыя небяспеч-
ныя месцы, біла прыкладам карабінкі, страляла,
грызла зубамі...

А сонца ўжо паднялося і праменьнем у краплях
крайі дыямэнтамі дарагімі адбілася...

Ды съязг чырвоны, съязг вызвалення палошча
у сінь-чырвані...

X

Анелька з тым палком, дзе служыў Пятрусь, гуляла ўжо ў Польшчы. Партызаны ўсе да аднаго былі з ёю, толькі стары Мікола астаўся дома...

— Я, браткі, ужо стары!.. Я і так шчасль, што хоць сваімі рукамі свабоды дастаў. Я тут дома буду сачыць за кулакамі, тут шмат шляхты ёсьць, якая к палякам цягне... Я іх тут, гэты...

Ніхто не сунімаў, толькі Анелька горача разьвіталася з ім ды на дарогу папрасіла ў яго:

— Мікола, бацька мой. Там, дзе мы схапіліся першы раз з палякамі... Там Пятруся забілі... Схавай ты яго палюдзку... Адно прашу... Як вярнуся — магілу пакажы...

Відаў было, што гаварыць Анелі было трудна і яна часта астанаўлівалася.

— Добра, любка!.. Галубачка Анелька, і ты астанься!.. Куды ўжо табе...

— Не, Мікола... Пакуль магу, я іх буду біць паноў сволачных... Пакуль буду жыва — я ня дам жыцьця з іх не аднаму...

Сказала рашуча, грозна.

На другі дзень Мікола шукаў там, на полі, Пятруся; ведаў і месца, дзе ён ляжаў, але там яго ўжо ня было.

А Пятрусь ляжаў у шпіталі. Яго толькі ранілі, а яго абамлелага Анелька палічыла за забітага.

Спачатку блузьніў, Анельку ўспамінаў, а потым аздараўліваць пачаў. І яшчэ галава была ўбандажо-

вана, яшчэ сілы ранейшыя к яму не вярнуліся, а ўжо
Пятрусь прасіўся ў свой полк, зноў у барацьбу.

— Выпісывайце мяне!.. Я ўжо здароў!

— Ды ты валяешся ад слабасці!.. Ад ветру па-
коцішся!..

— Гэта седзячы ў вас тут будзеш слаб, а там я
адразу падужэю!

Пасьля даўгіх кожнадзенных размоў, яго з шпі-
талю выпісалі і накіравалі ў свой полк.

Радасці той—не апісаць...

Ён здароў, зноў будзе змагацца.

— Дамоў зараз заеду—аднак, водпук ёсьць, мо-
там Анелька... Быць ня можа, каб яна ваявала?!.. Ды
як мы згубілі адзін аднаго?..

І ніяк у памяці не складалася: пры якіх абставі-
нах яны разышліся.

Мікола сустрэў яго выпадкова неяк.

— Браточкі?! Няўжо? Няўжо Пятрусь гэта?—
расставіўши руکі, спуджана гаварыў Мікола.

— Пятрусь!..—з усмешкай глядзеў на Міколу ён.

— Ты-ж забіт быў?!.. Як-жа гэта?

— Жыў брат і ваяваць яшчэ буду!.. Ну, Анеля
дома?..

— Дзе там дома?.. Паехала на палякаў з усім
партызанамі, нізавошта дома не захацела астацца.
Прасіла мяне на дарогу, каб я цябе адшукаў і ма-
гілу тады паказаў ёй, як дамоў вернецца... Яна ду-
мала, што ты забіт... Бачыла на полі...

Здрыганулася сэрца ў Пятруся, рашучасцю ста-
лёвай працяўся.

— А бацькі мае і яе жывы?..

— Жывы!.. Толькі іх паны скатавалі надта.. Маці Анелькі пасъля адыходу палякаў не перанесла пабояў.

— Памерла?..

— Памерла!

Загарэўся помстай нястрыманай Пятрусь і, съціснуўшы кулакі, цераз зубы выцадзіў:

— Адплоцім!.. Дармо!.. Ну, дык і бывай здароў, стары партызан! Глядзі тут бацькоў нашых... Я еду дабіваць іх... Вярнуся—ніколі не забуду тваёй ласкі!..

— Каб і не прасіў, дык я-б гэты...

І шчыра пацалаваліся ваякі.

А чырвонаармейцы, зрабіўшы надта вялікі пераход, выбіваючыся з апошніх сіл, не ўстаялі перад узмацаваўшайся новай, падкрэпленаі замежным капітalam, польскай бандай...

Ужо зноў каля Менску.

У гэты час Пятрусь зноў уліваецца ў свой родны полк, у якім перанёс цэлы шэраг радасцяў і гора, у якім спаткаўся з Анелькай-атаманам...

Першай задачай было знайсьці Анельку.

Усяк думалася, здавалася. Усё можа здарыцца з ёю...

А полк толькі што з бою.

XI

Полк з бою вярнуўся, а Анелька і Антось з сваімі партызанамі асталіся ў тыле палякаў. Яны жыць не маглі, каб сядзець, злажыўшы руکі, асабліва пасъля таго, як Пятруся палякі з строю выбілі...

Да Варшавы ішлі,—Анелька, здаецца, уморана́сьці
ня знала, ішла бадзёра, з нейкім паднятym ваяунічым
настроем... Партызан сваіх падвясе́львала, улівала
кожнаму ваяцкі дух...

Але так, толькі ў паходзе, у бойцы...

Калі-ж часамі астане́цца адна, як нікога блізка яе
няма,—яна кідае́цца ніц у траву і сълёзы горкія
глытае... Аж плечыкі ўздрыгіваюць...

Яна станові́цца зноў той самай калішній дзя́ў-
чынай Анелькай, у Пятруся ўкаханай...

Але ўжо няма мар-думак салодкіх, ружовых—за-
мест іх палыном на сэрцы разълівае́цца чорная кась-
цістая пляма, распаўзае́цца на месцы Пятруся лю-
бага... Бо яго ўжо няма і ня будзе ніколі...

— Ці-ж гэта праўда?.. Не, няверы́цца!.. Але
праўда!.. Праўда!.. Палякі—крываті́цы!..

І зноў дзеё́ка у сълёзах. Аж шкода беднай, га-
ротнай!..

... Вось і цяпер у тыле палякаў, у гаю, ляжаць
усе партызаны, чакаюць змроку. Анелька воддаль
ад іх.

— Чакала і дачакалаася... Хаця-б нядзельку па-
жыла з ім любым, мілым... А то... забілі!.. Яны, паны,
аднялі ад мяне шчасльце, радасьць... Дык нашто і
жыцьцё тады?

Але не!.. Я яшчэ буду патрэбна для арміі чырво-
най, буду да апошніх сіл змагацца за комуну, за якую
памёр і Пятрусь!..

Змрокі лажыліся і трапяталіся за гаем.

Па вучастку насілася коньніца паляцкая.

Сягоныя трэба зноў, як тады, штаб разьбіць.
І Анелька ведала, што заданье непасільнае, цяжкое,
але-ж калі гэта:

— За комуну!..

Нешта садніла сэрца ў Анелькі, настрой дурны
навяваўся на яе...

Але...

— Выканаем!.. Памром, але зробім!..

Вечар чорнакудры туліўся к зямлі, а з ім ветрык
жартаваў.

Штаб кішэў. Вакол яго, як у мурашніку. Раўлі
аўтомобілі.

— Ці здужаем?.. — спытаў палахліва Антось, пазі-
раючы на штаб.

— Ня бойся!.. Галоўнае--бадзёрасць, і каб усе
партызаны былі ўпэўнены, што возьмем, а тут і чыр-
вонаармейцы падойдуць!.. — з запалам гаварыла
Антосю Анеля.

Страшэнным громам-пярунамі ўскалыхнулася ціш
сонная.

Аўтоматы, карабіны заклякатаць...

Удрызгі штаб рассыпаўся. Палякі дропнулі, хто
куды.

Адступленне на вучастку...

Гэта Анеля і Антось з сваімі атрадамі бушавалі.

Стварылі паніку.

Анелька зноў у штаб за паперамі. Ды дрэнна
было дастаць, надта-ж паламала ўсё...

Ачухаліся палякі і наступ на кучку партызан
цэлым палком павялі. Адбіваліся хлопцы, аж дрызгі
ляцелі ўбакі. А потым убачылі, што дрэнна...

Васіль у штаб убег.

— Анерка!.. Уцякай-ма, прападзем...

А яна толькі цяпер карты і паперы, гроши знашла і забраць хацелася.

— Адступаем мы!.. Анерка?!

— Ужо!.. Ужо!..

А палякі схітравалі і ў абруч партызан замкнулі. Выйсьця няма.

Анерка на двор.

— Хлопцы, упярод!..

І ринуліся зноў к гаю... Наткнуліся, і бойка завязалася, рэзаліся партызаны, як ваўкі затраўленыя... Але якая-б ня была сіла, яна ломіцца мацнейшай...

Палякі агнём на крыж секанулі.

— Усё роўна паміраць!.. Дык ратуйся!.. Упярод!..

Зычна крыкнула Анерка. Здаецца аж страляніна прыціхла.

— За комуну!..

Выскачылі з ланцуза, хаця і мала. Але коньніца нагнала.

— Хлопцы, не здавайся!. Паміраць, дык разам!.. — гукнуў Антось.

І вось адчула Анерка, як нешта да немагчымасці балючае ў шыю ўелася, рука правая анямела, не свая зраблася, карабінку выпусціла, пацямнела раптам у ваччу... Закруціліся мяцеліцай коньніца панская, партызаны... Цёмна... Іскры...

XII

Гэтым часам Пятрусь у штабе палка, а яшчэ лепш ад сваіх хлопцаў даведаўся, што Анерка і

Антось з партызанамі асталіся ў тыле дзеля выкананья важнай вайсковай справы.

Чырвонаармейцы стараліся апавядадаць Пятрусу пра ўдуды харобрасьці, непамернай адважнасці атамана дзяўчыны.

Політрук Семянкоў, угледзеўшы, Пятруся, узрадаўся, як малое дзіцё, цалаваў яго.

— А мы думалі, што цябе і сапраўды паны забілі!.. Калі-ж атаман дзеўка і тая гаварыла... Вот дзе, бой дзеўка!.. Паперы ў штаб наш здала, якія забрала ў палякаў... Камандзір палка, камісар, нават Політадзел дывізіі ўдзячнасць ёй вынес...

— Нешта ў вас з ёй адно!..

— Сумуе толькі вельмі... Але нічога, калі даведаецца, што ты жыў. Зноў вясёлай...

— Ну, добра!..—перабіў Пятрусь, які нічога ня чуў, не разумеў і толькі, блукаючы вачыма, думаў аб адным...—Ды як жа-ж яна там?.. Потым сюды пралярэцца?..

— Ды мы скора ў наступ!..

Пятруся гэта не здавальняла. Ён падбухторваў хлопцаў-чырвонаармейцаў для разведкі ў тыл к палякам, каб знайсьці атрад партызан, знайсьці Анельку сваю любую... О, тады яны ніколі не разыйдуцца!.. Будуць разам, будуць біць разам паноў!..

І махнуў Пятрусь к палякам. Вось ужо тры дні, як у тылу, і аніякіх сълядоў ад партызанаў не знайсьці.

І толькі вечарам ужо сам Пятрусь наткнуўся у пералеску на атрад Антося. Выпадкова зусім.

— Братка, Антоська!..—цалаваў Пятрусь Антося:—братачка, вядэі хутчэй к Анельцы... Дзе яна?..

— Пойдзем!..

— А варта ў цябе стаіць?..

— Стаіць! Колькі ў цябе чырвонаармейцаў?

— Узвод!

— Парадачна! Цяпер гульнём!—гаварыў Антось аб другім, не чапаў памяці Анелькі, сумна пазіраў на Пятруся і, як відаць, нешта думаў, жадаў сказаць, але не рашаўся...

Чырвонаармейцы, сышоўшыся з партызанамі, раздаваліся, наперабой апавядалі адзін другому аб здарэннях за гэтыя дні.

— Дык Анелька дзе?..—нецерпяліва прыставаў Пятрусь.

— Сядзем, раскажу!..

У Пятруся сэрца ёкнула ад прадчуцьця нядобрага. Сеў.

— Штаб забіралі, сілы ў нас непамерныя былі, але Анелька паперы і ў дывізыйным штабе ўзяла. Паніку зрабілі надзвычайную, аб якой і ня думалі ніколі паны... А нас потым, нас, жменьку партызанаў, палком цэлым акружылі—ледзь выратаваліся... але ня ўсе... Анелькі... сярод нас не аказалася...

Сыціх Антось і жудасная ціш павісла. Трапятаўся толькі лес, нібы і ён успамінаў бойку і шкадаваў Анельку.

— Дык як-жа ж гэта?.. А дзе яна?..

— ?!

— Ты месца тое ведаеш, дзе бойка была?..

— Ведаю!

Вядзі нас туды!.. Альбо пойдзем мы з табой...
Я двух чырвонаармейцаў вазьму толькі.

Антось ня супярэчыў. Яму самаму нібы сорамна і праступна было перад Пятрусём, што дагэтуль не пастараўся адшукаць Анелькі, хая думаў аб ёй кожную гадзіну.

Такі-ж самы вечар, як і тады, калі Анелька з Антосем штаб забіrali.

Шапталася аб нечым жыта сялянскае, здратаванае людзьмі і коньмі, маладзічок трапятаўся у пасьцілках хмар, палахліва пазіралі залатыя зоркі, як-бы хочучы зазірнуць кожнаму ў очы і разгадаць думку-загадку...

Ды ці зможа хто разгадаць, што думае Пятрусь, крадучыся з хлопцамі к штабу, к таму месцу, дзе адбылася бойка палякаў з партызанамі?..

— Блізка ўжо ці не?..

— Вось тут... Каля гэтага жыта, на лузе!.. Зараз выйдзем!..— ціха шаптаў Антось.

Ужо падпаўзьлі.

Там-сям ляжалі трупы. Пахла прыкрым духам гнілога чалавечага цела. Хлопцы— Антось і Пятрусь— пачалі падпаўзаць к кожнаму трупу і пазнаваць яго. Чырвонаармейцы сталі на варце.

Трывога ў сэрцы Пятруся зъмянілася безнадзейнасцю, роспаччу... Ён ужо прадчуваў, што Анелькі

тут сярод забітых ня знайдзе, што яс ўжо няма і ня будзе ніколі, але шукаў.

Ужо апошні труп адварнулі, як раптам пачулі, што праста на іх лапацеў конь.

Пятрусь з Ангосем прыпаді к зямлі і, падпоўзши к жыту, зъліліся з ім.

— Зъняць трэба яго!..

— Давай!.. Я ўжо думаю...

Пад'яжджаючы к пабоішчу, кавалерысты ход каня прыпыніў і, пад'ехаўшы зусім блізка к Пятрусу і Антосу, суняў каня і пачаў пільна прыслухоўвацца.

Відаць, баяўся партызан.

Маўчала ўсё, толькі трашчэў дзесьці конік у жыце, ды на фронце там-сям аказываліся карабінкі і барабаніў кулямёт.

У кожнага з хлапцуў сэрца як ня вырвацца жадала і, здавалася ім, што і паляк чуе гэтую няроўную таўканіну ў іхных грудзёх...

А потым у кожнага, як маланкай рэзнула.

— Зъняць!.. Чаго ж чакаць?.. А то...

І Пятрусь таўкануў у бок Антося. І разам, кошкамі дзікімі, скокнулі к кавалерыстаму хлопцы. Момант, і пан ужо ляжаў на зямлі, а конь спакойна скуб траву.

— Твой чын у арміі...

— Сэржант!

— Пры штабе дывізіі?..

— Так!

Абшукаўшы добра яго, знашлі хлопцы паперы, якія ён вёз у горад. Пятрусь адразу-ж пачаў дапрос.

— Скажы мне, браце, але толькі праўду, сам ведаеш, што мы хлопцы жорсткія і жартаваць ня любім... Скажы, дзе дзяўчына-атаман?..

— Забралі нашы, тут з поля, параненую...

— А дзе-ж яна цяпер?—увесь калоцячыся, пытаяў Пятрусь.

— Пры штабе! Сягоння быў ужо вайсковапалявы суд і прысудзіў яе к расстрэлу...

— О-о-о-й!.. прастагнаў Пятрусь.

Гэта быў стогн уміраючага чалавека... Які быў ужо крэпак Пятрусь, а ткі ня мог вынесці такай жудаснай навіны.

А ночка бегла, як вада рачная, і хлопцы неагледзеліся, як зарніца пачала загуліваць на ўсходзе.

— Калі расстрэліваць будуць?..

— Раніцай...

— Тут?..

— Тут!..

— Антоська, братка дарагі, любы мой, хутчэй к нашай стаянцы, у гай!.. Бяры сваіх хлапцоў, а я—чырвонаармейцаў, і хутчэй рушым к штабу. Не аставім жывымі ніводнага з іх... Усім съмерць! Забяром паперы каштоўныя і гэтым часам Анельку выратуем... Антоська!.. Пакуль ня позна...

— Дык ня будзем зяваць!..—шапнуў Антось.

— Дзе расстрэліваюць у вас?..

— Каля вясковых могілак, пры гаі... адказваў сэржант на пытаньні Пятруся.

— Ты ведаеш, Антось, дзе гэта?—зьвярнуўся Пятрусь да яго.

— Трохі ведаю!.. Патрапім!..

А сэржант, мусіць, дагадаўся, што яго чакае...

— Таварышы!.. Рэзвяжэце мяне, не забівайце!..

Карысці ад гэтага вам ня будзе жаднай, а я вам змагу прынесці шмат карысці... Я ўжо даўно не хадеў служыць у польскай арміі, хацеў перайсьці к бальшавікам, але ня было магчымасці... Я не паляк, я гродзенскі, беларус. Вы, таварышы, не пашкадуце, калі даруецце мне жыцьцё і прымече ў свае шэрагі...

— Здрадзіш?!.—працадзіў Антось.

— Я буду пад вашым наглядам, адзін ня так крок зраблю—адразу забеце мяне.. Я пакажу, я павяду вас на месца расстрэлу..

— Рэзвяжэце!.. І вам пад нагляд даручаю яго!..— з'явінуўся да чырвонаармейцаў Пятрусь.

А цераз некалькі хвілін атрад партызанаў атамана Антося і Пятрусь з чырвонаармейцамі нячутна паўзьлі ў бок штабу.

XIII

— Паручнік Катоўскі?!..

— Я тут, пане генэрале!..

Убег у штаб дывізіі хударлявы, нястройны паручнік. Выцягнуўся, як сабачка на заднія лапкі, перад тоўстапузымі панамі...

— Проша прывесці да нас бальшавічку!

— Слухам, пане генэрале!..

І ў адзін міг перад цэлым застольлем сытых, адормленых паноў, перад катамі сялян і рабочых стаяла тая, хто за праўду, за свабоду, за дабрабыт працоўнае клясы цяпер прыгаворана да кары съмерці...

Паны самаздаволена ўсьміхнуліся. Пад вартай чатырох легіянераў стаяла, ледзь могшы стаяць, параненая, разьбітая, абарваная, але з бадзёрым геройскім выглядам, з агнём клясавай ненавісці ў ваччу, Анерлька...

...Хто-б цяпер пазнаў у васобе гэтай дзяўчыны тую Анерльку, якая, гарэзуючы дома на вячорках, зъязла харастром непадробленым, радасцю існавання, қаханьнем нязъменным?..

А цяпер: страшэнная рана ў плячы, неміласэрнае катаўанье, зъневажэнье асобы, увесь час галадоўка, суд з пабоямі і... нарэшце, прыгавар...

— Нашто яны мяне мучаць?.. Што трэба ім ад мяне?..—пытала сама ў сябе Анерлька, стоячы перад застольлем чорных груганоў, якія яшчэ ня гублялі надзею выцягнуць ад яе весткі аб фронце, партызанах...

— Ось што, дзеўка!..—пачаў тлусты генэрал,— сама ўжо ведаеш, што табе жыць толькі мінuty... Суд наш пакараў цябе справядліва. Але гэту цяжасць суда можна яшчэ палягчыць, калі ты нам зараз скажаш аб усім... Мы дадзім табе некалькі пытанняў, на якія павінна адказаць правільна. Калі-ж так—дык атрымаеш свабоду, а ня скажаш—цераз гадзіну ўжо будзеш на tym съвеце...

— ?!..

— Пашкадуй, дзеўка, маладосьці, харастра свайго. Ты будзеш яшчэ жыць і можаш скора сустрэцца з tym, хто цябе чакае і каго ты любіш...

Ад гэтых апошніх слоў па целе Анелькі элек-
трычным токам дрыжака прабегла і завіхрыліся ў га-
лаве думкі розныя...

— А мо' і асвабодзяць?.. Але дзе там! Не такіх,
як я, расстрэлівалі, замучвалі, а мяне выпусцяць. Ды
ніхто ўжо мяне не чакае і ніхто мне не патрэбен!..
Пятруся няма...

— Дык мы пачнем!..

І загарэлася зноў Анелька злосцю к гэтым па-
ном-катам, помста за Пятруся, за зьдзекі над ёю і
над усім працоўным сялянствам усё заглушыла.

— Што-ж цябе прымусіла ў партызаны пайсьці?..

Усе настарожыліся, думалі, што цяпер, пасля
пакут, ужо ўсё скажа гэтая для іх ненавісная дзяў-
чына.

— Аддаць вам, паном, доўг, які вы далі ўсяму пра-
цоўнаму люду ў нас, на Беларусі, за зьдзекі, за съмерць
вам я несла на кожным кроку ўсім—съмерцы!..

Зжахнуліся паны. Не памаглі ні пагрозы, ні ката-
ваньні...

— Колькі ў цябе партызанаў і дзе яны цяпер?..

— Вот гэтага-то вам ня ведаць!

— Хто пасылаў цябе сюды штаб разьбіць?—пы-
таў ужо злосна генэрал.

— Я сама пашла, думала пузя тваё раstryбу-
шыць, аж не ўдалося, але гэта зробяць без мяне,—
гаварыла, захлібаючыся, Анелька.

— Гмых!!! Курва бальшавіцка!

І, выскачыўши з-за стала, рынуўся на яе генэ-
рал. Здаецца, толькі гэтага й ждала Анелька. Яна

схапіла генэрала за горла, кусала яго, драла здаровай рукой твар...

— Баранец!.. — зароў генэрал.

Легіянэры ня ведалі, што рабіць, і, наставіўшы карабіны, скакалі каля счапіўшыхся, баючыся зачапіць асобу генэрала...

Ледзь разъялі.

Акryваўлены генэрал хапіўся за рэвольвэр, але зноў палажыў яго на стол.

— Зараз-жа расстраляць!.. Пан Катоўскі!..

— Слухам, пане генэрале!..

І Анельку вывелі на вуліцу.

К ім было выкліканы яшчэ дзесяткі два легіянэраў.

А змрокі разбаўляліся кволымі плямамі раніцы, хварбавалася неба ў колеры ружовыя, прачыналіся птушкі...

XIV

Пятрусь і Антось з сваімі хлопцамі падбіраліся ўсё бліжэй да гаю, за якім, павінен адбыцца расстрэл Анелькі.

Чапляючыся за гальлё дрэў, не прыкрываючыся, ледзь не бягом, спяшаецца атрад: наперадзе Пятрусь.

— Як-бы не апазыніцца!.. Хутчэй, хутчэй!..

Думка за думкой нясецца і абрываецца. Галава разбаліваецца, рана садзея...

— Колькі будзе да могілак?.. — абярнуўшыся к сержанту, уціраючы пот, які цурком каціўся па твары, папытаў Пятрусь.

А партызаны-чырвонаармейцы ўжо бачаць усё гэта і бяз памяці нясуцца к могілкам.

Ланцугом узад некалькі зашлі, каб не ўцяклі...

Раптам каманда.

Паднялі жолнежы карабіны.

— За комуну!.. За Пятруся любага!.. — крыкнула Анелька, аж Антось з Пятрусём пачулі...

Апусьціў руку паручнік.

Кароткі, зычны залп ускалыхнуў абшарыну.

Прадсьмяротны крык Анелькі зьліўся з крыкам Пятруся...

— Ой, братцы!..

— Упярод за Комуну!..

— Гу-у-у-р-а!..

Наляцелі віхрам партызаны з чырвонаармейцамі і, ня помнячы сябе ад злосці, пачалі крышыць паллякаў. Антось на бягу рэзнуў прыкладам карабіна паручніка і той, як сноп, зваліўся к яго нагам. А Пятрусь, задыхаючыся ад бегатні, не звяртаючы ўвагі ні на кога, ужо быў каля Анелькі.

Ненормальна перагнуўшыся на бок, дагары ляжала Анелька, аддаўшы ўжо пры Пятрусу апошні ўздых.

Льняныя кудзеркі воласаў выбіліся і растррапаліся, з вочак мата-васільковых, бязжыццёва адчыненых, сълёзы кацліся, вусны, ужо пабялелыя, здавалася, ад страсці нястрыманай, расчыніліся...

З маладых здаровых грудзей бурбатала і пенілася гарача-ружовая кроў.

Ці-ж думаў Пятрусь гэта сустрэць? Як вар'ят,
схапіў яе на рукі, цалаваў твар яе халодна-крэмавы,
вусны, вочы, валасы...

— Ох, сволачы!.. Дротам калючым звязалі!!!

І ня вытрымала сэрца, ня вынесла жудаснага ма-
люнку дзікай расправы з любым чалавекам...

Палажыў зноў на траву і... уздрыгваючы ўсім
целам, прыпаўшы галавою, абмотанай сънягова-белай
марляй, к яе грудзям, заплакаў наўзыд Пятрусь...

— Анелечка!.. Сонца маё яснае!..

І, захліпваючыся ад сълёз, выліваў сваю жальбу-
роспач Пятрусь над Анеляй...

Іначай і быць не магло. Камень-сэрца—і тое па-
дасца!

А партызаны з чырвонаармейцамі ўжо канчалі
палякаў, бяз ніводнага стрэлу ўсіх палажылі. І калі
ўсё ўжо было кончана, абступілі хлопцы Пятруся з
трупам дзяўчыны любай.

У кожнага сълёзы навярцеліся ад такой драмы
жыцьцёвай, ды шкода было Анелькі-атамана, во-
рага паноў...

Антось, шапкай уціраючы сълёзы, нагнуўся к
Пятрусу.

— Пятрусёк, браточак... Нічога-ж ужо ня зробіш...
Устань, кінь плакаць... Нас яшчэ справа чакае...
Штаб пусьцім з пылам... Паны зараз прыдуць... А
потым і сам ня ўтрымаўся, гледзячы на іх абоіх, і,
закусіўшы вусны, адышоўся ўбок, ціха ўсхліп-
ваючы...

— З поўярсты!..
— Эх, яшчэ шмат!..

І прыбаўляў кроку. У гэты час Пятрусь хадзелася пазычыць дзе сіл, каб хутчэй дастацца да месца прыкрага... І съпяшаліся.

А Анельку ўжо прывялі.
— Сволачы!..

...Дротам калючым рукі яе звязалі... А яна ні адным словам, ні адным гукам болі сваёй ня выказала.

Толькі засохшыя вусны шапталі нешта.

К плоту могілкаў прыставілі, паручнік Катоўскі шэраг легіянераў выстраіў перад ёй; як-бы перад веліччу яе заслуг у вапошні момант яе жыцьця, выстраіліся яны, ненавісныя, найміты панскія...

А тут і сонца разъліoso цёплым, залатым праменьнем і кінулася ў першую чаргу цалаваць твар змораны Анелькі, кінулася вітацца і назаўсёды адвітацца з гэтай дзеўкай-атаманам, перадаць ёй, што сяляне змучанай Беларусі—ужо свабодны... А ветрык пачаў песьціць, мілаваць яе вусны, шчокі, вочкі-васількі... і яму было шkода расставацца з ёю, любаю, бо ўвесь час былі разам...

І, хто яго вадае, ад чаго?.. Мо' шkода было жыцьця свайго, мо' думала, што справу вызвалення сялянства і рабочых не давяла да канца, ці мо' Пятрусь...

Але съёзы крыштальныя самі сабою з ачэй пасыпаліся...

Што думаў у гэты час Пятрусь—згадаць было немагчыма. Але, падняўшыся з запэцканым у яе кроў тварам і марляй, Пятрусь ізноў узяў яе на рукі і, носячы, глядзеў пяшчотна ў твар нябожчыцы, цалаваў яго...

Паручнік, якога аглушыў Антось, ажыў і заварушыўся. Гэта кінулася неяк у вочы Пятрусу. Ён асьцярожна, нібы сонную, палажыў яе на траву і падышоў да паручніка.

— Хлопцы? Што прыдумаць яму?..

Ніхто ня ведаў, якую даць кару. А паручнік пачаў енчыць у нагах Пятруся.

— Маўчы, сабака!..—грозна крыкнуў Пятрусь, аж кроў паходзела ў жылах хлопцаў.

Воддарль была выкапана яма для Анелькі. Гэта заўважыў Пятрусь.

— Туды яго!.. Найміта панскага!.. паказаў пальцам на яму Пятрусь.

— Таварыш камандзір!..—зъвярнуўся сэржант да Пятруся,—гэта адзін з самых зласьнейшых афіцэраў дэфэнзывы... Ён ужо не адзін дзесятак расстрэліў... Даручэце, я яго!..

— Бяры!..

Ёмка падхапіўшы ўгоў, сэржант пачягнуў паручніка к яме, хаця той адчайна ўпіраўся.

Укінуўшы ужо звязанага паручніка ў яму, сэржант пачаў жыўцом яго закапваць.

Як той ня кричаў, а сэржант ужо з дапамогай партызанаў дакапаў магілу.

— Таварышы!..—рассыпаючи вачыма іскры маланкі, зъярнуўся к усім Пятрусь,—за аднаго нашага партызана, за чырвонаармейца павінна дзесяць галоў панскіх загінуць, а за Анельку—тысячы...

Палажыў Анельку пад кустом, пацалаваў яе і, накрыўши сваім плашчом, Пятрусь крыкнуў:

— Ну, хлопцы!.. Упярод!.. Штаб разьбіць!.. Што не змагла зрабіць Анелька—зробім мы!.. Але загадваю—нікому з паноў не даваць жыцця!..

А сонца мітусілася ў купчастых голілях могільніку, шапацелі нешта таемнае дрэвы, стагоднія ліпы з клянамі, і яны, здаецца, віталі партызан, герояў свабоды...

XV

Падышлі к штабу.

Сэржант, апрануты ў легіянэрскую форму і добра ўладаючи польскай мовай, узяўся зъняць вартаўніка, які стаяў на дарозе к штабу.

Падышоўши з карабінам, ён пасьля некаторай размовы жарнуў вартаўніку прыкладам карабінкі па галаве. Дарога свабодна.

— Таварышы, цяпер будзе ў штабе ўсё начальства, пры ганку аўтомобіль стаіць... Нехта прыехаў дужа важны,—дакладваў радасна сэржант.

Пятрусь з Антосем адлічылі пяць чалавек.

— Вы ўсе,—зъярнуўся Пятрусь да іх,—як толькі атакуем штаб, закінем туды гранаты, маланкай у штаб!.. А там будзем бачыць, што рабіць... Вы—рэшта хлапцоў,—бі ўсіх палякоў.

Ужо ня было як укрывацца, і, адкрыта падышоўшы к вонкам штабу, хлопцы запусцілі штук наядь гранат.

Здаецца, съцены раздадуцца, так рванулі гранаты.

Як мурашкі, забегалі палякі, а партызаны з чырво-наармейцамі, рассыпаўшыся, засыпалі градам съвінца палякаў. А потым наганялі і білі. Больш гранатамі карысталіся.

А Пятрусь з Антосем і пяць партызанаў былі ўжо ў штабе.

З усяго начальства польскага аніводнага не асталася ў жывых, замест іх: мяса і кроў...

— Забірай, хлопцы, паперы!..

І пхалі ўсё ў свае шырокія кішэні—мяшкі, паперы з картамі штабнымі...

— Цяпер на вуліцу!..

Выскачылі. А там рэзаліся хлопцы з легіянэрамі, як звяры. Стаяў толькі гул ад стрэлаў, але і той пачаў ужо съціхаць.

Пятрусь махнуў к сабе рукою. Затрымлівацца ня было як, маглі ўсе папасціся ў пастку.

— Досьць пагулялі, хлопцы!.. За мной!

І як раптам, нечакана зьявіліся, так і зыніклі партызаны, зрабіўшы адно з самых труднейшых заданняў.

Партызаны ізноў прабіralіся к могілкам, дзе ляжала Аньелька.

Пятрусь узяў яе на руکі, пацалаваў і панёс перад сабою цераз гай у пушчу...

Ніхто яму нічога не казаў, кожын бачыў яго гора
і маўчалі.

Толькі Антось паціснуў руку сэржанта.

— Дзякую, таварыш!.. Мы ад цябе гэтага не ча-
калі...

Яшчэ дзень гэты прабылі хлопцы ў лесе. Усе на-
біраліся новых, свежых сіл, каб ноччу перайсьці
фронт і зноў уліцца ў чырвонаармейскую масу
для зядлай барацьбы з панамі.

А Пятрусь ня спаў. Ён адышоўся ад грамады
у гушчар і песціў, цалаваў, падчас съязымі твар
мачыў яе любы...

А яна, мёртвая, як сонная, паслухмяна паддава-
лася Пятрусёвым ласкам, пяшчотам... І злосць з
абідай кіпела ў грудзёх яго, жаль сэрца агортваў...

Толькі цяпер жыць, толькі цяпер можна было
пайсьці эгодна, разам, аднэй пуцявінай, жыць сва-
бодна ў свабоднай „чырвонай Беларусі“—як нітка
жыцьця яе перарвалася...

Людзі перарвалі, паны, на якіх ніколі, да съмерці
сваёй, не забудзецца Пятрусь і помсту будзе таіць
у грудзёх сваіх...

А Анерлька?!

Як чакала яна яго, Пятруся, як марыла аб су-
месным жыцьці разам з ім, аб радасцях сямейных!..

І потым, палічыўши яго абмылкова загінуўшым,
як пакутавала, як жалела яго, з больлю кахала і
помствала за гэта паном, як ненавідзела іх, пару-
шыўшых шчасце яе!..

І, паміраючы, яна крыкнула, каб увесь съвет пачуў,
што расстрэльваюць яе...

— За комуну!.. За Пятруся любага!..

Бедная, любая!

І ці-ж можна зънесці гэта, успомніўшы ўсё і ба-
чачы перад сабою, замест жыцьцярадаснай Анелькі—
труп-халодны, кулямі паляцкімі скавяраны!?

І плакаў над ёю Пятрусь.

XVI

А ноччу цераз фронт прабраліся партызаны.

Усю дарогу нёс на руках Пятрусь Анельку. Зъня-
быўся, паходаў, рана яго разгнаілася, бяз сну і яды
хістаецца—а ня кінуў яе палякам.

Не хацеў, мусіць, каб з трупа яе насыміхаліся, а
мо' яшчэ зачым?..

Антось дарогай колькі разоў казаў яму:

— Пятрусёк!? Дай я, братка, пранясу!.. Табе-ж
цяжка?..

Антось і не заікаўся аб tym, каб схаваць дзе тут—
яшчэ мог-бы дужа ўзлавацца на гэта Пятрусь.

— Антоська, родны мой!.. Не адбірай ад мяне
ты яе хаця мёртвай! Апошнія гадзіны, бач, жыву
з ёй!.. Не давялося з жывой пажыць, дык няхай хоць
мёртвая...

І ня мог дагаварыць Пятрусь, як увесь калаціўся,
нэрвовая дрыжака прабірала ўсё яго цела, і ён
змаўкаў.

Тады і Антось маўчаў.

Зноў папалі ў сваю дывізію. А там і полк знашлі.

Назаўтрае з усёй дывізіі прыходзілі чырвонаармейцы і політкомсклад паглядзець на атаман-дзяўчыну, якая за жыцьцё сваё ў палку і ў лесе, у партызанах столькі карыснага для працоўных зрабіла, колькі перабіла паноў...

Пятрусь з ёй не расставаўся.

Камандзір палка забраў ад яго паперы паляцкія.

Антось апавядалаў камандзіру аб усіх падзеях. Камандзір палка толькі дзівіўся ад чаю і съмеласці хлапцу і Анелькі...

— Героі вы, хлопцы!.. Съмерць яе геройская! Ордэн Чырвонага Сцягу вам трэба!..

І дзякаваў, цалаваў камандзір палка Пятруся з Антосем, усіх чырвонаармейцаў, што разам з імі былі, партызанаў і ўгаварваў Пятруся ня браць блізка к сэрцу съмерць каханай Анелькі.

З музыкай, з парадам пахавалі Анельку-атамана.

Калі, перад усёй дывізіяй, камандзір дывізіі і політадзел аддзякаваў Анельку і Пятруся за геройскія падзеі, за ту ю карысць, якую далі арміі Чырвонай, яны — Пятрусь сказаў:

— Я згубіў усё лепшае і даражэйшае ў майм жыцьці, але нічога ня зробіш... У такі час, час клясавай барацьбы ахвяры патрэбны... Затое замест яе ў мяне асталося такое-ж дарагое, гэта — рэволюцый рабоча-сялянская, Савецкая ўлада і Комуністычная партыя... За яе я цяпер, калі трэба будзе, і памру... Яны былі мне і дагэтуль дорагі, а цяпер сталі яшчэ даражэй!..

Пасъля такіх хвалюючых, бурных перажывань-
няў, Пятрусь зълёг...

Праляжаў ужо доўга.

А тут і Рыскі дагавор.

Пятрусь дэмобілізаваўся.

Калі, адвітаўшыся з сваімі хлопцамі, Пятрусу трэба было ехаць дамоў,—ён у вапошнюю гадзіну пашоў на магілу Анелькі...

На адыходзе троі жменькі пяску з яе магілы з сабою ўзяў.

XVII

Павайсковаму закіпела жыцьцё Пятруся дома, у вёсцы.

Зъмяніўся толькі. Замест вясёлага, з песнямі, яго кожны сустракаў удумчывага, стала-сур'ёзнага. Мала гаварыў, а больш рабіў.

Усе сяляне палюбілі Пятруся, палюбілі за яго широкую штодзеннью ім дапамогу, рады...

— Свой чалавек!.. А добра, што такі баявы аказаўся ў нашай вёсцы!..

— Добры чалавек! Але вось шкода, што ў жыцьці яму не паталаніла!..

— Гэта ты наконт Анелі?..

— Ага!.. Што забілі... Не пажаніліся!..

— А душа дзеёука была!..

— І эгібла-ж за нас!..

Так часта паміж сабою гаварылі сяляне.

А Пятрусь анік ня мог забыцца пра Анелю. Яна ўсё стаяла перад ім такая-ж стройная, дзіўная, мілая...

Кожнае месца, сенакос, яе садок—усё гаварыла
бяэ слоў аб ёй, аб тых уцехах, якія прашлі так хут-
ка і больш ужо ня вернуцца ніколі...

А потым сум стаў сэрца агортваць.

...Расстрэл...

Час праведзены з мёртвай.

Пахаваньне...

Усе гэтыя ўспаміны нацягвалі нэрвы Пятрусёвы
да апошній магчымасці і вось, здаецца, варта
толькі лішні раз падцягнуць, як усё лопне...

Нават фэльчар заўважыў яму:

— Трэба вам, Пятрусь, лячыцца, а то дрэнна...

І вось, у вадзін дзень прапаў Пятрусь з вёскі.
Ніхто ня ведаў, куды і зачым зьнік. Тры дні ня бы-
ло дома, а на чацверты з'явіўся... Худы, змораны,
знябыўшыся, але з новым агнём у ваччу, з новай
думкай.

На магілу Анейкі ездэй. Што рабіў там—ні-
кому невядома, толькі другім вярнуўся ўжо.

— Замест Анейкі, якая памёрла, згібла і якой
ніколі ня будзе ў мяне—асталася другая, якая ўжо
ня згібне... Комуністычная партыя і Савецкая ўлада!..
Вось што мне заменіць Анейку! Яна і пры жыцці
мне казала, за гэта мы змагаліся, за гэта яна і па-
мерла...

Сказаў Пятрусь і разъварнуўся...

Організаваў у сваёй вёсцы, уцягнуўши моладзь
і сумежных вёсак, ячэйку комсамола, адчыніў хату-
чытальню, зрабіў сцэну, на якой у сьвята моладзь
ставіць спектаклі, організаваў масавую выпіску га-

зэт у вёску, з'агітаваў сялян, з дапамогай агронома, перайсьці на шматпольле, адным словам, забурліла загатавалася жыцьцё вясковае, якое дагэтуль драмала ў салодкіх абоймах пасыўнасьці і дзедаўскіх звычаяў...

З галавой, з шчырасцю аддаўся Пятрусь надзвычайна карыснай справе, і толькі час-ад-часу ў памяці ўстае дзіўны, прывабліваючы сваім харастром вобраз Анелькі...

— Анелечка!.. Любая, бедная!..

Кіне ад усяго сэрца Пятрусь, трасяне галавою і зноў ухопіцца за працу.

А потым, насупроць ленінскага кутка ўстанавіў куток успамінаў аб белапалляцкай окупациі.

Паехаў нарочна ў Менск і портрэт вялікі зазаў з фотографічнай карткі Анелькі.

Павесіў яго ў гэтым кутку, істужкамі чырвонымі й чорнымі аздобіў яго, дзяўчаты вянок кожнае свята мяняюць, з кветак жывых, ды біографію яе ўсю сам напісаў, сярод іншых кніг—яна першае месца займае.

Чытаюць усе як старыя, так і малыя... Хоць ужо і досьць ведаюць, а цікава прачытаць аб змаганьні з ненавіснымі панамі іх дзяўчыны-атамана, геройскай съмерцю якая адышла ад іх, за свабоду у дасягненіі якой жыцьцё аддала...

А портрэт—жывая Анелька: твар, вочки, усмешка добрая, мілая, як у жывой...

І глядзіць Пятрусь на яе, як нікога няма ў клюбе, глядзіць гадзінамі і сълёзы самі сабой тады вочы туманяць...

— Анелечка!.. Шчасьце маё, герой мой любы,
дарагі!..

Тады цалуе доўга портрэт яе.

А кожны год у дзень вызвалення Беларусі ад белапалякаў, у клуб свой зьбіраюцца ўсе сяляне і тут, паміж іншымі ўспамінамі, Пятрусь апавядае аб праўдзівым геройстве партызанаў і Анелькі-атамана...

Тады захопліваецца Пятрусь і не пазнаць яго, здаецца, у гэты час ён перажывае зноў свой паход, сустрэчу з Анелькай, барацьбу, яе расстрэл...

У быльых партызанаў Міколы і Антося ды ва ўсіх хлопцаў, што разам дзейнічалі, ува ўсіх мужчын сълёзы самі сабой лълюцца...

І ў хмарах смутку і жалобы па загінуўшых—выпłyвае радасць гульлівая, радасць свабоднага снавання, радасць жыцьця пад Сонцам Чырвоным...

З Ъ М Е С Т.

Стар.


✓ Адплаціў	5
✓ „Вы... зъверы!..“	22
У хвалях жыцьця.	65



卷之三

1964 г.

Бел. адзек
1994 г.



ЦАНА 75 КАП.



80000003 138444

